



Калонка рэдактара

**2011:
«Успомніць усё»**

Штодня мы вырашаем дзясяткі спраў, даведваемся пра сотні падзей, здаецца, увесь час вакол нешта адбываецца: ці то паводка, ці то гадавая справаздача... Але паспрабуйце самі (вось у гэтае імгненне) прыгадаць ужо амаль мінулы — 2011 — год і вызначыць у ім галоўныя для вас падзеі... Колькі атрымалася: чатыры-пяць? З цэлага года жыцця... А можа, давайце ўспомнім разам, перагарнуўшы старонкі «ЛіМа»?..

Год пачаўся супольнай акцыяй «Вясёлкі» і «Бязрозкі» — «Чытаем разам». На працягу года яе ўдзельнікі завіталі ў самыя розныя раёны Беларусі, пісьменнікі сустракаліся са сваімі чытачамі, а наша літаратура набыла, упэўнена, шмат новых прыхільнікаў.

Калі глядзець па перадавіцах «ЛіМа», 2011-ы быў багаты на юбілей класікаў: студзень і люты — 90-годдзе **Івана Шамякіна** ды **Івана Мележа**, май — стагоддзе **Васіля Віткі**, ліпень — 135-годдзе **Цёткі** і г.д., не кажучы ўжо пра 120-я ўгодкі са дня нараджэння **Максіма Багдановіча**, пра якога згадвалі не толькі ў снежні.

Але гэты ж год забраў у нас **Янку Сіпакова**, **Паўла Місько**, **Віталія Скалабана**, **Рыгора Сакалоўскага**... І не іх адных...

Гэты год паказаў нам — 11 красавіка, — што можна застацца чалавекам у самых нялюдскіх умовах. Людзі, якія дапамагалі выносіць параненых са станцыі «Кастрычніцкая», магчыма, яшчэ стануць героямі нашых кніг. Мы памятаем і тых, хто загінуў падчас тэракта, у тым ліку і нашу Галіну Іванаўну Пікулік... Пасля гэтай трагедыі з'явілася адчуванне, што мы — адзін народ, які немагчыма раз'яднаць!

А значыць, разам мы зможам усё: выдаць 25 тамоў збору твораў **Уладзіміра Караткевіча** па падпісцы, палепшыць стаўленне да кнігі і пазнаць на вуліцы маладога беларускага пісьменніка — хаця б па вокладцы часопіса «Маладосць»...

У гэтым годзе пісьменнікі нашмат часцей сустракаліся з чытачамі — не толькі на свяце пісьменства ў Ганцавічах, але і ў школах, бібліятэках, на прадпрыемствах, нават у шахту спускаліся — усё, каб у сваіх творах стаць бліжэй да тых, дзеля каго працуюць...

Але рух павінен быць сустрэчным! Пра гэта гаварылася на Другім з'ездзе Саюза пісьменнікаў Беларусі, гэта адзначыў і Прэзідэнт **Аляксандр Лукашэнка** на сустрэчы спачатку з пісьменнікамі, а потым з творчай моладзду краіны. 2011 год яшчэ раз паказаў, што атрымаць штосьці вартае можна толькі ўклаўшы плён сваёй працы і натхнення. Адзін з асноўных заклікаў **Кіраўніка дзяржавы** — «**Нельга падтрымліваць шэрасці!**»...

За гэты год шмат было выдадзена і падрыхтавана кніг, многія з іх вартыя асобнага расповеду, напрыклад, персанальная энцыклапедыя «**Максім Багдановіч**» выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя **Петруся Броўкі**» (трэцяя ў нашай краіне!), альбо «**Максім Багдановіч: вядомы і невядомы**» РВУ «Літаратура і Мастацтва», альбо практычна любая кніга з серыі «Жыццё знакамітых людзей Беларусі» выдавецтва «Мастацкая літаратура»... Пра ўсе навінкі імкнуўся распавесці і наш тыднёвік, пазнаёміць з аўтарамі, выдаўцамі. Але дзе чэргі па Кнігу? Ці азначае сусветнае зніжэнне цікавасці да чытання тое, што праца пісьменніка хутка стане незапатрабаванай, а разам з ёй страціць сваю грамадскую ролю і сам творца?

Каб змяніць сітуацыю да лепшага, у нас будзе наступны год. Будуць вандроек і сустрэчы, новыя творы і дыскусіі на старонках «ЛіМа», будуць святы ў Маладзечне і ў Глыбокім...

Далучайцеся, калі ласка, дзяліцеся тым, што хвалюе! Галоўнае ж, чаго мы жадаем вам, нашыя шануюныя чытачы і аўтары, — захаваць надзею на лепшае, а з ёю прыйдзе натхненне і імкненне да творчасці — ва ўсім!

Шчаслівых вам Каляд і вясёлага Новага года!!!

Таццяна СІВЕЦ

З Калядамі і Новым годам!



Калаж Віктара Калініна

Казімір КАМЕЙША

Пад галінкай Навагоддзя

Не з віхур,
не з рытмаў грозных
Год я новы пачынаю.
Бор свой, белы ад марозу,
У дыханне захінаю.

Захачу — і ўспыхне ёлка,
Аж вясёла зоркам стане.
Знаю ўсё,
Не знаю толькі,
Чым мой заўтра
бор паўстане.

Век наш,
Хмуры,
шумны,
строгі,
Скінь з чала налётак хмары.
Ніць бяжыць маёй дарогі
Па жывым клубку зямшара.

Колькі год я матаю,
Бег я спыніць баюся.
Ніць густая, залатая,
Як саломка з Беларусі.

Хай яна ўпрыгожыць ёлкі,
Хай яна зямлі ўсміхнецца.
Аднаго жадаю толькі —
Хай ніколі не парвецца.

Не, такога не дазволю,
Не дазволю ёй парвацца.
Ніццю ічасця,
Ніццю доли
Ёй у новы век імчацца.

Клічу сэрцы і сумленне
Пад галінкі Навагоддзя.
Хай праўдзівае праменне
Дзень і твар
твой распагодзіць!

Пункцірам

✓ Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка зацвердзіў рашэнні савета спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Адназначна рашэнням будуць прызначаны 4 стыпендыі, выплачаны 32 заахвочвальныя прэміі і 7 гранд-прэмій лаўрэатам міжнародных і нацыянальных фестываляў і конкурсаў, аказана матэрыяльная дапамога 8 актыўным удзельнікам мастацка-творчых мерапрыемстваў.

✓ Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Літве Уладзімір Дражын перадаў у Вільнюскую бібліятэку імя А. Міцкевіча падборку са 168 кніг: творы беларускіх класікаў, энцыклапедычную літаратуру і выданні для дзяцей.

✓ Беларусь возьме ўдзел у міжнародным галаграфічным праекце “Скарбы праваслаўя”. Міжнародны праект, удзел у якім плануецца ўзяць Беларусь, Расія, Украіна, Балгарыя і Грэцыя, накіраваны на тое, каб стварыць галаграмы праваслаўных святынь краін-удзельніц.

✓ З 14 па 18 снежня ў Бабруйску праходзіў IV Рэспубліканскі тэатральны фестываль нацыянальнай драматургіі імя В. І. Дуніна-Марцінкевіча. Удзел у ім узялі не толькі беларускія тэатры, але і калектывы з Латвіі, Расіі і Украіны.

✓ Апарат Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей выпусціў трэцяе выданне альбома “Беларусь шматнацыянальная”. У выданні змешчана інфармацыя пра гісторыю з’яўлення на беларускай зямлі прадстаўнікоў больш як 20 народаў, пра іх духоўныя, культурныя традыцыі, дасягненні ў розных сферах жыцця, асаблівасці нацыянальнай кухні.

✓ Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Дзяржапагранкамтэт Рэспублікі Беларусь падпісалі Пагадненне аб узаемадзейні і супрацоўніцтве. Дадзены дакумент адкрывае шырокія магчымасці ў стварэнні, адраджэнні і захаванні культурных каштоўнасцей, арганізацыі культурнага адпачынку пагранічнай, выхаванні духоўных і маральных якасцей, развіцці мастацкай творчасці.

✓ Фонды музея гісторыі Магілёва папоўніліся новым рарытэтам — фаліантам “Часоўнік”, што датуецца 1773 годам. Выкупіць кнігу на інтэрнэт-аўкцыёне музею дапамаглі жыхары горада.

✓ На навагоднюю праграму “Чуды Станькаўскага лесу” запрашае экалагічны цэнтр “Станькава” ў Дзяржынскім раёне, дзе стварылі сядзібу спецыяльна для Дзеда Мароза. Сустрэкаць гасцей яму дапамагаюць Снегавік і іншыя казачныя персанажы. Тут яны будуць уладарыць да 20 студзеня. Наведвальнікаў цэнтра чакае вялікая культурная праграма, гульні, святочная ёлка.

✓ Больш як 100 майстроў прадставілі hand-made творы ў выставачным комплексе “Бел-Экспа”. Падчас чарговай выстаўкі “Млын” можна было набыць эксклюзіўныя падарункі ручной работы для ўсёй сям’і. У большасці калекцый панавалі навагоднія і калядныя матывы.

**Падрыхтавалі
Бажэна СТРОК
і Алена ГАЛАЙ**

За падзеяй

Ірына ЧАРНЯЎСКАЯ

Канферэнцыя арганічна ўпісалася ў кантэкст святочных мерапрыемстваў, што ладзіліся ў Беларусі ды іншых краінах свету ў гонар слаўтага пісьменніка, перакладчыка, публіцыста і літаратурнага крытыка. Падчас урачыстага адкрыцця ўдзельнікам і гасцям канферэнцыі былі прэзентаваны ўнікальныя энцыклапедыі “Максім Багдановіч” і “Мультымедыйнае выданне Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі «Паэт красы і гармоніі»: да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча”. Яны змяшчаюць максімальна поўныя звесткі пра жыццё і творчасць класіка, яго арыгінальнасць і перакладныя тэксты, навуковыя і публіцыстычныя матэрыялы, а таксама разнастайную інфармацыю пра акружэнне пісьменніка. Паводле дырэктара Літаратурнага музея Максіма Багдановіча

Ініцыятыва

Ірына ТУЛУПАВА

Пры канцы гэтага года Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь па ўзгадненні з Гродзенскім аблвыканкамам аб’явіла конкурс на стварэнне эскізных праектаў помніка Міндоўгу ў Навагрудку. Зяўкі для ўдзелу ў конкурсе прымаюцца да 10 лютага 2012 г.

Асоба Міндоўга заўсёды вабіла даследчыкаў. Беларускія гісторыкі перакананыя, што каранацыя князя, заснавальніка Вялікага Княства Літоўскага, адбылася ў 1253 годзе ў Наваградку. Такім чынам, набліжаецца круглая дата каранацыі, якая не пройдзе незаўважанай у 2013 годзе.

Нашым часам (у 1993-м) у горадзе ўстаноўлены памятны знак каля падножжа гары Міндоўга — камень з шылдачкай,

Праекты

Лепшы пасля Вільні горад

Раіса МАРЧУК

Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь презентавалі фундаментальны праект, прысвечаны вайне 1812 года, якая істотна паўплывала на лёс Еўропы. Маштабная экспазіцыя складаецца з шасці тэматычных раздзелаў, аб’яднаных агульнай ідэяй.

У тыя часы Мінск — як запісаў адзін з салдат напалеонаўскай арміі, “лепшы пасля Вільні горад у беларуска-літоўскім краі” — выконваў ролю важнага ваенна-стратэгічнага цэнтра на землях былога Вялікага Княства Літоўскага. За яго спрачаліся рускі генерал Баграціён і французскі маршал Даву. 3 ліпеня па лістапад 1812-га праз Мінск прайшло больш як 80 тысяч салдат Вялікай арміі, але ён, у адрозненне ад Барысава, Віцебска, Магілёва, не стаў арэнай вялікіх змаганняў. Аднак мы па-ранейшаму працягваем жыць стэрэатыпамі і звязваем гэтую вайну выключна з Расіяй і Францыяй, забываючыся пра тое, што для Беларусі гэта не менш значная старонка.

— Асноўная задача новага праекта “Вайна 1812 года ў гісторыі Мінска” — паказаць наведвальнікам аб’ектыўную, гістарычна дакладную і рознабаковую

Ад класіка да класіка

Міжнародная навуковая канферэнцыя “Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць” прайшла на факультэце беларускай і рускай філалогіі Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка.

Таццяны Шэляговіч, і ўжо вядомая інфармацыя, і новыя адкрыцці даследчыкаў, у прыватнасці, матэрыялы гэтай канферэнцыі, — сапраўдная крыніца ведаў для аматараў літаратуры, настаўнікаў, музейшчыкаў і ўсіх прыхільнікаў творчасці Максіма Багдановіча.

Абмеркаваць творчую спадчыну “песняра чыстае красы” сабраліся не толькі айчынныя літаратуразнаўцы, культурологі і гісторыкі, але і прадстаўнікі навуковай думкі замежжа — Польшчы, Расіі, Азербайджана, Арменіі. Ганаровым гасцем форуму стаў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Азербайджан у Бе-

ларусі Ісфандзіяр Бахціяр аглы Вагабзадэ. А прафесар Саак Антанесян не толькі выступіў з прывітальным словам, але і запрасіў прысутных на канферэнцыю, прысвечаную Якубу Коласу, Янку Купалу і Максіму Багдановічу, якая па яго ініцыятыве адбудзецца ў сакавіку наступнага года ў Арменіі.

Пасля ўрачыстага адкрыцця канферэнцыі вядомыя літаратуразнаўцы М. Мішчанчук, А. Макарэвіч, П. Васючэнка і іншыя даследчыкі выступілі з навуковымі дакладамі, што закраналі розныя аспекты жыцця і творчасці Максіма Багдановіча. Асаблівую цікавасць выклікала выступленне пра-

фесара Бакінскага славянскага ўніверсітэта Р. Наўрузава які прадставіў лірыку нашага земляка ў кантэксце ўсходняй паэзіі. Пленарнае пасяджэнне змянілася працай секцый, дзе былі прачытаныя шматлікія паведамленні па самым шырокім коле пытанняў, звязаных з дзейнасцю класіка беларускай літаратуры. Асабліва парадвала тое, што побач з прызнанымі навукоўцамі годна і ў дастатковай меры прафесійна выступіла “маладая змена”: у рамках канферэнцыі працавала секцыя “Мастацкая спадчына Максіма Багдановіча ў рэцэпцыі маладых даследчыкаў”.

Яго Вялікасці Каралю

дзе пазначана: “Гара Міндоўга, помнік гісторыі XIII ст.” Ёсць легенда, паводле якой Міндоўг пахаваны тут разам са сваім тронам. Прычым легенда існуе некалькі стагоддзяў. Краязнавец, дырэктар Дома-музея Адама Міцкевіча ў Навагрудку Мікалай Гайба патлумачыў: “Упершыню такі факт пачынае ўзгадваецца ў першай манаграфіі пра Навагрудак, выдадзенай у Львове на лацінскай мове ў 1759 годзе. У кнізе ёсць спасыл на тое, што мясцовыя жыхары распаўсюджаюць, быццам тут пахаваны Міндоўг. Але ўжо ў XVIII ст. на той гары існавалі хрысціянскія могілкі. І яны працягвалі быць адкрытымі для пахаванняў аж да 1920-х гг. Нават на сённяшні дзень там захавалася значная

колькасць надмагільных помнікаў. І таму месца лічыцца сакральным, раскопкі не праводзяцца”.

Аднак помніка Міндоўгу, які аб’яднаў раздробненыя землі ў адну дзяржаву, у Беларусі пакуль няма. Ідэя яго стварэння выказвалася значна раней, на асобны рахунак нават збіраліся ахвяраванні. Толькі на тое, каб давесці ідэю да яе канчатковага ўвасаблення, сродкаў не хапіла. Эскіз, а затым і больш вялікі варыянт коннага помніка Міндоўгу, некалькі гадоў таму стварыў вядомы беларускі скульптар Генадзь Буралкін. Зробленая праца мае шанец быць разгледжанай на гэтым конкурсе.

Ці ўвойдзе помнік у ахоўную зону вакол Навагрудскага зам-

ка, пакуль невядома, хаця гэта і не выключана, як значнае ўдзячэнне ўпраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Ігар Чарняўскі. Месца, дзе плануецца ўсталяваць манументальнае збудаванне, яшчэ не вызначана. На думку жыхароў, найбольш верагодныя пляцоўкі для гэтага — гарадская плошча альбо тэрыторыя паміж Замкавай гарой і плошчай, гара Міндоўга.

Фундацыя матэрыяльных выдаткаў на стварэнне помніка плануецца часткова з рэспубліканскага бюджэту, часткова — з Гродзенскага абласнога і з прыцягненнем прыватных сродкаў.

Сустрэчы

«Люблю я Оршу...»

Юлія АЛЯКСАНДРАВА

На малую радзіму Уладзіміра Караткевіча, у Оршу, завіталі супрацоўнікі часопіса “Малодосць” — намеснік галоўнага рэдактара Віктар Кавалёў і рэдактар аддзела паэзіі Віка Трэнас.

Творчая сустрэча распачалася ў сярэдняй школе № 20. Наведвальнікамі імпрэзы, праведзенай настаўніцай-беларусазнаўцай Аленай Панкратавай, сталі вучні восьмага і адзінаццатага класаў. Яны не толькі дазналіся пра гісторыю “Малодосці” (як вядома, свае лепшыя творы Уладзімір Сямёнавіч друкаваў менавіта ў гэтым выданні), але і самі задалі пытанні гасцям, распавялі пра сваё бачанне беларускай літаратуры.

У Аршанскім музеі Уладзіміра Караткевіча (ён, дарэчы, месціцца ў будынку былога радзільнага дома, дзе з’явіўся на свет пісьменнік) тэматычны тыдзень суправаджаецца разнастайнымі сустрэчамі і прэзентацыямі з удзелам мясцовых літаратараў. У тым ліку — сяброў аб’яднання “Дняпроўскія галасы”, што існуе пры музеі. Куратарам яго з’яўляецца навуковы супрацоўнік Вольга Пашковіч. Для пачаткоўцаў створана адмысловая школа паэзіі “Лотас” пад кіраўніцтвам паэткі, барда Анастасіі Сіянінай.

Літабсягі



Кацярына БЯДУЛІНА, фота Кастуся Дробава

Міхась Пазнякоў распавядаў пра сваю творчасць, разважаў пра значэнне кнігі ў жыцці кожнага чалавека... Асабліваю ўвагу ён звярнуў на юбілей Максіма Багдановіча, які святкаваўся сёлета. "Яго творчасць за-

Дабрыня заўжды побач

У літаратурным музеі імя Петруся Броўкі адбылася творчая сустрэча з паэтам, празаікам і перакладчыкам Міхасём Пазняковым пад назвай "Тварыце, людзі, на зямлі дабро...".

слугоўвае ўвагі, бо ён не толькі таленавіты пісьменнік, а яшчэ і выдатны чалавек, гуманіст і інтэрнацыяналіст", — адзначыў Міхась Паўлавіч.

Запрошаныя на сустрэчу школьнікі ахвотна задавалі гасцю пытанні, цікавіліся, калі з'явіўся першы твор пісьменніка, што яму падабаецца з замежнай літаратуры, які яго самы любімы беларускі твор. Адказваючы на пытанні, Міхась Пазнякоў адзначыў, што "наша беларуская літаратура багатая на імёны людзей, якія зрабілі для яе нягале. Сюды можна аднесці і творчасць Максіма Багдановіча, і Максіма Танка, і Якуба Коласа, і Янкі Купалы".

Калі казаць пра замежную літаратуру, то Міхась Пазнякоў таксама мае да яе самае прамое дачыненне, бо пераклаў на бела-

рускую мову раманы Мігеля дэ Сервантэса, Вальтэра Скота, Сельмы Лагерлёф, шматлікія творы Ханса Крысціяна Андэрсена, братоў Грым, Яўгенія Пермяка, Самуіла Маршакі і інш.

Назва сустрэчы з Міхасём Пазняковым "Тварыце, людзі, на зямлі дабро..." была абрана не выпадкова, бо творы яго вызначаюцца асаблівай пранікнёнасцю, захапляюць сваёй непаўторнасцю і арыгінальнасцю. Гэта скарбонка сучаснай беларускай літаратуры, якая нягале чытачу любоў і павагу да Бацькаўшчыны, роднай прыроды, мовы, а таксама дабрыню і шчырасць.

На здымку: Міхась Пазнякоў падчас творчай сустрэчы.

Артлінія

Казка «пад ёлачку»

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, фота Віктара Кавалёва

У летанісе НАВТ оперы і балета Беларусі — дзве адметныя пастаноўкі "Шчаўкунчыка": у рэдакцыі В. Вайнонена (1956) і ў харэаграфіі В. Елізар'ева (спектакль з 1982 г. упрыгожвае рэпертуар і мае поспех на замежных гастролях). Падчас росквіту балетнай групы Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра "Шчаўкунчык" з'явіўся і тут: у рэдакцыі тагачаснай кіраўніцы балета Н. Дзячэнкі, паводле версіі В. Вайнонена — праўда, са значнымі купюрамі і пад назвай "Зачараваны прынец" (1996, узнаўленне ў 2002). Ды паспяхова "задужа самастойнага" маладога балета не радавала тых, каму хацелася бачыць на сцэне гэтага тэатра шоу з падтанцоўкамі...

Новы галоўны балетмайстар У. Іванюк мае намер адрадыць старчаную традыцыю і перакананы, што сённяшні статус тэ-

Твор, які папоўніў рэпертуар Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра, сам па сабе выклікае прыемныя эмоцыі і настройвае на свята. Класічна прыгожы і па-каляднаму чарадзейны "Шчаўкунчык" П. Чайкоўскага! Між тым, з дня яго гістарычнай санкт-пецярбургскай прэм'еры ўжо сто дваццаты год пайшоў: створаны кампазітарам на лібрэта М. Пеціпа паводле казкі Э. Т. А. Гофмана, балет упершыню быў пастаўлены 17 снежня 1892 года Л. Івановым. А на беларускай сцэне...

атра абавязвае ўдасканальваць прафесіяналізм, узнімаць харэаграфічнае майстэрства калектыву на акадэмічны ўзровень. Значыць, трэба ставіць класіку. А што ёсць вышэй за эталон "Шчаўкунчыка"?! Летась узнавілі "Дывертысмент" з балета. Цяпер — насуперак арганізацыйна-фінансавым праблемам — адбылася прэм'ера спектакля на аснове версіі В. Вайнонена, распаўсюджанай у свеце з 1930-х гадоў як найбольш удалай.

Ініцыятар праекта, аўтар сцэнічнай рэдакцыі, пастаноўшчык У. Іванюк і дырыжор А.

Лясун імкнуліся максімальна захаваць ды раскрыць крохкі маляўнічы музычна-вобразны свет твора, здатны паланіць і зусім юную, і дарослую душу. А нязначныя купюры ў танцах — вынік недастатковага колькаснага складу выканаўцаў: хуткасць, з якой артысты мусілі б мяняць касцюмы, каб выйсці на сцэну ў абліччы ўжо іншых персанажаў, мажлівая толькі на кінаэкране... Касцюмы, дарэчы, падбіралі з гардэроба іншых пастановак. Затое дэкарацыі арыгінальныя: плён творчасці Л. Сідзельнікавай, якая імкну-



лася праз сцэнаграфію перадаць і адчуванне казачнага свята, і спрадвечную мару чалавека пра ідэальны свет. Галоўныя парты танцуюць, і пакуль без дублёраў, сёлетнія выпускнікі Беларускага дзяржаўнага харэаграфічнага каледжа Міку Сузукі ды Змітрый Лазовік. Класіка выпрабювае дэбютантаў — і акрыляе!

На здымку: галоўны балетмайстар БДАМТ, народны артыст Беларусі Уладзімір Іванюк.

Повязі

Ірына МАСЛЯНИЦЫНА

У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры прайшло традыцыйнае свята "Беларуска-нямецкія Каляды", падрыхтаванае пры ўдзеле Інстытута нямецкіх даследаванняў і Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

"Беларуска-нямецкія Каляды" ладзяцца на базе музея ўжо трэці год. Свята хутка знайшло прыхільнікаў у асяроддзі студэнцкай моладзі, якая вывучае народныя традыцыі і культуру Германіі. Моладзь бярэ і актыўны ўдзел у падрыхтоўцы святочнай праграмы. Гэтым разам гасцей сустракалі проста ў холе музея вясельныя калядоўшчыкі з універсітэта культуры і мастацтваў. Хаця свята афіцыйна вылучана як беларуска-нямецкае, але распачалі яго... цыганкі. Безумоўна, у якасці калядных персанажаў. Можна спрачацца пра тое, наколькі традыцыйным з'яўляецца цыганскі касцюм у асяроддзі калядоўшчыкаў. Але вясельныя варожбы і гульні, якія прапанавалі публіцы студэнткі-цыганачкі, выглядалі цалкам арганічна ў кантэксце беларускага антуражу свята з мядзведзем, казой і зоркай на шасце.

Святкавалі разам



З прывітальнымі словамі да прысутных звярнуліся пасол Федэратыўнай Рэспублікі Германія ў Беларусі Крыстаф Вайль і дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Лідзія Макаравіч. І адразу ж "слова" было перададзена... Дзеду Марозу, які з'яўляецца самым папулярным калядным персанажам у Беларусі. Уручэнне падарункаў прысутным змянілася цікавай і надта пазнавальнай віктарынай, у якой удзельнікам (іх падзялілі на тры каманды) трэба было ведаць не толькі ад-

паведныя традыцыі беларускага і нямецкага народаў, не толькі "навагоднія" і "калядныя" творы літаратуры, мастацтва, музычнай класікі, але і абавязкова беларускую і нямецкую мовы, бо пытанні гучалі менавіта на іх. Беларускі бард Аляксей Жбанаў правёў своеасаблівы майстар-клас па выкананні калядных песень беларусаў. Нямецкія арганізатары свята паказалі гасцям стары і добры калядны фільм "Абед у адзіноце", які, нягледзячы на сумную назву, аказаўся вясёлай кароткамет-

ражнай камедыяй. А яшчэ нашы сябры наладзілі частаванне гарбатай і каляднымі нямецкімі прысмакамі. Пры гэтым пірагі і печыва былі прыгатаваны не толькі ў Мінску, але і ў самой Германіі — спецыяльна для мерапрыемства.

Яркім акцэнтам вечарыны стала падвядзенне вынікаў вясёлай фотавыстаўкі, у якой мог узяць удзел кожны, хто пажадае. Усе тры галоўныя прызы дасталіся нашым маладым суайчыннікам. Пэўна, дзеля таго, каб найбольш поўна і ярка данесці да глядачоў дух і атмасферу Каляд, трэба быць маладым, вясельным, бестурботным. Завяршылася ж свята ў музеі звярваннем вядомай каляднай песні "Ціхая ноч" (музыка Франца Грубера, словы Ёзафа Мора) у беларускім перакладзе.

На здымку: дырэктар Інстытута нямецкіх даследаванняў Уладзімір Ціханаў, бард Аляксей Жбанаў, дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Лідзія Макаравіч, загадчык кафедры рэжысуры абрадаў і свят БДУКіМ Пётр Гуд.

3-пад няра

У Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа адбылася літаратурная сустрэча "Шлях да Літвы" з цыкла "Сяброўства вузы кроўныя", прымеркаваная да 105-годдзя з дня нараджэння Антанаса Венцлавы. Такія сустрэчы праводзяцца з пачатку гэтага года. Іх асноўная мэта — не забываць тых "краіны-сяброўкі" былога Саюза, што мелі прамое дачыненне да творчасці Якуба Коласа, паўплывалі на станаўленне і захоўванне культурных традыцый нашай краіны. Вялікую працу прапрабуй Антанас Венцлава як перакладчык: вершы Якуба Коласа загучалі па-літоўску. Як адзначылі мастак Мікалай Купава і малодшы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч, "такія сустрэчы — гэта невялікі шлях да Літвы, добрая магчымасць яшчэ раз прайсціся па старонках кнігі жыцця Якуба Коласа, бо ў ёй ёсць шмат чаго нязведанага".

Кацярына БЯДУЛІНА

Мінула два гады з таго часу, як не стала сатырыка і гумарыста Міколы Вяршыніна. Аднак памяць сяброў не пакінула яго. Пацвярдзэнне таму — выданне пасмяротнай кнігі пісьменніка "Вочы ў вочы". У ёй — руліва сабраныя жонкай Нінай Тарасунай сатырычныя мініяцюры, эпіграмы, байкі, фельетоны, гумарэскі М. Вяршыніна, а таксама прысвячэнні сябрам і іх успаміны пра паэта. На прэзентацыі кнігі, якая адбылася ў Палацы мастацтва і якую вёў выдавец і паэт Мікола Трафімчук, выступілі ўкладальнік зборніка Юрась Нераток, пісьменнікі Кастусь Жук, Анатоль Эзак, Яўген Гучок, Эльвіра Ярчак, Соф'я Макаравіч і Лілія Магусевіч а таксама паэт і бард Алесь Емяльянаў і тэатр сатырычных мініяцюр Мінскага трактарнага завода, дзе працяглы час Мікола Вяршынін працаваў інжынерам.

Марыя БЯРНАЦКАЯ

Падвядзены вынікі літаратурнага і мастацкага конкурсу, прысвечанага 100-годдзю Чэслава Мілаша, для вучняў школ і гімназій Брэста. Сярод лепшых прац журы пад кіраўніцтвам начальніка гарадскога аддзела адукацыі Анатоля Наскова і віцэ-консула Генеральнага консульства Рэспублікі Польшча ў Брэсце Ганны Домска-Лучак адзначыла эсэ вучаніцы гімназіі № 1 Елізаветы Саёт, вучаніцы 11 класа СШ № 29 Кацярыны Чуб, верш вучаніцы гімназіі № 6 Дар'і Андрыевіч, а таксама мастацкія працы Таццяны Язерскай (СШ № 10). Пераможцы атрымалі дыпломы і каштоўныя падарункі.

Ніна ДРЫК, Уладзімір БАРЫСЮК

Калектыву РВУ "Літаратура і Мастацтва" глыбока смуткуе і выказвае шчырыя спачуванні галоўнаму рэдактару газеты "Звязда" Алесю Мікалаевічу Карлюкевічу з прычыны напатаўшага яго гора — смерці ЖОНКІ.

Саюз пісьменнікаў Беларусі выказвае шчырыя спачуванні старшынні Мінскага абласнога аддзялення СПБ Алесю Мікалаевічу Карлюкевічу ў сувязі з напатаўшым яго горам — смерцю ЖОНКІ.

Калектыву Выдавецтва "Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі" глыбока смуткуе з прычыны заўчаснага сыходу з жыцця спецыяліста па кадрах КАРЛЮКЕВІЧ Святланы Аляксандраўны. Выказваем шчырыя спачуванні і падзяляем горыч страты з роднымі і блізкімі.

Калектыву Выдавецтва "Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі" выказвае глыбокія спачуванні Алесю Мікалаевічу Карлюкевічу ў сувязі з напатаўшым яго горам — смерцю ЖОНКІ.

Уладзімір МЕХАЎ

Верш кожны на ідыш, як той падкідыш...

У Рыгора Барадуліна ёсць такія, зразумела, дарагія мне радкі:

Год пяцьдзясят
чацвёрты ехаў
На пенсію,
На дачу спраў,
Калі Уладзімір Львовіч Мехаў
Мой першы верш надрукаваў.

Гэта вершаваныя ўспаміны пра літаратурнае аб'яднанне, якое ў сярэдзіне мінулага стагоддзя дзейнічала пры рэдакцыі “Чырвонай змены”. Дзесяць гадоў я ўзначальваў у рэдакцыі аддзел літаратуры і мастацтва. Непасрэдна літаб'яднаннем не кіраваў. Яно лічылася “вотчынай” паэта Івана Калесніка (“Іван Калеснік — Няхамкінаў намеснік”, — абыгрываючы маё пашпартнае прозвішча, жартавалі заўсёднікі пасяджэнняў). Але ў ім я ўдзельнічаў, прыцэльваўся, каго з пачаткоўцаў варта рэкамендаваць для апублікавання.

У той жа час у беларускую літаратуру актыўна ўваходзіла генерацыя, да якой прыжылася назва “філалагічнае пакаленне”, — выпускнікі і студэнты гуманітарных факультэтаў, якія затым выдалі свае першыя кнігі паэзіі і прозы.

Памятаю, недзе, здаецца, у пяцьдзясят першым па рэдакцыйных справах сяджу ў Астравецкім райкаме камсамола. І ў кабінет да сакратара заходзіць кучаравісты хлапчына, сакратар адной са школьных камсамольскіх арганізацый. Расказвае, што за працу яго хвалілі, а цяпер вось прыслалі на яго месца новага чалавека, ёй нават плацяць грошы, а яна нічога не цяміць у гэтай рабоце. Райкамавец з вінаватым выглядам растлумачыў, што не ягонаю то была прыдумка — памяняць камсамольскага важака. Дзесьці ў вышэйшых органах вырашана для ўзмацнення ідэалагічнага ўздзеяння на моладзь былой Заходняй Беларусі мець нават у сярэдніх школах “аплачваемых” камсамольскіх арганізатараў. Вось яму і загадалі працаўладкаваць дзяўчыну, былую партызанку.

І якое было маё здзіўленне, калі праз гады на пасяджэнні літаб'яднання я ўбачыў таго астравецкага юнака, студэнта Адама Мальдзіса. Цяпер жа хто з людзей, што маюць дачыненне да культуры, не ведае гэтае імя выдатнага вучонага, пісьменніка, знаўцы мінуўшчыны?

З аб'яднанага цягай да прыгожага пісьменства маладняку, што помніцца з тых збораў літаб'яднання, Імем у літаратурным жыцці выпала стаць многім. Назаву Івана Чыгрынава і Барыса Сачанку, Генадзя Бураўкіна і Янку Сіпакова, Юрася Свірку і Уладзіміра Паўлава, Кагустя Цвірку і Вячаслава Рагойшу — даруіце, хто ў гэтыя хвіліны, калі пішу, не ў памяці. Маладзенькі Рыгор Барадулін стаіць перад вачыма трохі няўклудным халерыкам у чорным паліто з доўгімі рукавамі. Напачатку ён свае вершы падпісваў псеўданімам Алесь Чабор.



Гэтыя згадкі ўсплылі ў маёй памяці з прычыны, у якой з колішнім чырвознаменаўскім літаб'яднаннем аніякай сувязі: прачытаў выпушчаную выдавецтвам “Кнігазбор” кніжку Рыгора Барадуліна з назвай для кагосьці, разумею, проста-такі эпатажнай — “Толькі б яўрэі былі!..” Укладальніца Наталля Давыдзенка сабрала пад адну вокладку артыкул славуэтага паэта пра даўнюю, даўжынёй у колькі стагоддзяў, узаемапавягу беларусаў і яўрэяў, ягоныя развагі пра знаных дзеячаў яўрэйскай культуры, напісанае ім пра блізкіх сяброў-яўрэяў, пераклады з яўрэйскай паэзіі, вершаваныя прысвячэнні і дарчыя надпісы калегам і дружкам-землякам з гэтай, цытуючы яго, “графскай лініі” (па неспрыяльнай для яўрэяў пятай графе савецкага пашпарта).

Міжволі ўспомніліся далёкія пасляваенныя. У сорокшостым годзе васьмнаццацігадовым студэнтам, якому пашчасціла працаваць у рэдакцыі “ЛіМа”, я прачытаў у машынапісе з аўтаравым уласнаручным выпраўленнем памылак друку верш Максіма Танка “З Умшлягплаца”. Пра Януша Корчака. Цяпер тое, што з болей апявалася вершам, — сюжэт колькіх разнамоўных паэм, аповесцей, п'ес, кінафільмаў. Я сам некалі па заказе рэдактара “Вясёлкі” Еўдакіі Лось напісаў для часопіса апавяданне пра гэтага варшаўскага ўрача і пісьменніка, які пад прымусам акупантаў-фашыстаў мусіў павесці на адпраўку ў лагер смерці выхаванцаў свайго дзіцячага дома, — калі ж яму дазволілі самому не сядзець у лагерны эшалон з дзецьмі, не ехаць з імі на смерць, адмовіўся, не пакінуў дзяцей. Толькі заказчыца папярэдзіла, каб Корчак у маім апавяданні ішоў на гібель у газавай камеры не з яўрэйскімі дзецьмі з гетаўскага дзіцячага дома, як было ў сапраўднасці, а з выхаванцамі звычайнага дзіцячага дома. Як было ў п'есе пра подзвіг Корчака, што ставілася Тэатрам юнага глядача, — сапраўднасць гэтак жа абыходзілася.

У Танкавым жа вершы Корчак крочыць апошні раз па Варшаве “з грамадою яўрэйскіх дзяцей”. Пік разгулу ў СССР дзяржаўнага антысемітызму яшчэ наперадзе.

Але набліжэнне яго яшчэ як адчувалася. Для паэта-беларуса, ды з аўтарытэтам Танка, схіліць галаву перад святым учынкам Корчака значыла публічна выказаць стаўленне да таго прыкрага, што пра сябе заяўляла.

У калектыўнай кнізе ўспамінаў “Наш Быкаў” я напісаў, як гідзіўся брыды антысемітызму Васіль Уладзіміравіч, чыстая, светлая душа. Я беражліва захоўваю атрыманы ад яго ў 1966 годзе ліст пра змешчаную ў “Польмі” спечаную на патрэбу дня праявітую рэч байкара Уладзіміра Корбана. “Прачытаў тую паскудную пісаніну Корбана, — гаворыцца ў п'сьме, — і першае, што хочацца сказаць табе: плюнь і разатры. Антысеміцкі закід там, вядома, у наяўнасці, але зроблена ўсё гэта так бездапаможна ў літаратурных адносінах, так непераканаўча і па-газетнаму, што шкада робіцца нерваў хлопцаў харошых, якія з-за гэтага перажываюць. Я не разумею, дзеля чаго “Польмя” друкавала гэта. Што яго ў гэтай бязглуздзіцы прывабіла?..”

“ У Канадзе не так і даўно выйшла па-беларуску і па-англійску кніга “Беларуска-яўрэйскія пісьменнікі XX стагоддзя”. З даведкамі і пра тых, хто пісаў па-яўрэйску, і пра пісьменнікаў-яўрэяў, што пісалі і пішуць па-беларуску і па-руску. Гартаючы таўшчэзны том, я падумаў: каму ён у Канадзе патрэбны?”

Што ж, так было і так ёсць. Не абыходзілася і не абыходзіцца літаратарскае асяроддзе без такіх, як аўтар недабрапомай палымьянскай публікацыі. У працудым эсе пра сусветна слыннага цяпер Барыса Заборава Р. Барадулін кпліва згадвае паэта-пафасніка, што быў вельмі задаволены забораўскім афармленнем ягонага зборніка і ў падзяку надумаў быў увесці мастака ў склад рэдкалегіі падначаленага яму, пафасніку, часопіса. Ды ўбачыўшы ў анкеце, што Барыс па бацьку Абрамавіч, ад задумы адмовіўся. Шчасце, што не падобныя да гэтага пафасніка, імя якога не названа Рыгорам Іванавічам, а такія, як Танк і Быкаў, як сам Барадулін, вызначаюць маральнае аблічча беларускай літаратуры.

Наогул, паводле слоў з Нартыкула, назву якога носіць і кніга, “Беларусь стала для яўрэяў цёплай хатай. У нас яўрэі ніколі не адчувалі сябе прыхаднямі”. Яму, Барадуліну, сумна, што на беларускіх вуліцах не пачуешся пераўраўскаю мову — раней у талерантнай Беларусі яна “пачувала сябе як дома”. Балюча за апошніх яўрэйскіх паэтаў, цяпер ужо зусім-зусім рэдкіх у Беларусі, Расіі, ва Украіне.

Апошнія паэты яўрэйскія.
Каму чытаць
ім вершы свае на ідыш?
Ці ветру ў полі,
Ці дрэву, якому журба
дагінае голле?
Верш кожны на ідыш,
Як той падкідыш, —
Прылашчыць няма каму.

Напрошваецца тлумачэнне: ці не таму, што ў арыгінале яўрэйскія паэты цяпер чытаюцца ў нас вельмі-вельмі мала кім, столькі іх загаварыла ў майстэрскіх перакладах Барадуліна? Хаім Нахман Бялік і Мошэ Надзір, Міхл Гардон і Іцьк Кацнельсон, Ізі Харык і Рува Рэйзін, Сара Каган і Генадзь Шведзік, Леў Талалай і Захар Барсук, Ісак Платнер і Марк Шагал (той самы, каго ўсе ведаюць як найславутага мастака), Хаім Мальцінскі і Рыгор Рэлес.

Вядомы расійскі бард Аляксандр Гарадніцкі апроч таго, што стварыў шмат папулярных песень і з'яўляецца буйным вучоным-акіянолагам, з цікавасцю працуе ў кінадакументалістыцы. Прыехаўшы з канцэрт-там у Мінск, ён заадно (таму прадбачліва прыехаў з апэратарам і памочніцай) досыць многа наздымаў тут для фільма, які потым быў распаўсюджаны пад назвай “У пошуках ідыша”. Пры знаёмстве каля помніка ахвярам Мінскага гета, перакінуўшыся са мной словам-другім, ён сказаў памочніцы, каб знялі і мяне. Знялі. Але ў фільме

сябе не ўбачыў. Відаць, не спадабалася, што дужа песімістычна гаварыў пра будучыню ідыш у Беларусі і паўсюдна.

У апошнія дзесяцігоддзі савецкай улады на паказ замежку, што нібыта ніякай дыскрымінацыі яўрэйскай культуры ў СССР няма, у Маскве выдаваўся часопіс “Савецкі геймланд” (“Савецкая радзіма”). Чытачоў меў вобмаль, аўтараў усё менш і менш, але выдаваўся. І недзе ў шасцідзясятых ў Мінскім клубе імя Дзяржынскага адбыўся вечар часопіса. Сяджу ў глядзельнай зале ў апошнім радзе амфітэатра, слухаю галоўнага рэдактара Арона Вяргеліса. Красамоўнічае ён па-яўрэйску. Да сорама свайго, разумею не ўсё, але слухаю. Нехта кладзе мне руку на плячо. Азіраюся — Ніл Гілевіч, ён быў тады першым сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў рэспублікі.

— Глядзі ўніз, — гаворыць з пачуццём шкадавання. — Адны сівыя ды лысыя. Моладзі зусім не відно.

— Праўда, — згаджаюся, уздыхаючы. — Толькі ці не стане такога ж гадоў праз трыццаць-сорок на вечарах “Польмя”?

Усміхнуўся. Ці то з упэўненасці, што не стане, ці то са страху, каб не стала.

Успамін за ўспамінам, думку за думкай абуджаюць старонкі кнігі. Вось расказваецца, што жонка Барыса Заборава Ірына (для тых, хто не ведае: дачка цудоўнага рускага паэта Барыса Карнілава, расстралянага ў сталінскім трыццаці васьмым) вучыць рускай мове народжанага ў Парыжы, дзе цяпер жывуць і Заборавы, праўнука Міхаіла Чэхава, вялікага рускага акцёра, больш як палова жыцця якога прайшла па-за айчынай. Журботна зазначаецца: “Калі-небудзь і дзесяць шмат якіх беларускіх пісьменнікаў таксама, можа здарыцца, будуць даваць урокі беларускай мовы”.

Праўда, з досведу ад бадзяння па свеце значана і “невывішчальная асаблівасць беларусаў і выхадцаў з Беларусі — за межамі краю, на чужыне пачынаюць любіць, паважаць, помніць усё беларускае”. Меў рацыю Алесь Ставер, напісаўшы ў песні, акрыленай мелодыяй Ігара Лучанка: “Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабыць”? Відаць, меў. На памяць прыходзіць, што ў Канадзе не так і даўно выйшла па-беларуску і па-англійску кніга “Беларуска-яўрэйскія пісьменнікі XX стагоддзя”. З даведкамі і пра тых, хто пісаў па-яўрэйску, і пра пісьменнікаў-яўрэяў, што пісалі і пішуць па-беларуску і па-руску. Гартаючы таўшчэзны том, я падумаў: каму ён у Канадзе патрэбны? Ды некаму ж патрэбны, раз выдадзены.

Вось у кнізе Барадуліна развагі пра найменне нацыі па-беларуску. Аўтар перакананы: “спрадвеку ў беларускае мове слова “жыд” не мела й слабога водцёнага абразы, прынізу”. Ён трымаецца думкі, што гэта “бальшавікі з Масквы прынеслі ў слова “жыд” значэнне абразы, непрыхаванай нянавісці”, з чым не спрачаюся, але не гатовы і згадзіцца. Р. Барадулін карыстаецца найменнем “яўрэй”, “яўрэі”, хоць і лічыць, што ўведзена яно ў беларускую мову ледзь не прымусова. Ды прыжылося. Сумняваецца, ці прыжывецца найменне “габрэй”, на якое, палічыўшы шырокае ва ўжытку “яўрэй” не беларускім паводле паходжання, перайшлі некаторыя, хоць рэдкія, выданні. (Што да мяне, то не разумею, навошта ўкаранела ў мове “яўрэй” мяняць галаўныя, штучным “габрэй”. А пішучы для выдавецтва “Тэхналогія” прадмову да кнігі Гірша Смоляра “Менскае гета”, перакладзенай Міколам Гілевічам з англійскай, быў проста ашаломлены, калі ўбачыў, што там насельнікі гета называюцца нават не габрЭямі, а габрА-ямі.)

...Напісанае мною менш за ўсё рэцэнзія на новую кніжку Рыгора Барадуліна. Але вунь колькі абудзіла ўспамінаў і думак у памяці. Як жа рады, што яе прачытаў!



Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

Без веры жыць — пакутна існаваць

адзінства // <...> 3 падоранаю вечнасцю зямлэй, // Што поўніць сэрца сілаю гаючай". Асэнсаванне аднасіць з Айчынай прывяло аўтара да ўласных паэтычных спроб: "Мой лёс паміж радкоў маіх пралёг // Ад ночы цёмнай да надзеі светлай. // І я ляцеў, нібыта матылёк, // На ліхтары над адзінокім ветрам". Разам з Н. Гальпяровічам да Беларусі крохлі сярбы-аднадумцы, што непапраўна рана адышлі ў іншы свет: "Праплылі, нібыта крыгі, // Па цішы вясновых вод... // Я чытаю ваши кнігі // Ужо без вас каторы год // <...> А на могільках не трэба // Пышных і прыгожых слоў. // Тут крыжы, журбота, неба, // Тут Марук і Пісьмянку". Тым не менш іх лёс і творчыя пошукі толькі надалі веры аўтару: "Без веры жыць — пакутна існаваць. // Хоць ніць, гуляць і баляваць без меры, // Ды ўсё ж

самотна на душы без веры — // І страху за расплату не суняць". Верш, у якім адлюстравана творчае крэда аўтара, з'яўляецца, на мой суб'ектыўны погляд, лепшым у падборцы Н. Гальпяровіча. Яго можна лічыць адным з прыкладаў сучаснай патрыятычнай паэзіі. Прычым эффект ад такіх радкоў куды большы, чым ад любых пафасных публіцыстычных заклікаў.

У падборцы палешука Анатоля Шушко асабліва хацелася б вылучыць некалькі твораў. Рамантычная "Кветка волі" прысвечана спатканню манахі з каханым. Твор становіцца сімвалам каханя без шчаслівага фіналу. Сімвалічнай і шматзначнай здаецца канцоўка: "Віжуе за пекнатаю... // — Пара мне... // — Яшчэ паспееш... // А ранне крывёй густою // Каліны гаркавай спее". Застаецца толькі здагадацца пра лёс непакорнай дзяўчыны.


Настальгічны верш "Ушусканы ўспамінам" пераносіць чытачоў у дзяцінства аўтара і стварае эффект прысутнасці там чытача. А. Шушко прапануе яркую малюнічую карціну зімовых забав: "Ты лепш ляці на гульбішча з сябрамі // І да знямогі коўжайся з гары. // Хай Бобік з брэхам памчыць за вамі // Хоць да вячэрняй чырвані-зары..."

Аднак некаторыя радкі паэта выклікаюць прэчанні. Напрыклад, "Мо таму // Здзіўляцца // Не стамлюся // Інейцы // Сівенькай // У траве // Як на старасці // Раптам // Памылюся, — // Мудрая // У маленства пазаве". Але хто хаваецца пад прыметнікам "мудрая"? Зямля? Прырода? Заіналея трава? З кантэксту верша разабрацца ў гэтым цяжка.

Вершы Міколы Маляўкі, сталага і прызнанага творцы, маюць найбольшы дыяпазон. Гэта лірыка як настальгічна-самотная ("У

мінулым замоўкла // І даўно ўжо не радуеш // Ні пісьмом, ні паштоўкай, // Ні скупой тэлеграмаю. // <...> Не дайсіці, не даехаць, // Не заплакаць ад радасці. // Безгалосае рэха... // Пакаянне без адраса", так і юнацка-гарэзлівая ("Замыла іляхі завая, // Снег у інею карунках, // Толькі твар твой ружавее // Ад юнацкіх павалункаў").

Але найбольш моцна гучыць філасофская лірыка. Бадай, толькі досвед і мудрасць могуць прывесці да такога разумення жыцця "Усходу каснічок зіхоткі // Яшчэ румяніцца над намі, // Ды час праб'е, // І мы, як продкі, // Таксама станем каранямі". Таксама М. Маляўка звяртаецца да Чарнобыльскай трагедыі, сімвалам якой становіцца вобраз чорнага бусла: "Здаецца, ад гора абвуляўся // Чарнобыльскі белы раней". Прычым яго палёт набывае выразна метафарычны характар: "Ляціць над дамамі-магіламі // І моліцца крыламі птах". І ў гэты момант пачынаеш разумець, што бусла можна лічыць і сімвалам усёй Беларусі. Менавіта таму "хочацца сэрцам паверыць // У сілу малітвы без слоў — // Зямля да Любові павернецца // Пад крыламі белых буслоў".



Алеся ЛАПЦКАЯ

Эпоха «Бітлз»

нымі вугламі, што абумоўлена найперш прыналежнасцю да розных пакаленняў.

"Струны для бітл-баса" — расповед пра гісторыю захаплення савецкай моладзі культывым "Бітлз" — для адных чытачоў будзе напамінам пра юнацтва, для другіх — магчымасцю адчуць атмасферу таго часу, калі "дзесьці за мяжой з'явілася нешта шумнае, вясёлае, валасатае і страшэнна сімпатычнае. І гэтае "нешта" пад назвай "Бітлз" выконвае свае песні пад электрагітары і валодае такой сілай, што прымушае палюбіць сябе ўсіх, хто хоць раз "гэта" пачуў. Ю. Пелюшонка распавядае не толькі пра любоў і захапленне, але і пра больш практычныя рэчы — пошук мелодый і тэкстаў, калекцыяніраванне фотаздымкаў, выраб бас-і электрагітар з выкарыстаннем таксафонных трубак і струн ад школьнага піяніна. Папулярнасць "Бітлз" мела вынікам з'яўлення шматлікіх "бітл-гуртоў", і аўтар, які яшчэ ў старэйшых класах стаў сола-гітарыстам у "ан-

самблі" такога кшталту, цікава і ярка апісаў тыповыя прыгоды падчас рэпетыцый і публічнага выканання ўлюбёных песень. Адсюль і зварот да тагачасных рэалій, якія немагчыма абмінуць, пішучы пра бітламанію.

Паводле Ю. Пелюшонка, звычайныя людзі ставіліся да прыхільнікаў "Бітлз" за рэдкім выключэннем спачувальна альбо нейтральна, у адрозненне ад тых, хто меў дачыненне да поля ўлады — ад участкавага міліцыянера да камсамольскага актыву. Праўда, і тут былі шчаслівыя выключэнні. Жаданне наследаваць стылю і ладу жыцця легендарных музыкантаў ці нават проста слухаць і выконваць песні "Бітлз" рабілася ўпартым сцвярджаннем права на вольнае вызначэнне сваіх прыхільнасцей і поглядаў. У тагачасных умовах гэта разглядалася як форма сацыяльнага пратэсту, што ў сур'ёзных выпадках магло мець вынікам мабілізацыю ў Афганістан. "Яны гучна патрабуюць: дайце нам іх, мы іх любім... А мы толькі ціха просім: не біце нас за

тое, што мы іх любім", — каменціруе савецкая школьніца фотаздымкі з "істэрычнымі дзеўкамі" на замежным канцэрце гурта.

"Мы слухалі музыку "Бітлз", не думаючы пра тое, якія яны падаткаплацельшчыкі і ці свядомыя яны грамадзяне, мы слухалі іх музыку таму, што яна дапамагала нам жыць", — падсумоўвае свой расповед пісьменнік. Тут можа з'явіцца думка, што аўтар практычна не спыніўся на тым, што ж менавіта прываблівала савецкую моладзь у песнях "Бітлз". Але затое раскрыў парадокс бітламаніі: амаль ніхто ў СССР не ведаў дакладнага зместу і дакладных мелодый усіх улюбёных песень, шмат што проста дадумвалася і падбіралася на слых. Таму, магчыма, у тэксце і не з'явілася роздумаў пра трапнасць асобных радкоў і сакрэты акордаў. Ю. Пелюшонка разглядае бітламанію як сацыяльную з'яву, а не аналізе эстэтычнае значэнне музыкі "Бітлз".

"З кожнай песняй быў звязаны пэўны кавалачак чыйгосьці жыцця, асабістыя ўспаміны", — зазначае аўтар, але пры гэтым не паглыбляецца ў прыватнае. Твор

не перанасычаны аўтабіяграфічнымі дэталюмі і грувасткімі разважанымі, высонымі і абагульненні Ю. Пелюшонка звычайна ёмістыя, але сціслыя. Дзякуючы нязмушанасці і шматпадзеінасці расповеду, дзякуючы іранічнаму стылю аўтара, ягонай здольнасці да трапных дэталю і глыбокіх заўваг тэкст чытаецца лёгка і, разам з тым, засведчвае інтэлектуальнасць пісьменніка. Пры арыгінальнасці, незалежнасці і, безумоўна, небесстароннасці свайго погляду Ю. Пелюшонка устрымаўся ад скрайняга суб'ектывізму, ад магчымасці трагедызаваць ці ідэалізаваць эпоху бітламаніі.

Аўтар, акрамя іншага, стварыў пэўны хранатоп: паказаў чытачу зусім новы, незнаёмы Мінск 70-х гадоў — Мінск, дзе ў парку Горкага цэлую ноч граюць на гітарах, а ў Доме афіцэраў звязваюць дырэктара залы падчас выканання песні "Dizzy Miss Lizzie". І хаця "Струны для бітл-баса" прысвечаныя найперш захапленню савецкай моладзі культывым рок-гуртом, у Ю. Пелюшонка атрымаўся яшчэ і цікавы расповед пра асабліва-сці грамадства, часу і, лакальна, мінскага жыцця ў эпоху бітламаніі.



Наталля ПАХОМЧЫК

Нечаканы джэб

кая (і не толькі: сюды ж аднясём інтэрв'ю з псіхалагам Нэлі Ксяневіч "Блізкасць... душэўная"; досыць бязладны, як, мусяць, і належыць эмацыйнай размове, дыялог Максіма Пятрулі і Святланы Дзянісавай і інш.) прастора нумара належыць менавіта такому "царству", якое...

...Месцамі сапраўды "зачараванае", па-дзівочы вытанчанае, далікатнае, як лірыка Ірыны Карэлінай: гэта вельмі чуйны мастацкі свет, дзе віно — "з дзьмухаўцоў", зоры — "спелья, як слівы", тут дождж ніколі не "пойдзе" — тут "загрукочуць" "дажджынікі-кастаньеты".

...Месцамі па-мацярынску шчымылівае і кранальнае, як апавяданне Алеся Кузьміч "Лёшка" — не без агрэху, але з праўдзіва расставленымі этычнымі акцэнтамі, тонкім псіхалагізмам у дачыненні да абмалёўкі вобраза галоўнага героя — Лёшкі, хлопчыка, які, нягледзячы на "нядобрадзейнасць" сваёй маці, усё ж любіць яе.

Аўтар выдатна адчувае, дзе праходзіць тая тонкая мяжа паміж

праўдзіваасцю адлюстравання і залішняй ідэалізацыяй вобраза, якую часта і ахвотна пераходзіць Лідзя Адамовіч у апавяданні "Візіт капітана", галоўная гераіня якога — Кірыяна — робіць усё, "каб прывабіць да сябе хлопца, у якога была закахана". "Царства жаночасці" паўстае ў сваім выключна "ружовым" праяўленні: не столькі праз саладжавасць (паказальныя дэталі тыпу "настою аліўкавага алею з пясцічкамі ружаў", "пушыстага халаціка" і "А вось і торцік!"), колькі па сваёй жанравай логіцы, якая і дыктуе сюжэт: хлопец урэшце "прывабліваецца", ды не той, а нашмат лепшы. Прапанова выйсці замуж. Заручальны пірсцёнак. Хэпі-энд. Заслона.

Закальханы галасамі з "зачараванага царства", чытач будзе злёгка шакіраваны, знянацку атрымаўшы "Апошні джэб" ад Аляксандра Брыга ("у боксе джэбам называюць хуткі, прамы ўдар вядучай рукой") — апавяданне пра жанчыну-баксера. З першых радкоў адчуваеш: зараз пльынь апо-

веду падхопіць і імкліва панясе... Вось, як кадры кінастужкі, замігцелі ўваччу сцэны з жыцця дзяўчыні-дзетдомаўкі Аляксандры. Аўтар тут дасягае самых таемных куткоў зацкаванай дзіцячай душы: "У дзіцячым доме ўсе фантазіравалі нястрымна. Як гэта ўмеюць рабіць толькі адзінокія дзеці. Тэмы ўзніклі розныя, але ўсе яны нязменна зліваліся ў адну: у мяне ёсць мама..."

Абмалёўка дарослых герояў пераканальна не ў меншай ступені: аўтар па-майстэрску, як добры рэжысёр, выхоплівае ў славесны "кадр" толькі самыя трапныя дэталі...

Неўзабаве гераіня становіцца студэнткай факультэта фізічнай культуры. Пасля цэлы шэраг абставін-прычын, сярод якіх ці не першую ролю адыгралі "дысцыпліна, мэтанакіраванасць, настойлівасць" гераіні, закідаюць яе ажно ў Нямеччыну, спрыяюць хуткаму постпеху ў свеце жаночага боксу і не толькі: Аляксандра выходзіць замуж, нараджае дачку Вікторыю. Падумаецца, добрае апавяданне з

чарговым хэпі-эндам, толькі гісторыя занадта экзатычная: жанчына-баксёр. Калі б не адна дэталю: апавяданне прысвечана Алеся Граф — прагатыпу галоўнай гераіні, і калі паглыбіцца ў яе жыццёпіс, прыходзіць зусім іншае ўспрыманне твора. З рэальнасцю тут супадае многае. Ды, бясспрэчна, толькі пад прамым таленавітага творцы рэальнае, хай ужо сама па сабе надзвычай неверагодная і кранальная гісторыя здольная ператварыцца ў мастацкае цэлае. Брыт здолеў пераканальна спалучыць у вобразе галоўнай гераіні рысы моцнага духам чалавека і адначасова слабага дзіцяці, якое праз усё жыццё імкнецца да страчанага — да мамы.

Твор добра глядзеўся б у кінаверсіі (аўтарскія рэмаркі кшталту "добры апэратар паставіў бы тут камеру на запаволеннае дзеянне" толькі ўмацоўваюць нашае перакананне). Цікава было б потым параўнаць беларускую версію гісторыі пра жанчыну-баксера з расійскай кінастужкай "Белая Мядзведзіца", прысвечанай Наталлі Рагозінай. Падаецца, "Апошні джэб" Аляксандра Брыга выглядае ў гэтых адносінах нашмат больш перспектыўным.



Праект — лаўрэат VII Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ «Залатая Ліцера»

Слова краязнаўцы



Загадчык аддзела сацыяльнай праблематыкі газеты «Родныя вытокі» Тамара Альшэўская, якая не першы год вывучае гісторыю Докшыцкага раёна, натхнёна расказвае пра вынікі сваіх даследаванняў і пра цікавыя гістарычныя факты:

— Наш край знаходзіцца паміж вытокаў дзвюх рэк — Бярэзіны і Віліі. На месцы вёскі Гарадзішча знаходзіцца старажытнае паселішча, якое датуецца II — III стагоддзямі. Людзі з даўніх часоў цягнуліся да вады і ўрадлівай глебы. Першы пісьмовы ўспамін пра паселішча адносіцца да 1407 года, калі была выдадзена грамата вялікага князя Вітаўта. Разам з Лагойскім і Барысаўскім раёнамі нашы землі ўваходзілі ў Харэцкую воласць Вялікага Княства Літоўскага, а з сярэдзіны XVI стагоддзя — у Мінскі павет. Некалькі вёскі захавалі свае назвы з тых часоў: Беразіно, Валча, Туміловічы... Да падзелу Рэчы Паспалітай у краі ўладарылі магнаты Радзівілы-Кішкі, Хадзевічы, Слуцкія. Паводле перапісу 1897 года налічвалася больш як 125 тысяч чалавек. Тутэйшы народ вылучаўся працавітасцю і адукаванасцю. У сярэдзіне XIX стагоддзя дзейнічалі дзевяць народных вучылішч, царкоўна-прыходскія школы і школы граматы, вінакурны, броварны і цукровыя заводы. Значным крокам у развіцці краю стала адкрыццё чыгуначных станцый Сяславіна і Параф'янава. Два разы на год у Докшыцах праходзілі вялікія кірмашы.

З мячом прыходзілі на нашы землі шведы, французы, кайзераўскія салдаты. Нямецкая акупацыя ў 1919-м змянілася польскай. Савецка-польская мяжа праходзіла якраз пасярэдзіне Докшыцкага раёна. Другога ліпеня 1941 года ў горад уступілі немцы, якія адзначылі свой прыход пакараннем смерцю некалькіх чалавек на галоўнай плошчы. За гады акупацыі больш як тры тысячы чалавек былі павешаны і расстреляны. Падчас вайны загінуў кожны трэці жыхар раёна. Пра тую падзею напамінае мемарыяльны комплекс «Шунёўка», які знаходзіцца на месцы спаленых вёсак Шунёўка, Азарцы, Залатухі. На акупацыйныя рэпрэсіі людзі адказалі гераічнай барацьбой. Нельга забыць пра подзвіг партызан. Дзякуючы ім напрыканцы 1942 года Бягомль, які стаў сталіцай партызанскага руху, вызвалілі ад акупантаў. Тыя, хто застаўся ў жытцё, адраділі народную гаспадарку, ды так, што ў 70-х гадах мінулага стагоддзя раён перамог у рэспубліканскім спаборніцтве па ўраджаі збожжавых. Мірным подзвігам маіх землякоў прысвечана паэма «Докшыцкі каравай» Міхася Калачынскага. Прыгажосць нашага краю і працавітасць людзей заўсёды натхнялі творцаў.

На радзіме Касцюшкі

Бажэна СТРОК

Яшчэ адзін музей — Жабінкоўскі раённы гісторыка-краязнаўчы — з'явіўся на Брэстчыне. Адкрылі яго ў вёсцы Малыя Семяховічы, побач са старадаўнім паркам Касцюшкаў-Семяховіцкіх, дзе некалі знаходзіўся родавы маёнтак Тадэвуша Касцюшкі. Цяпер у музеі працуе тры залы. Першая — этнаграфічная, другая прысвечана землякам, якія абаранялі Радзіму падчас Вялікай Айчыннай вайны. Трэцяя расказвае пра Тадэвуша Касцюшку. На чарзе — стварэнне экспазіцыі, якая паведае пра сённяшняе дасягненні Жабінкоўскага раёна. А яшчэ тут маецца шэраг рэдкіх экспанатаў, сабраных у асноўным у гэтым рэгіёне.

Музейны ўнікат

Калі немагчымае магчыма

Раіса МАРЧУК, фота Кастуся Дробава

Усевалад Ігнатоўскі займаўся вывучэннем гісторыі Беларусі. Апублікаваў шэраг буйных манаграфічных даследаванняў, сярод якіх — абагульняючая работа па гісторыі нашай краіны «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі». Значную ўвагу надаваў Кастрычніцкай рэвалюцыі і першым гадам савецкай улады. Яму належыць адна з першых распрацовак канцэпцыі нацыянальнай гісторыі Беларусі. Зробленае Ігнатоўскім для станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці, беларускай навукі назаўжды застанеца каштоўным здабыткам.

Жыццёвы шлях Усевалода Макаравіча, з якім звязана цэлая эпоха ў нашай краіне, трагічна абарваўся ў 1931 годзе. У тыя змрочныя часы, калі знікаў чалавек, знікалі і яго архівы — каб больш нічога не напамінала пра гэтую асобу. Дзякуючы пільнай дзейнасці даследчыка гісторыі Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта факультэта міжнародных адносін Белдзяржуніверсітэта Уладзіміра Ляхоўскага частка асабістых дакументаў вучонага была знойдзена.

— Маё дачыненне да гэтых дакументаў ускоснае, — падкрэсліў Уладзімір Віктаравіч. — Тэмай дыпломнага праекта я абраў Мінскі настаўніцкі інстытут, дзе выкладалі і вучыліся многія выбітныя асобы Беларусі. Сярод іх і Усевалад Ігнатоўскі. Займаючыся гістарычнымі пошукамі, у 1991 годзе я пазнаёміўся з Майі Аляксандраўнай, дачкой бліжэйшага паплекніка Усевалода Макаравіча, дзяржаўнага дзеяча Аляксандра Сташэўскага, які быў рэпрэсіраваны. Прыкладна ў 1997-м яна

Унікальны збор матэрыялаў, прысвечаных постаці выдатнага сына Беларусі, аднаго з «бацькоў»-заснавальнікаў БССР, першага прэзідэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Усевалода Ігнатоўскага, урачыста перададзены ў дар Нацыянальнаму гістарычнаму музею Рэспублікі Беларусь.



абмовілася, што ёсць у яе дакументы, да тычныя Усевалода Макаравіча. Але паказваць іх не хацела. І толькі напрыканцы гэтага лета жанчына перадала мне сваю каштоўную калекцыю, якая, на дзіва, захавалася вельмі добра. Прынамсі, пасведчанні знаходзіліся ў канверце трыцятых гадоў, але час зусім не закрануў іх. Тое ж самае можна сказаць і пра рукапісы. На выстаўцы прадстаўлена сямнаццаць асабістых дакументаў Ігнатоўскага і пяць рукапісаў амаль на 96 старонках.

Цікавая адметнасць: на ўсіх дакументах 20-х гадоў назва рэспублікі традыцыйна пісалася на чатырох афіцыйных мовах нашай краіны ў тых часы: беларускай, рускай, польскай і ідыш.

Паводле версіі Уладзіміра Ляхоўскага, архіў Ігнатоўскага адразу пасля яго смерці

быў канфіскаваны. Пра гэта сведчыць вопіс. Чаму ён нейкі час захоўваўся ў Прадстаўніцтве БССР у Маскве, невядома.

— Мяркую, што пасля гэтых дакументаў паступілі ў партыйны архіў ЦК КПБ, — распавёў Уладзімір Ляхоўскі. — А вось як яны патрапілі да Маі Аляксандраўны, гэта загадка. Спадзяюся, асноўная частка дакументаў Усевалода Ігнатоўскага не загінула. Як бачыце, іншы раз немагчымае магчыма. Хочацца верыць, што мы яшчэ натрапім на гэты ўнікальны архіў, які выклікае вялікую цікавасць навуковай грамадскасці Беларусі. Уз'яўнены, даследчыкаў чакаюць новыя адкрыцці.

На здымку: членскі білет №47 Усевалода Ігнатоўскага, члена Усебеларускага ЦВК ССРБ. Мінск, 1921 — 1922 гг.

Дударскі клуб

Адвечнае кола вяртання

Марына ВЕСЯЛУХА

Лёс беларускай дуды даследчык і майстар інструментаў Алякс Сурба параўнаў з ідэяй Фрыдрыха Ніцшэ пра адвечнае вяртанне. Складана не пагадзіцца з такой метафарай. Калісьці надзвычай папулярны інструмент пасля гадоў забыцця зноў вярнуўся ў беларускую музычную традыцыю. Але ўжо перароджаны.

Пра актуальнасць гэтага інструмента ў культуры нашай краіны, а таксама цікавасць да яго з боку маладога пакалення даследчыкаў, сур'ёзны падыход да вывучэння і аднаўлення традыцыі сведчаць не толькі фэсты і сустрэчы «Дударскага клуба», але і канферэнцыі. Заўважылі яны праходзяць увесну ў межах «Дударскага фэсту», але ў гэтым годзе ў музейным комплексе «Дудуткі» пры падтрымцы Пасольства ЗША ў Рэспубліцы Беларусь адбылася яшчэ адна, зімовая сустрэча знаўцаў і аматараў, прысвечаная тэме «Дударская музыка Беларусі. Актуальныя пытанні рэканструкцыі».

Гэтую канферэнцыю можна назваць сустрэчай разбурэння стэрэатыпаў. За гады аднаўлення ўжо склаліся пэўныя трады-

цыі, што датычыць і знешняга выгляду інструмента, і яго гісторыі. Да прыкладу, дуды, што вырабляюцца сёння нашымі майстрамі, у асноўным робяцца па прыкладзе лепельскай дуды (самай старой на Беларусі, цяпер захоўваецца ў Лепельскім краязнаўчым музеі), вельмі прыгожай і элегантнай. Але, як сцвярджае даследчык Алякс Чумакоў, беларускія інструменты не заўсёды адпавядалі эстэтычным канонам. Часта яны вырабляліся са старога дрэва, не апрацоўваліся з дапамогай спецыяльных тэхналогій, былі вельмі масіўнымі, дудар нават мог імі абараняцца.

Пэўнага кшталту разбурэннем стэрэатыпаў стаўся і даклад Зміцера Сасноўскага, прысвечаны распаўсюджванню ў Беларусі дудэльзакаў (дудаў нямецкай канструкцыі). Зміцер падкрэсліў, што нямецкая дуда прысутнічала на беларускіх землях яшчэ з XVI ст., выкарыстоўвалася ў вайскавай музыцы, магчыма, як і ў Швецыі і Польшчы, была адзнакай гарадской культуры, у той час як інструмент мясцовай канструкцыі выкарыстоўваўся ў вёсках. Але на гэтым міжнародны аспект канферэнцыі не быў вычарпаны. Ганна Несцерава па даручэнні нямецкага гурта *Fidelius* (госця «Дударскага фэсту-2011») распавяла пра дуды сорбаў, славянскага племені, што рассяліліся на тэрыторыі Германіі.

У праграме прагучалі і даклады, якія датычылі спосабаў навучання ігры на дудзе. Так, Кацярына Радзівілава падкрэсліла, што выкладанне дуды немагчымае без знаёмства з беларускай гісторыяй і традыцыямі.

Радавод

Ад каранёў сваіх

Менавіта такую назву носіць выстаўка-радавод у музеі-сядзібе «Пружанскі палацык». Тут можна ўбачыць рэчы, дакументы, фотаздымкі з сямейнага архіва Уладзіміра і Таццяны Аркадзевых. Прадстаўленыя экспанаты дазваляюць паглыбіцца ў гісторыю іх роду.

Аркадзевы жывуць у Мінску, але часта прыязджаюць у родны дом у вёску Слабодка каля Пружан. Цяпер рэдка сустранеш людзей, якія з такой павагай і гонарам ставяцца да роднай гісторыі, скрупулёзна збіраюць і беражліва захоўваюць усё, што звязана з іх родам. Падчас пошуку каранёў муж і жонка аб'ездзілі нямала месцаў, даведаліся шмат цікавага пра продкаў. Высветлілі, што бабуля Уладзіміра А. Бурэніна паходзіла з купецкага роду, прадстаўнікі якога вызначаліся як добрыя мастакі.

Людзі да творчасці пераходзіла з пакалення ў пакаленне. Так, бацька У. Аркадзьева, Ігар Уладзіміравіч, мастак-аматар, рабіў копіі з палоген славетных майстроў. Гэтыя творы ўпрыгожвалі дамы пружанцаў. Захаваўся альбом з яго малюнкамі алоўкам і гуашшу сярэдзіны XX стагоддзя, партрэты вядомых вучоных і літаратараў, якія ён напісаў для мясцовай школы, шэраг работ алейна. Сёння ў мастацкай школе займаюцца ўнукі Ігара Уладзіміравіча — Андрэй і Вольга, чые графічныя работы, аплікацыі і роспісы па дрэве таксама экспануюцца.

Шмат матэрыялаў даследчыкі сабралі дзякуючы сваякам, якія жывуць у Пружанскім і суседніх раёнах. Аркадзевы змаглі пазнаёміцца з дакументамі і рэчамі, што перадаваліся з пакалення ў пакаленне.

Як адзначыў Уладзімір Ігаравіч, важная крыніца ў пошуках — надмагілі. Менавіта на вясковых могілках адшукаў ён знаёмыя імёны. Паралельна з гэтым ішла работа ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі.

Трэба адзначыць, што адкрыццё выстаўкі стала сапраўднай падзеяй у жыцці многіх людзей. У «Пружанскі палацык» з'ехаліся з розных куткоў Беларусі родныя Аркадзевых. Многія з іх не бачыліся дзясяткі гадоў, іншыя нават не ведалі пра існаванне адно аднаго.

— Справу вывучэння ўласнага роду нельга адкладваць на апасля, — зазначыў Уладзімір Аркадзевы. — Міне час, і, можа, нічога не застанеца. Хочацца пакінуць багатую спадчыну сваім дзецям, каб яны адчувалі за сабой вялікую гісторыю, любілі і паважалі свой род.

Наталія ПРАКАПОВІЧ

Фаіна ВАДАНОСАВА,
вядучы навуковы супрацоўнік
Дзяржаўнага літаратурнага
музея Янкі Купалы

«Мілая, ясная цёця Уладзя...»

Так назваў Уладзіслава Луцэвіч сучаснік Янкі Купалы, беларускі пісьменнік Максім Лужанін. Асоба, стваральніца, педагог, грамадскі дзеяч, жонка... 120-годдзе з дня яе нараджэння мы адзначаем 25 снежня.



Уладзіслава Луцэвіч.
Мінск. 1925.

Спадарожніца народнага паэта Янкі Купалы, яна была яго памочніцай, падтрымкай на працягу 25 гадоў і не страціла свайго асабістага “я” ў водбліску славы і папулярнасці знакамітага мужа. Ушанаванню памяці паэта прысвяціла жыццё, і ў гэтым яе вялікая заслуга для гісторыі беларускай культуры.

Уладка — жвавая, вясёлая дзяўчынка з сям’і Станкевічаў з незвычайнай гісторыяй, адметнымі каранямі і традыцыямі. Продкі яе — удзельнікі паўстанняў 1831, 1863 гадоў, у сям’і панаваў нацыянальна-вызваленчы настрой. Дзед ведаў асабіста Адама Міцкевіча і хаця быў значна малодшы за яго — на 11—12 год, — сябраваў з паэтам, гасцяваў у Кушыянскім доме Багушэвічаў у 1898 — 1899 гадах. Франц Станкевіч, бацька Уладкі і Вікенція, ляснічы ў Каралінаве, успамінаў, што і пісьменнік Францішак Багушэвіч, і мастак Фердынанд Рушчыц неаднойчы наведвалі сям’ю, а потым разам адпраўляліся ў Вішнеўскія лясы на паляванне. “Жывым срэбрам” называў старэйшы брат вясёлую, гаманкую дзяўчынку. У сям’і размаўлялі на польскай мове, але з маленства ведалі і беларускую. Уладка добра спявала, удзельнічала ў выступленнях Першай прафесійнай тэатральнай групы Ігната Буйніцкага.

Беларуская паэтэса Канстанцыя Буйло прыгадвае іх знаёмства: “...Я ўбачыла ў садку пад расцвіўшымі яблынямі прыгожую маладую дзяўчыну, у доўгай сукенцы, з доўгімі, амаль да кален, тоўстымі, пышнымі, залатымі косамі. Ой, і прыгожая на дзіва была тады Уладка, і дзіўна гарманізавала яе краса з гэтымі расцвілымі яблынямі... Яна была спакойная, простая, лагодная і нейкая незвычайна чуткая...”

Эмілія Манэ, маці Уладзіславы Францаўны, была з роду знакамітага мастака-імпрэсіяніста Клода Манэ. У Беларусь, у Вішнева, яна прыехала ў 80-я гады XIX ст. выкладаць французскую мову для дзяцей графа Храптовіча. Сустрэча з маладым ляснічым Францам Станкевічам вызначыла яе лёс. Відцаў, жвавасць, аптымізм, весялосць Уладзіслава ўзяла ад маці. І ад маці ў спадчыну атрымала прафесію настаўніцы, любоў да дзяцей. Яна скончыла экстернам Віленскую гімназію ў 1906 г., двухгадовыя педагогічныя курсы ў Варшаве. У 1908 г. дзіцячы прытулак у Вільні пад патранажам Таварыства апякунства над беднымі стаў яе першым месцам працы.

Пад псеўданімамі Владычанка, Станкевічанка публікавала вершы і аповяданні ў варшаўскім штотыднёвіку і на старонках газеты “Наша ніва”. У рэдакцыі газеты яна сустрэлася з ужо вядомым у літаратурных колах аўтарам паэтычнага зборніка “Жалейка” Янкам Купалам.

Па некаторых літаратурных звестках, іх пазнаёміў яе зямляк — пісьменнік Стары Улас (У. Сівы-Сівіцкі). Пасля яны разам глядзелі драму С. Пшыбышэўскага “Снег”. Уладзіслава Францаўна ўзгадала: “Тэса гэта захапіла Я. Купалу да глыбіні душы. Калі мы выйшлі з тэатра, на вуліцы падаў снег. Была дзіўная цішыня. Я. Купала, як заўсёды, праводзіў мяне дадому... Назаўтра я атрымала ад яго новы верш “Снег”.

Наступная іх сустрэча адбылася ў 1913 г. на Лагойшчыне. Яе брат, Вікенцій Станкевіч, у той час служыў вінакурам у памешчыка Чаховіча, унука старога паўстанца, таго дзівака, які некалі даваў кнігі Ясю Луцэвічу, будучаму паэту. Улетку Уладзіслава часта адпачывала ў брата, а Янка Купала жыў у маці ў некалькіх кіламетрах, у Акопах. Ён прыходзіў у госці, любіў слухаць у яе выкананні песню “Ці ў полі, ці ў полі не бярозка расла”. Неўзабаве паэт напісаў верш “Мусіць, трэба было”, пазней прысвяціў Уладзіславе яшчэ два вершы — “Успомні” і “Тэй, ты, дзяўчына, кветка-лілея”.

Гаспадыня Купалавага дома, Купаліха... Так пачалі зваць Уладзіславу Францаўну пасля таго, як іх лёсы злучылі ў касцёле Св. Пятра і Паўла ў Маскве 23 студзеня 1916 г. Разам з мужам яна пераязджала ў Мінск, Полацк, Смаленск, калі яго прызвалі ў войска, дзе ён служыў старшым рабочым дарожна-будаўнічага атрада.

З 1919 года сям’я Луцэвічаў жыў у Мінску, і для Уладзіславы Францаўны гэта больш як 20 гадоў напружанай творчай педагогічнай

працы. Сваіх дзяцей ва Уладзіславы Францаўны і Івана Дамінікавіча не было, але дзе б яны ні жылі, іх хата заўсёды звінела ад вясёлых галасоў. Асабліва многа гасцей бывала ў доме Купалы з дзіцячых садоў, дзе працавала Уладзіслава Францаўна. Доўгі час у Купалы выходзілі дзеці сяцёр — Леакадзіі і Марыі...

Уладзіслава Францаўна працавала ў Мінску інспектарам дашкольных устаноў Наркамсветы БССР, выхавальніцай, а затым загадчыкам паказальнага дзіцячага сада № 8, была педагогам-метадыстам дзіцячых устаноў і літработнікам беларускага радыё. Работа ў дзіцячым садку для цёці Уладзі была асалодай. Сучаснікі ўспамінаюць прыгожа аформлены пакой, дзе знаходзілася яе група. Музычныя заняткі праводзіліся два разы на тыдзень, рэпертуар падбірала сама Уладзіслава Францаўна. З вялікім задавальненнем яна апрацоўвала для дзяцей народныя песні і казкі, частку іх выдала асобным зборнічкам.

Адна за адной у 20 — 40-я гады выйшлі ў яе апрацоўцы беларускія народныя казкі “Як жабы бараніліся ад бусла”, “Пых” і “Як пеўнік казу прагнаў”, зборнікі “Народныя дзіцячыя песенькі”, “Зборнік вершаў для дашкольных устаноў”, “Для маленькіх”, “Дашкольны спеўнік”. Яна распрацавала сваю метадыку навучання дзяцей беларускай мове праз фальклор і этнаграфію роднага краю.

Пасля трагічнай смерці Янкі Купалы ў 1942 годзе Уладзіслава Францаўна прысвяціла сваё жыццё ўшанаванню яго памяці. Яе справа стала стварэнне музея народнага песняра, збор і захаванне яго літаратурнай спадчыны. У 1942 г. яна была прызначана сакратаром камісіі па літаратурнай спадчыне Янкі Купалы. Рупліва збірала кожную драбніцу, якая мела дачыненне да народнага паэта, разумеючы, што ў Мінску, разабаваным і разбураным у час вайны, музей Янкі Купалы ствараецца амаль на пустым месцы, на папалішчы дома народнага песняра.

Беларускія пісьменнікі ў час Вялікай Айчыннай вайны не пакідалі цёцю Уладзі. “Глебка часта бываў у Уладзіславы Францаўны Луцэвіч, калі яна пасля смерці Янкі Купалы жыла ў мяне. Мы не пакідалі яе адну, усе хлопцы нашы — Панчанка, Гурскі і іншыя не забываліся пра “цёцю Уладзі”, якую сардэчна любілі”, — успамінала К. Буйло. У музеі Янкі Купалы ў фондзе У. Луцэвіч захоўваецца вялікая перапіска Уладзіславы Францаўны з сучаснікамі паэта наконце успамінаў пра яго, з мастакамі, якім яна замаўляла работы пра яго жыццё і творчасць, шматлікія дакументы, кнігі з яе аўтографамі і інш.

У 1944 г. У. Луцэвіч прызначаюць дырэктарам Літаратурнага музея Янкі Купалы. Яе клопатам было правядзенне Купалаўскіх чытанняў, сустрэч, вечароў, выданне твораў песняра, арганізацыя выставак.



Уладзіслава Францаўна і Янка Купала.
Арол. 1916

“Для Уладзіславы Францаўны наведвальнік быў жаданым госцем. Шлі не толькі ў музей, шлі да яе — велівай, добрай, гарача заклапочанай тым, каб Янкава слова па шыралася ў народзе”, — успамінала бібліяграф Ніна Ватацы.

Уладзіслава Францаўна рупілася і пра музей беларускай літаратуры. Варта нагадаць яе выступленне перад пісьменнікамі ў 1951 г.: “...Музей Янкі Купалы — гэта пачатак арганізацыі літаратурных музеяў. Мне здаецца, што пара ўжо падумаць аб збіранні матэрыялаў аб Кузьме Чорным, і аб Змітраку Бядулі, і аб Самуйлёнку...”

Яе невычэрпнай энергіі, руплівасці дзівіліся значна маладзейшыя людзі, пра што напісаў беларускі пісьменнік Сяргей Грахоўскі: “...Ніколі ніхто не бачыў яе запаволенай і спакойнай, абыйкавай і сумнай. Калі смяялася, дык гарэзліва і залівіста, гаварыла з імпатам, абуралася да кіпення, радавалася чужым радасцям, аж іскрылася, а людскія беды станаўліся яе клопатам і надоўга прыкоўвалі яе ўвагу. Яна заўсёды была ў дзеянні, у руху, у няспынным жыццёвым гарэні”.

У вялікай перапісцы Уладзіславы Францаўны з найлепшай сяброўкай, беларускай паэткай Канстанцыяй Буйло гучыць яе мара пра пабудову музея паэта на месцы іх дома па былой вуліцы Кастрычніцкай. Менавіта па радках лістоў можна прасачыць хроніку яго пабудовы: дакументацыя, рыццё катлавана, спірэчкі з архітэктарамі і будаўнікамі. Па словах сучаснікаў, “яна была прапрабам і суровым кантралёрам па якасці і натхняла будаўнікоў рабіць як найлепш”.

Яна зрабіла галоўную справу свайго жыцця — паўстаў будынак музея, але адкрыцця ёй не давялося пачыць. Уладзіславы Францаўны не стала 25 лютага 1960 года. “Так паміраюць птушкі, як яна, забыўшыся аб стоме ў палёце...” — напісаў беларускі паэт Міхась Калачынскі.

Музей Янкі Купалы існуе амаль 67 гадоў як сур’ёзная навуковая і асветніцкая ўстанова, цэнтр купалазнаўства. І гэтым перш за ўсё вялікая заслуга яго стваральніцы і першага дырэктара Уладзіславы Луцэвіч. Да яе юбілею ў музеі падрыхтавана літаратурна-мастацкая выстаўка “Зерне, кінутае ў ніву, усходзіць ды красуе...”

Фотаздымкі з фондаў Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы.

Радзіннае

Падмацаваць законам святы і абрады

Навукова-практычны семінар “Бытаванне калядна-абрадавых традыцый у кантэксце сучаснай культуры” прайшоў у Інстытуце культуры Беларусі.

Ульяна БЯЛОВА

Адкрыў мерапрыемства, на якое сабраліся метадысты абласных і раённых метадычных цэнтраў народнай творчасці і спецыялісты па фальклору дамоў промыслаў і рамёстваў з розных куткоў Беларусі, рэктар гэтай установы, кандыдат філалагічных навук прафесар Іван Крук.

— Аб’екты нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны, вылучаныя для аховы дзяржавай, значна саступаюць у колькасці матэрыяльным здабыт-

кам, якіх па краіне налічваецца больш як пяць тысяч, — зазначыла загадчык сектара па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Наталля Хвір, якая закранула тэму заканадаўчай асновы для зберажэння народных свят і абрадаў. — Але гэта не сведчыць пра тое, што наша культура бедная на звычкі, традыцыі, дыялекты альбо народ не захавваў асаблівасці кожнага мястэчка. У першую чаргу гэтая праблема паўстае таму, што недастаткова ўвагі надаецца фальклору, рытуальна-абрадавым тра-

дыцыям. Багацце нашай культуры неабходна не толькі захоўваць, але і папулярываваць. Я ўпэўнена, што сёння вёска Пагост Жыткавіцкага раёна вядома кожнаму. Адкрытая шырокаму колу традыцыя правядзення народнага абрада “Юраўскі карагод” прыцягнула да сябе ўвагу мільёнаў людзей па ўсім свеце. Нават кампанія “CNN” уключыла Пагост у спіс найболей прыдатных месцаў для сустрэчы Новага года і святкавання Каляд. Але галоўнае, што ў суайчыннікаў з’явілася яшчэ адна нагода ганарыцца сваім паходжаннем.

Увогуле семінар быў вельмі інфарматыўны. Актыўна абмяркоўваліся прапановы па развіцці экатурызму і аграсьдзіб. Удзельнікі пазнаёмілі адзін аднаго з нематэрыяльнымі здабыткамі кожнага рэгіёна і мерапрыемствамі, накіраванымі на захаванне культурнага багацця народа. Іван Крук распавёў пра рытуальна-абрадавы комплекс “Свяча” ў беларускім Падняпроўі. Метадысты і кіраўнікі раённых і абласных цэнтраў фальклору Гомельшчыны прадставілі абрад ваджэння і пахавання стралы (вядомы пад назвай “Сена”), які захавваўся ў Старым Сяле Веткаўскага раёна, “Юраўскі карагод”, калядна-абрадавыя песні вёсак Прыпяцкага запаведніка.

Зміцёр БУЗАЦЁР

Навагоднія эпіграмы

Мікалаю Чаргінцу

Пра следчых, крымінальнікаў-барыг —
Не дзеля славы таннай ці карысці —
Накропаў столькі дэтэктыўных кніг,
Ледзь не зраўняўся і з Агатай Крысці.

Вярнуў цалік ягоны востры плуг
Тым сашніком, што з серабра адліты.
І аўтар увайшоў даўно у круг,
Як лічаць, дэтэктыўнае эліты.

Міколу Шабовічу



Ён родам нарачанец перш-найперш,
Таму і надта пільна сочыць, пэўна,
Каб часам Нарач не занесла ў верш
Больш, чымсьці трэба, азярное пены.

Генадзю Пашкову

Жар-птушку ў маладосці ён лавіў.
Хадзіў узлесем і прырэчным лугам.
Служэнню ценькай музе блаславіў
Яго парнаскі адмірал Вялюгін.

Парывісты, душою малады,
Не блазан-шалапут і не задзіра,
Прымерыцца ў радках тады-сяды
І сам да адміральскага мундзіра.

Георгію Марчуку

З вусатаю усмешкай ён ідзе
Над Свіслаччу, нібыта над разарай.
І ў перадзімняй ледзяной вадзе
Ён лічыць да адной начныя зоры.

Магчыма, пашанцуе, як нідзе,
Як іншым не шанцуе і ў Парыжы, —
Не менш як з тузін іх перападзе,
І ўсе на нітку любай ён наніжа.

Пад Новы год ён скажа, што не зоры,
А лепшых твораў ёй паднёс узоры.

Алесю Савіцкаму

Падпольшчык былы, сувязны,
Як трэба, і злеплен, і скроен.
Не меней, чым воз, сівізны
Ён носіць сягоння на скронях.

Аповесць, то новы раман,
Хоць часам бывае і горка,
Без фальшы і гоных румян
Не гэблем стругае, а пёркам.

Міколу Мятліцкаму

Так, паляшучка ў яго душа.
Лёс паляшучкі з паляшучкай доляй.
І носіць бараду ён Талаша,
Ды ўласнага і крою, і гадоўлі.

Павінен ён, шчырун і клапатун,
Як райца Паліканіна з Рублеўскай,
Каб касмылі не збіліся ў каўтун,
Яе вымочваць у расе палескай.

Калі паэт, знарок ці незнарок,
Паглядзіць ці кране яе украдкай,
Трашчыць у барадзе электраток, —
Дзеля натхнення робіць падзарадку.

Андрэю Федарэнку

А што яму цяпер не па плячы?!
Ні перад кім не трэба гнуцца вудаю.
Ён свой у выдавецтвах і, лічы,
Даўно ўжо не чужы на кінастуды.

Шаблон убок адкінуў і тандэнт.
З ракі акулу цягне — не карасіка.
Каторы год бясспрэчны прэтэндэнт
На званне не каго-небудзь, а класіка.

Мар'яну Дуксу

У Сулах знаюць, калі толькі Дукса
Над вершамі бярэцца шчыраваць,
Спрэс у вагонах каля Гродна буксы.
І ўтулкі у вазах ажно гараць.

Хоць піша часам і пра гай кантужаны,
І пра валун таўшчэзны, нібы кадзь,
Радкі яго, як зыркя жамчужыны,
На ўвесь Парнас і ззяюць, і гараць.

Ірыне Шаўляковай

А словам мудрым Шаўлякова
Сагне і рэйку на падкову,
Пегаса ўмомант падкуе.
І ён ляціць не выпадкова
Туды, дзе шлях ідзе пад колы
І шпак гнездо сабе снуе.

Алесю Наварычу

Зайздроснікі чаго ні гарадзілі,
Лічылі ўсе амаль за дзівака,
Калі ускочыў, нібы ў казцы дзіўнай,
Ён спрытна на "Літоўскага ваўка".

А той дугой адразу выгнуў шыю,
З хваста дзядоўнік грэбліва атрос.
І нацянькі ў захмарныя вышыні
Празаіка адным рыўком узнёс.

Казіміру Камейшу

Яму на свята, хлапчуку,
Калі ішоў сваёй калейкай,
Няспешна муза у руку
Пяро уклала і жалейку.

Ідзе і бачыць — долу плеш,
А там вунь — заяц-баязліўца.
Прысядзе, з ім напіша верш
Ды і павесіць на галінцы.

Навуму Гальпяровічу

"Капай глыбей і падалей кідай!" —
Памоўку знае ён не для прыліку.
І зробіць так, каб трапіць у Кітай
І дакрануцца да сцяны Вялікай.

Спраў у яго — каля гары гара.
Ды ўрэшце ў кабінцеце з пожай мэтра
Верш пра кітайцаў выдасць на-гара,
А не пустой пароды кубаметры.



Міколу Чарняўскаму

Дамогся тых вяршынь, якіх хацеў.
І фору рыфмаплёту дасць любоўю.
Ён дока стаў у вершах для дзяцей
І больш чым хват у лірыцы любоўнай!

За патлы часам жонка тузана:
— А можа, прысвячаеш іх не мне?

Змітраку Марозаву

Верш песцячы і новячы,
Ён выйшаў з-пад бяроз,
Дзе бацька Багдановіча
Радзіўся ды і узрос.

І, каб застацца ў памяці
Не толькі землякоў,
Санетаў на пергаменце
Ён звіў вянок вяноў.

І Дантэ калядоўнікам
Ад шчасця анямеў, —
Такога паслядоўніка
Упершыню займеў!

Рагнеду Малахоўскаму

Нарцыс сабой і цвёрды халасцяк.
Душой паэт ён да апошняй коскі!
Як піша вершы? Родныя, ды так —
Як і пісаць павінен Малахоўскі!

Нібы шахцёр,
што спусціцца ў забой,
Шчыруе ў паэтычным сутарэнні:
Адзін радок —
для здрадніцы любой,
А два — для любай,
што яшчэ сустрэне.

Павел САКОВІЧ

Калядныя фэнтэзі-сны



Я на Каляды бачыў сны.
З жаданняў навагодніх, мараў
Нібы сатканыя яны —
Тут прыгадаць дарэчы пару.

Вось у кнігарнях нарасхват
Ідуць усе выданні "ЛіМа".
У транспарце чытаюць шмат.
Сапраўдны кніжны бум з экстрывам!

І гэты сон не так сабе:
Усе, што ў "холдынгу", выданні
Пераўзышлі тыраж "СБ",
І з той нагоды — лікаванне!

Паэт да касы кейс нясе,
Высока галаву трымае.
Здароўкаюцца з ім усе:
Ён ганарар прыстойны мае!

Не кніжкамі сваімі, не, —
Купюрай хрусткай, як капуста.
Сябры ўсе рады навіне:
Паэта абступілі густа...

Дракон васьм "Полымем" дыхнуў —
Хацеў паддаць камусьці жару,

Ды "Нёман" хвалі ўскалыхнуў,
Каб гартавалася "ахвяра"!

Калі ж надумае дракон
Даніну ўзяць —
дзяўчат чароўных,
На наш адпор нарвецца ён:
Мы не дадзім іх у палон —
Як радавых,
так і галоўных!


Каб утрымацца на пльыву,
Мы ў святы нават працавалі:
Ля Міністэрства, РВУ
Па шмат разоў калядавалі.

І, можа, нездарма якраз!
А што, калі пасля вакацыў
Падкінуць зверху ў самы раз
У штат адзінак і — датацый?!



Кніга — лепшы падарунак: і акумулятары не патрэбныя, і кам'ютарныя вірусы не залезуць.

Прэзентацыя



Дзяніс МАРШЧЫНОВІЧ,
фота Кастуся Дробава

Сустрэча сабрала пад адным дахам шчырых прыхільнікаў творчасці паэта, даследчыкаў, якія ўдзельнічалі ў стварэнні энцыклапедыі, а таксама вучняў адной з мінскіх школ. Выступоўцы ахарактарызавалі энцыклапедыю з розных бакоў.

«Хрэсьбіны» энцыклапедыі

У кнігарні “Прэзентацыя” была прадстаўлена энцыклапедыя “Максім Багдановіч”, што выйшла ў выдавецтве “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”.

Доктар філалагічных навук прафесар БДУ Вячаслаў Рагойша быў членам рэдакцыйнай калегіі энцыклапедыі і выступаў у якасці рэцэнзента. Ён дасціпна параўнаў прэзентацыю з “хрэсьбінамі”. Маўляў, дзіця (энцыклапедыя) нарадзілася (выйшла з друкарні), значыцца, трэба яго хрысціць. На думку В. Рагойшы, унікальнасць выдання бачыцца ўжо ў тым, што яно проста з’явілася на свет. Бо яшчэ летам гэтага года ў энцыклапедыі не хапала 600 артыкулаў, а пра ілюстрацыі толькі ішла размова. Даследчык падкрэсліў, што кожная энцыклапедыя з’яўляецца дзіцём сваёй эпохі. З часам, магчыма, захочацца нешта змяніць. Але ў дадзены момант выданне адлюстроўвае апошнія дасягненні багдановічазнаўства.

Літаратуразнаўца і паэт Юрась Пацюпа ў сваім выступленні зрабіў акцэнт на сакрэце паэтычнага таленту М. Багдановіча. На яго думку, у беларускай літаратуры гэта найбольш “поўны” паэт. З аднаго боку, яго вершы даклад-

ныя, класічныя, вывераныя, маюць прыгожую форму, у іх праяўляецца рацыяналізм, што дазваляе адносіць іх да неакласічнай традыцыі. З другога боку, мы бачым разняволенасць, карціну, дзе выпісаны ўсе дэталі, што з’яўляецца прыкметай імпрэсіянізму. Таму атрымліваецца, што Багдановіч з’яўляецца як вельмі эмацыйным творцам, так і паэтам-мысляром, чыя вершы літаральна расцягнуты на цытаты. Таксама Юрась Пацюпа ўзгадаў сваю маладосць і ролю Максіма ў ёй. Паводле слоў аратара, у другой палове 1980-х гадоў музей Багдановіча ў Гродне з’яўляўся адным з цэнтраў грамадскага жыцця. Ён і яго сябры праводзілі ў ім шмат часу, ледзь не начаваў. А дзякуючы дабрыні Дануты Бічэль, тагачаснага дырэктара ўстановы, нават маглі браць дадому асобныя музычныя выданні.

Алеся Коршак, вядучы навуковы рэдактар “БелЭн”, адзначыла, што цэлы год супрацоўнікі ўстановы жылі асо-

бай Максіма Багдановіча, нават калі ішлі дадому з працы, у думках “круціліся” радкі з паэтавых твораў. А. Коршак ахарактарызавала для прысутных тры партрэты Багдановіча. На жаль, падчас прэзентацыі адсутнічалі тэхнічныя магчымасці для паказу твораў, таму частка не зусім абазначаных наведвальнікаў мусіла толькі ўяўляць іх.

Адзначым, што ў прэзентацыі таксама ўзялі ўдзел галоўны рэдактар выдавецтва Ларыса Языковіч, дырэктар Літаратурнага музея М. Багдановіча Таццяна Шэляговіч і пісьменніца Таіса Супрановіч.

Як вядома, у наступным годзе грамадскасць будзе ўрачыста адзначаць 130-годдзе з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа. Таму ў сваім наступленні Вячаслаў Рагойша выказаў ідэю перавыдаць энцыклапедыю “Янка Купала”. На думку даследчыка, большую частку матэрыялаў у ёй (каля 90 працэнтаў) можна пакінуць нязменнымі. А перапісаць толькі 10 працэнтаў у адпаведнасці з новымі даследаваннямі ў галіне купалазнаўства. Будзем спадзявацца, што станюцца вырашэнне гэтага пытання дапаможа нам зноў сустрэцца ў кнігарні “Прэзентацыя”.

Форум

Каб дзеці зацікавіліся

Зазвычай сезон выставак у Мінску распачынаецца ў лютым, яго стартаў лічыцца Мінская міжнародная кніжная выстаўка-кірмаш. Але гэтым разам традыцыя будзе парушана, бо з 27 снежня па 5 студзеня ў Палацы мастацтваў адбудзецца першая ў краіне спецыялізаваная выстаўка-кірмаш дзіцячай кнігі “Кніжкі в штанишках”. Форум пройдзе пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі краіны, Мінгарвыканкама і па блашаванні Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, Патрыяршага Экзарха ўсё Беларусі Філарэта.

Марына ВЕСЯЛУХА

Асноўнымі задачамі выстаўкі арганізатары бачаць прыцягненне ўвагі грамадскасці да праблемы дзіцячага чытання, павышэнне інтарэсу дзяцей і бацькоў да кнігі. І яны не адзінока ў сваіх памкненнях. Так, у выстаўцы возьмуць удзел беларускія і расійскія выдавецтвы, што працуюць з дзіцячай кнігай, перыядычныя выданні для дзяцей і кнігагандлёвыя арганізацыі. Гэта выдавецтвы “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”, “Народная асвета”, “Пачатковая школа”, Выдавецтва Беларускага Экзархата, газета “Зорька”, часопісы “Вясёлка”, “Кважды Ква”, “Качели” і многія-многія іншыя.

Аляксандр Савін, старшыня арткамітэта выстаўкі, лаўрэат прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “За духоўнае адраджэнне”, падчас прэс-канферэнцыі, што прайшла напярэдадні адкрыцця форуму, зазначыў:

— Сёння мы ў многіх сем’ях бачым дзяцей, якія, капіруючы бацькоў, карыстаюцца Інтэрнетам і мабільнымі тэлефонамі. Але калі паразважаць над тым, што дзеці ўспрымаюць інфармацыю праз малонак, зрокавы вобраз, узнікае пытанне: як жа будзе фарміравацца іх душа? З гэтага пытання і нарадзіўся праект выстаўкі “Кніжкі в штанишках” — прыватнай ініцыятыўнай кампаніі “Экспафорум”

і пісьменніка Андрэя Смятаніна. Думаецца, што кожны з бацькоў павінен быць для свайго малага казачнікам, каб данесці ў зямельнай форме і праз прыгоды казачных герояў разуменне таго, што такое добра і кепска.

У праграме выстаўкі — каля чатырох дзясяткаў мерапрыемстваў: літаратурных чытанак, маляванак, сустрэч з аўтарамі, майстар-класаў. На прапанову паўдзельнічаць у выстаўцы адгукнуліся работнікі цэнтралізаванай сістэмы дзіцячых бібліятэк г. Мінска, знакамітыя пісьменнікі, такія, як Раіса Баравікова, Уладзімір Мазго, Уладзімір Ліпскі, Яўгенія Пастэрнак, Андрэй Жвалеўскі, Андрэй Смятанін, вядомы герой Маляваных — акцёр Аляксандр Ждановіч — і многія іншыя. Арганізатары стараліся разнастайна прадставіць тэму. Так, у межах выстаўкі будзе працаваць мастацкая галерэя, пройдучы пастановаўкі двух тэатраў (“Батлейка” і “Вобраз”), а па запрашэнні газеты “Зорька” на форум завітае Дзед Мароз, з якім маленькія наведвальнікі змогуць фатаграфаватца.

На выстаўцы будуць прадстаўлены не толькі ўжо знаёмыя кнігі і практы, але і новыя ініцыятывы. Так, загадчык аддзела дзіцячай літаратуры выдавецтва “БелЭн” Аляксандр Моўчан распавёў пра новыя серыі кніг выдавецтва. Гэта “Маленькі прафесар” (пачынаючы

са студзеня кнігі серыі будуць выходзіць штогдынь), а таксама акцыю “Ёлка ў кніжным”, што праходзіць у кнігарні “Прэзентацыя”. “Ёлка ў кніжным” — гэта цырымонія навагодняга ўрачыстага далучэння дзяцей да ліку чыгальнікаў. “Ініцыяцыя” ўключае таксама і агрыманне спецыяльнага чыгачкага дзённіка, дзе змешчаны спісы літаратуры для абавязковага прачытання, а таксама ёсць месца для занатавак і гэтай накіраваных кніг.

Падчас форуму будуць арганізаваныя зямельныя акцыі для дзяцей. Так, часопіс “Вясёлка” стаўся ініцыятарам гульні “Пачытай і перадай другому”: кнігамі можна будзе мяняцца як на час, так і назаўжды. Прайдзе акцыя збору кніг (тых, што дома ўжо не чытаюцца) для дзіцячай бібліятэкі № 6 г. Мінска, якая носіць імя Васіля Віткі, а таксама для дзіцячага дома Фрунзенскага раёна сталіцы.

Не забыліся арганізатары і на дзелавую праграму для бацькоў і спецыялістаў. Так, супрацоўнікі бібліятэк падзяляцца вопытам прыцягнення новага пакалення чыгальнікаў да кнігі на тэматычнай сустрэчы “Чытаючы дзеці — чытаючая нацыя”. Бацькі змогуць наведаць факультатыву “Чытайце дзецям кніжкі, а не натацыі”.

У цэлым, праграма выстаўкі абяцае шмат як для дзяцей, так і для бацькоў. Прыходзьце, не пакідаючы!

У падтрымку чытання

Антаніна Карпілава, загадчык аддзела экранных мастацтваў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі:

Галоўны настаўнік — літаратура

Вольга ПАЛОМЦАВА

— Мая маці выкладала рускую мову і літаратуру. Усё мае дзяцінства, з шасці гадоў, прайшло ў бібліятэках. Галоўным настаўнікам лічу рускую літаратуру. Памятаю, як я, маленькая, старанна мыла рукі перад чытаннем кнігі. Сярод любімых былі, бясспрэчна, казкі, таму значна пазней казачная плынь дала моцную падставу для вывучэння сусветнай міфалогіі і культурных архетыпаў. Самым, бадай, моцным уражаннем юнацтва было яскравае слова М. Лермантава, якое зачароўвала сваёй магічнасцю і касмічнасцю. Яго Пячорын быў для мяне амаль ідэалам мужчыны. Толькі праз шмат гадоў, пасля паездкаў у Пяцігорск, на Машук, прыйшло адчуванне дыстанцыравання ад гэтага сябелобства і ганарлівасці. І тады, напэўна, як у многіх, прыйшоў час А. Пушкіна, патрэба ў гарманічнасці яго светаадчування. Чытанне раманаў Ф. Дастаеўскага ператваралася ў хваробу, іх амаль фізіялагічны ўплыў працягваўся доўгі час як цяжкі палон. І побач з тым — празрыстая і напружаная проза І. Буніна, якая адкрыла новы свет небяспечных пачуццяў. Менавіта руская літаратура і цяпер застаецца моцным асабістым падмуркам для адчування чалавечай і прафесійнай годнасці. Яна навучыла чытанню як сатворчасці з аўтарам, разумення тэксту ў розных сэнсавых вымярэннях. Час ад часу бяру з паліцы і кнігу М. Мантэня “Вошыты”, скарбніцу жыццёвай мудрасці і тонкіх



назіранняў над таямніцамі чалавечай душы. Не магу не адзначыць і спецыяльную літаратуру, якая напісана добрай літаратурнай мовай. Гэта творы Аляксея Лосева, Сяргея Аверынцава, Міхаіла Бахціна, Дзмітрыя Ліхачова, Юрыя Лотмана, якія вызначылі асноўныя вектары навуковага пазнання.

Мяне заўсёды вабіла так званая “жаночая” літаратура. Творы Ірыны Грэкавай, Людмілы Петрушэўскай, Дзіны Рубінай такія розныя, але аб’яднаныя асаблівай шчырасцю інтанацыі, якую я заўсёды адчувала як музыкальную. Таму сярод апошніх кніг вылучу раман “Зялёны шацёр” Людмілы Уліцкай, дзе ёсць псіхалагічныя назіранні над пакаленнем нашых бацькоў-шасцідзясятнікаў. Самае апошняе сярод прачытаных — зборнік вершаў “Гарадская трава” беларускай паэтки Вольгі Норунай, дзе кранае шчырае споведзь ранімай душы і яркая метафарычнасць мовы.

Юрась ПАНКЕВІЧ,
малюнак Надзеі Працько

Знаёмства з млынаром

Млын, які стаяў сярод старых таполяў і маладых дрэў, ужо даўно не змагаўся за сваё жыццё. Некалькі дрэў прарасталі ўжо знутры будынка, дах даўно знесла часам, і дажджы, якія ў нашым краі вельмі частыя гоці, давалі ім моц. Але губляў сваё жыццё стары млын: сцены абвальваліся, падлога зарастала травой, і хоць дыван са свежай зеляніны выглядаў вельмі рамантычна, ніхто не звяртаў на гэта ўвагі. Мінакі, што праходзілі па старой таполевай алеі, ніколі не лічылі вартым губляць час на сузіранне млына. Ішлі месяцы, плыў год за годам... Узімку яго замятала снегам, увесну падцякала вада. Дрэвы змянялі вопратку з летняй на зімовую, наваколле прыгажэла ад снегу, узгоркі пакрываліся кветкамі, толькі стары млын паміраў. Я б таксама ніколі не звярнуў на яго ўвагі і так жа, як і вы, мінаў бы яго дзень за днём. Калі б не адзін выпадак...

Жыў там млынар, стары, як і сам млын, з доўгай барадою, прыгожымі мудрымі вачамі, але вельмі маленькага росту. Ён не быў гномам (гэтых я адразу б пазнаў і не пераблытаў). Ён проста быў надта стары і надта маленькі. Дакладней было б назваць яго душою і сэрцам млына, але калі я пераходзіў на гэтую кніжную рамантыку, Гудар (а так звалі яго) надта злаваўся. Не, ён быў добры, але не лічыў сябе душою і сэрцам. Хутчэй называў сябе жыхаром гэтага вялізнага замка, які, каб жыць тут, павінен глядаць будынак. Ужо тады я зразумеў, што менавіта дзякуючы высілкам гэтага маленькага, але моцнага старога млына жыў. Ён стаіць насуперак часу і волі тых, хто яго вырашыў не заўважаць, ён сведчыць пра дні, калі млын даваў пачатак жыццю вялікага краю. Менавіта з яго сцен мужныя волаты-млынары выносілі мяхі з мукою.

Калі вы будзеце праходзіць паўз стары млын і сустрэнеце Гудара, не нагадвайце яму, ён усё памятае, і ўспамінамі вы толькі зробіце яму балюча.

Што ж здарылася са мною, я і сам не зразумеў. Як заўсёды, мінаў млын і здалёк убачыў дзеда. Постаць яго не падалася мне незвычайнай. Я падышоў, бо ведаў, што ў гэтым краі лічыцца вельмі ветлівым вітацца нават з незнаёмымі. Робячы крокі насустрач, я пачынаў разумець, што дзед гэты незвычайны, было ў ім штосьці, што цягнула да яго, і, нягледзячы на незвычайнасць абставін і невядомасць (дарослыя заўсёды гэтага баяцца), яго твар вымушаў мяне ісці і не баяцца. Калі я пераступіў лужыну, а пасля пералез паўразруйнаваную сцяну, здарылася тое, што бывае толькі ў казках. Ну, так мне здавалася. Пасля дзед распавёў, што казкі яму не вядомыя і ён чуў пра іх толькі ад тых, хто мінаў млын. Ён патлумачыў, што казкамі дарослыя лайдакі, якія хочуць усё растлумачыць і раскласці па паліцах, называюць звычайныя прыгоды. Яны баяцца невядомага і незвычайнага, таму прасцей усё назваць казкай, якая толькі для дзяцей, а калі гэта для дзяцей, то даросламу няма чаго баяцца. А прыгоды — заўсёды невядомае і незвычайнае, на тое яны і прыгоды.

Гудар пасадзіў мяне за стол, на якім стаяла ўжо два кувалі меду, нібыта стары чакаў менавіта мяне.

— Нарэшце ты тут. Я чакаў цябе.

— Мяне?

— Мне, старому, цяжка даглядаць млын. Мне патрэбны вучань і нашчадак.

Было вельмі прыемна, што добры і мудры стары абраў мяне, але

Музыка і майстар інструментаў Юрась Панкевіч вядомы ў колах аматараў старадаўняй музыкі як кіраўнік гурта Testamentum Terrae. Але сёння мы прадстаўляем Юрася ў іншым, даволі нечаканым амплуа. У ролі казачніка. Мы знаёмім чытачоў з першай часткай яго казкі “Млын Гудара”, але каб зняць магчымыя непаразуменні, я задала аўтару некалькі пытанняў.

— Юрась, чаму ты раптам вырашыў напісаць казку?

— Не ведаю, можа таму, што гэта тая літаратура, якую я больш за ўсё люблю! А бывае, мне падаецца, я бачу сапраўды дзівосныя рэчы навокал, але лягота не дае распавесці пра іх іншым. І гэта першая казка, але не апошняя.

— Мясціны, дзе адбываюцца падзеі, рэальныя ці прыдуманія?

— Гэта рэальныя мясціны ў шмат каму вядомай вёсцы Бянюны.

Сядзіба Карчэўскіх, млын, стаў і парк. Мне вельмі хацелася гэтыя мясціны зрабіць казачнымі, каб самому жыць у казцы, бо ў Бянюнах знаходзіцца мой дом.

— Набліжаюцца Каляды. Твае пажаданні чытачам?

— Не забывайцеся на свае карані і любіце Бога ўсім сэрцам.

І тады ў вашым жыцці цуды будуць не толькі на Каляды.



Фота Дзюна Кунстатара

Млын Гудара

ж я ўжо надта дарослы, каб вучыцца зноў, саабліва такой прафесіі: даглядаць стары млын. І я адказаў тое, за што было сорамна яшчэ шмат часу:

— Дзякуй, стары Гудар, але я надта дарослы для таго, каб займацца доглядам гэтай развалюхі.

Дзед пасміхнуўся добрамысліва, але вока прымружыў, нібыта толькі настолькі Гудар мог дазволіць сабе злавацца, абняў мяне і сказаў:

— Ты вольны абіраць: застацца тут ці пайсці. Але ты не маеш права называць штосьці развалюхай. Бо так ты хаваеш, а не даеш жыццё. Гудар выйшаў.

Пачатак прыгод

Гудар нічога не сказаў, і я не ведаў, што азначаў гэты ціхі сыход у іншы пакой. Адно ведаў: ён добры чалавек і дазволіць мне дапіць мёд. Калі ўжо было амаль бачна дно кувалі, дзверы адчыніліся і зайшоў стары. На маім твары з’явілася ўсмешка. Падалося, што стары ўвесь гэты час займаўся тым, што расчэсваў бараду. Яна перапляталася дзіўнымі ўзорамі. Калі ён падыйшоў бліжэй, я ўбачыў, у чым справа. Нібы на галінах ліяны, у барадзе сядзела вельмі прыгожая істога, падобная да маленькай дзяўчынкі з вялікімі блакітнымі вачыма. Валасы ў яе былі светла-шакаладнага колеру і мякка клаліся на плечы. Танюсенькія рукі, не большыя за валасок, трымаліся трохі доўгімі, як у піяніста, пальцамі і разгойдвалі імправізаваныя арэлі. Ножкі былі

прыкрытыя даволі доўгай спадніцай, сшытай з нейкай чароўнай тканіны. Дзяўчынка сціпла паглядала на мяне, нібы збянтэжаная такой увагай. Але ж мне трэба было разгледзець яе, каб пасля распавесці іншым.

Гудар звярнуўся да мяне:

— Знаёмся, гэта Рыня. Яна апошняя з роду мірыфік, міфічных істот, якія дапамагаюць млынарам захоўваць млыны. Яны бачныя толькі тым, у чых жылах цячэ кроў млынара. Яны як сумленне, натхненне, як муза, што заўсёды побач. Ты бачыш яе таму, што я табе дазволіў. Мы ўдваіх апошнія, і калі млын зруйнаецца, не будзе і нас.

— Вельмі прыемна, Юрась, — пакланіўшыся, як бачыў у казачных фільмах, выпаліў я.

— Сёння яна пойдзе з табою і будзе дапамагаць на шляху. Ты павінен выратаваць млын і нас.

Усміхнуўшыся, я нагадаў дзеду, што ў мяне няма барады, а як вядома, мірыфікі жывуць менавіта ў бародах. Дзед зірнуў на куваль меду, потым на мой твар і пасміхнуўся. Нешта дзіўнае, як бура, пачало разрываць мяне знутры, усе вантробы пераварочваліся, а сэрца білася як ніколі часта. На падбародзі я пачаў адчуваць лёгкія паколванні. Барада цягнулася ўсё ніжэй і ніжэй і, вырасшы недзе да пупа, спынілася. Я паглядзеў у вочы старому і зразумеў, што не адчуваю абуранасці ягонымі хітрыкамі. Рыня прыўзнялася на арэлях, пачала іх разгойдваць і, калі палічыла

дастатковым, адпусціла ручкі... Праз якую хвіліну яна дасягнула маёй маладой барады, ухапілася за некалькі валаскоў і па звычцы зрабіла арэлі. Прысеўшы на іх, пасміхнулася, але нячутна, нібыта ўнутры сябе адчуваеш яе галасок. Дзед працягнуў мне руку, дакрануўся да маіх далоняў і перадаў маленькі шэры мяшэчак, вельмі запылены, але не брудны. Адрозна можна было зразумець, што ён надта стары і вельмі доўга ляжаў у халодным памышканні.

— Не развязавай яго ніколі, якая б спакуса ні была. Бо калі ты зробіш гэта, мяне і Рыньку больш не ўбачыш. Гэты мяшэчак трэба занесці майму нашчадку, ён з роду млынароў і жыве за морам, завуць яго Гёрд. Туды дабрацца доўга і вельмі цяжка, але я ўпэўнены, што вы пераадолеце шлях, калі будзеце разам.

Ягонныя вочы нібы пачалі блішчэць ад вады, але стары сабраўся і сказаў, падымаючы куваль:

— Будзьма, любячы!!!

Я не вытрымаў і трохі пусціў вады, але ўзяў прыклад з дзеда: падняў куваль, і мы выплі да самага дна. Пасля правёўшы рукой па барадзе, ледзь дакрануўшыся да Рынькі, я вырашыў дапамагчы і выратаваць старога і ягоную памочніцу.

Дзед сказаў, што выйсіці так, як я сюды трапіў, у мяне не атрымаецца (тады я быў трохі вышэйшы і без барады), і паказаў на дзверы, якія вялі на вуліцу заду млына. Мы апошні раз паціснулі рукі, абнялі адзін аднаго, і я пайшоў.

Шлях да мора

Якім дзіўным становіцца сусвет, калі ты кідаеш звычку глядзець на яго зверху ўніз. Простыя травінкі ці галінкі, якія мы не заўважаем, ламаючы ботамі, вырастаюць у велічэзныя дрэвы і ліяны, што і варухнуцца не збіраюцца, сустраўшыся з табою. Іх веліч і магутнасць уражвае і палохае. Снег, які служыў для таго, каб змянаць яго ў снежкі ці адкідваць лапатаю, ператварыўся ў непраходную марозную пустэлю, да таго ж вельмі калючую, нібыта вожыкі раскіданы да самага гарызонту. Я стаяў з адкрытым ротам і не ведаў, што рабіць: ісці ў невядомую марозную пустэчу, ці вярнуцца ў знаёмы млын. Я павярнуўся і не ўбачыў нічога, апроч велізарных камянёў, убудаваных у старыя сцены. Дзверы зніклі. Ці былі яны, ці мне гэта ўсё мроіцца, можа, гэта проста жажлівы сон.

— Ой! — нехта моцна і рэзка пацягнуў мяне за валас. Я пачуў танюсенькі галасочак, які па-жаноцы добра пасміхаўся. — Рынька! Дзякуй, я ўжо абрадаваўся, што гэта проста жажлівы сон. А ты зноў пераконваеш мяне ў рэальнасці таго, што здарылася.

Я памятаў, дзед казаў, што не маю шмат часу, таму не сумняваўся: трэба ісці наперад. Нічога, што там пустэча, нічога, што бачна не больш за пару крокаў за тваю бараду, халера з тымі магутнымі раслінамі, якія ў цемры былі падобныя на жывых і даволі прыемных жывёл. Маленькае падзьмухванне ветру. Маленькае ў маім мінулым свеце, калі я быў вялікі і без барады. Тут усё стыхіі не памяншаліся, а, наадварот, павялічвалі сваю моц.

— Хадзем, Рась, — так дзіўна называла мяне Рынька. Чамусьці літара “Ю” для яе была цяжкай для вымаўлення.

— Хадзем.

І мы зрабілі першыя крокі свайго падарожжа.

Сярод шэра-белай пустэчы я ўбачыў нейкую невыразную сцежку, якая вяла ў снежную гару. Гэтая дарога падавалася не самым прыемным шляхам, але акрамя яе нічога не было, таму я вырашыў крочыць. Нам пашанцавала, мы выйшлі пад ноч, хоць арыентавацца ў цемры было цяжкавата. Мы наблізіліся да ўвахода... Першыя крокі былі надта дзіўнымі: сярод змроку, як маланкі, прабягалі знізу, зверху, аблітаючы нас з усіх бакоў, маленькія прамяні святла. Было гэта вельмі прыгожа, як калядная ілюмінацыя, якая вось-вось пачне пералівацца рознымі колерамі, даруючы нам калядны настрой. Рынька пасміхнулася, ёй гэта ўсё было знаёма, гэта быў яе свет. І толькі я падумаў пра калядныя ліхтарыкі, як па нейкім загадзе агеньчыкі пачалі бегаць усё хутчэй, нібы набіраючы моц. Іх станавілася ўсё больш і больш, а спераду на мяне плыла цэлая сцяна белая святла. Я трохі збянтэжыўся, але мая спадарожніца пасміхнулася і сказала:

— Хадзем, няма чаго баяцца. Проста Месяц выходзіць з-за хмар і паступова ўсё больш і больш святла адлюстроўвае.

Я хацеў было сказаць, што я ўжо надта вялікі, каб палохацца, але Рынька магла з гэтым паспрачацца, і я проста пайшоў наперад.

Быў вечар, і Рынька, хоць і рабіла толькі тое, што сядзела на арэлях, надта стамілася. Таму, зрабіўшы нешта падобнае да гамака, проста заснула.



Праз колькі хвілін я выйшаў з гары і зразумеў, што яна не настолькі вялікая, як падавалася раней. Адна за адной цягнуліся невялікія горачкі, знутры якіх быў працяглы шлях. Не ведаю, хто ці што зрабіла гэтыя тунелі, але мне было не сумна, як магло быць, калі ідзеш па вялікай пустэчы. Тут усё было не аднастайна: гара змянялася гарою, кожная па-свойму адлюстроўвала святло месяца, які маляваў на сцяне непаўторныя ўзоры, і пакуль я шлоў, спрабаваў знаходзіць знаёмыя мне фігуры. Кітагату таго, як паваліцца ў яснае надвор'е ўлетку на траву і выглядаць баранчыкаў, слонікаў ці яшчэ больш дзіўных істот у абрысах аблокаў. Праз колькі крокаў я паслізнуўся і ледзь не заваліўся. На нагах я ўтрымаўся, але ж Рыньку пабудзіў. Не ведаю, як таму што, хоць маё падзенне было амаль здзейсненым, я ўсё зрабіў, каб не падштурхнуць гэтае маленечкае соннае стварэнне. Рынька падняла галоўку і сказала:

— Нашыя сэрцы звязаныя, і я адчуваю тое самае, што і ты. Я спала і не адчула ніякага штуршка, але сэрца сціснулася ад жаху, таму я прагнулася.

Калі Рынька будзе адчуваць нейкія турботы і цяжкасці, яны таксама перададуцца мне. Вось чаму я так доўга шлоў па незнаёмым свеце і меў толькі адзін клопат — разглядаць на сценах абрысы жывёл. Рынька добра спала, і яе спакой перадаваўся мне.

Яна паглядзела наперад і сказала, што праз гадзінку мы ўжо будзем каля мора і там зможам распаліць вогнішча і адпачыць да ранку. Гэтая навіна дадала мне сілаў, і я, натхнёны магчымасцю адпачынку, пайшоў далей.

За паваротам я выйшаў з тунэля і ўбачыў шмат раскіданых бяргвенняў. Гэта былі галінкі вялікага дрэва, паламанья ветрам ці снегам. Дрэвы, якія раней для мяне былі не большымі, як стоўб, цяпер падаваліся веліканамі, крон якіх я нават і не бачыў. Чапляючыся мокрымі ды халоднымі рукамі за кару, я пералазіў адно бярвяно за другім. Рынька спявала песні мірыфік, якія павінны натхняць падарожнікаў і даваць ім моцы. Наперадзе я ўбачыў даволі высокі ўзгорак. Рынька сказала, што за ім пачынаецца мора, бліжэй да яго з'яўлялася больш вады і менш снегу. Я змок, мне было надта халодна, але спеы Рынькі сагралі знутры, ды і мне хацелася перад гэтай маленькай, але надта бадзёрай дзяўчынкай быць мужным і смелым хлопцам, хоць і з барадою, як у дзёда.

Ногі ўсё больш і больш моклі, снег скончыўся, паўсюль была ці то дрыгва, ці то зямля, якую толькі-толькі ўзаралі і шчодра палілі вадою. Рынька ўбачыла земляныя ўзгоркі, і я адчуў у сэрцы неспакой. Я запытаўся, хто такія зэзмы. Менавіта іх спалохалася яна. Дзяўчынка распавяла, што яны жывуць у зямлі, але зімою ніколі не выпаўзаюць. Але вась тыя вывернутыя кавалкі зямлі — знак таго, што яны шукаюць сабе ежу. А тое, што зіма толькі-толькі ўступае ў сілу, значыць, што не ўсе зэзмы заснулі.

Мы пайшлі далей, хваляванне Рынькі ўсё больш мяне непакоіла, і палюхацца розных шлохаў пачаў ужо і я. Адно, што сагралася мяне, — магчымасць легчы каля цёплага вогнішча і моцна заплосчыць вочы. Мы ішлі асцярожна, але трошкі спыталіся да ўзгорка. Як раптам я правай нагой трохі праваліўся ва ўзараную баразну. Навокал усё было ціха. Я адчуў, што праваліўся неглыбока і, дзякуй Богу, ва ўсёй гэтай сумесі вады і зямлі дакрануўся да дна. Я пачаў было варушыцца, як знізу адчуў моцныя штуршок наперад. Згубіўшы раўнавагу, плямкнуўся на пятую кропку. Ледзь падняўшы галаву, убачыў, што зямля пачала кіпець як манная каша. Там-сям нерухомыя ўзгоркі ўздымаліся то ўверх, то ўніз, паказваючы страшэнныя брудныя спіны зэзм. Яны выцягваліся і рабіліся даўжэзнымі,

паказвалі з-пад зямлі галовы, прынохваліся і зноў кідаліся ў зямлю.

Я адчуў сапраўдны жах. Рынька спалохалася не менш за мяне, і нашы сэрцы, як адно, біліся ўсё часцей. Я знайшоў моцы ўзняцца і вырашыў не рухацца, магчыма, яны не маюць вачэй і таму не заўважаць нас. Адзін за адным яны паўзлі да ўзгорка, нібы збіраліся менавіта там нас сустрэць сваёй вялікай кампаніяй. Я зрабіў крок, потым другі і пабег што было моцы. Адзін зэзм выкінуўся з зямлі і, ледзь не ўхапіўшы мяне за пятку, рухнуў на бяргвенне, расцягнуўся на ім і, уткнуўшыся галавою ў зямлю, пачаў знікаць. Я бег і не азіраўся. Рынька, закутаўшыся ў бараду, трымала сваімі пальчыкамі кіпу валасоў і нібы спрабавала цягнуць іх наперад. Вось ужо амаль узгорак, ён надта ўтаптаў, таму па ім зэзмы не поўзалі. Мы амаль наблізіліся да яго, як раптам зямля пад нагамі пачала зноў кіпець. Я ўжо намагаўся пераскочыць гэты кавалак, але з зямлі паказалася страшэнна вялікая галава зэзма. Ён адчуваў, дзе мы, і кантраляваў сваю ежу. Ён велічна вырастаў з зямлі, па ўсім целе сцякала нейкая сліз, якая хіба дапамагала ім рухацца ў зямлі. Нібы гуляючы са мной, ён рухаўся з боку ў бок. Пад той часткай цела зэзма, што нагадвала галаву, нібы на шыі, вісела карона, надта брыдка і, як частка цела, жывая. Гэта быў кароль зэзм. Я так вырашыў, бо астатнія нават не змагаліся за здабычу, а зноў зніклі ў зямлі. Любы мой крок мог скончыць падарожжа, але і стаяць я не мог. Хоць было жахліва, але два крокі наперад павінны былі мяне выратаваць. Рынька схопіла мяне мацней і, не даўшы падтрымкі на скок, зварушыла мяне. Зэзм адчуў рух і ўсім сваім целама пачаў падаць на нас. Гэта быў амаль канец, калі ягонае галава пачала не ўзвышацца, а як камень упала на зямлю, ледзь-ледзь не дакрануўшыся да яе, нібы хтосьці схопіў зэзма за хвост. Зноў галава ўзнялася ў неба, цела зэзма, гэтая тоўстая мяккая ануца, зрабіла пару кульбітаў і знікла ў пашчы вялізнай птушкі. Тая паглядзела на нас, троху скокнула наперад, расправіла крылы і паляцела.

Праз колькі хвілін мы былі ўжо на ўзгорку і ўбачылі мора. З-за гарызонту выплываў вялізны чырвоны круг. Вогнішча сагрэла мяне, і я, забыўшыся на ўсё, заснуў каля яго.

Рыбак

Доўгае падарожжа і ўцёкі ад зэзм аднялі шмат сілаў. Прачнуўся я, калі сонейка моцна ўхапілася праменьнямі за абодва бакі зямлі і павісла высока над морам. Лёгкі ветрык калыхаў маю бараду, у якой весела гуляла Рынька. Яна спала не шмат часу і прагнулася, як толькі сонейка цалкам выплывала з-за гарызонту. Мне было не надта весела, але бадзёры Рыньчын смех і добрыя пачуцці сэрца натхнялі і дадалі сілы.

Я ўзняў рукі ўгору, пацягнуў косткі, моцна заплосчыў вочы і адчуў прыемную асалоду, якая прабегла па ўсім целе.


— Трэба шукаць, чым падсілкавацца. Шлях яшчэ доўгі, і на галодны страўнік далёка не працягнем.

— Мне не трэба есці, — адказала Рынька, — я сілкуюся добрымі пачуццямі твайго сэрца і згаладнею, толькі калі ты згубіш надзею на добры сыход падарожжа. Але гэта мяне не хвалюе. Калі ты згубіш надзею, мы з Гударам знікнем з гэтага свету.

Я адчуў адказнасць за сваю спадарожніцу.

— Калі тут ёсць мора, павінны быць і рыбакі, — сказаў я. — Пойдзем берагам і ў любым выпадку напаткаем іх.

Ішлі мы не болей як гадзіну, бераг мора быў нейкі незвычайны. Паўсюль, да самай вады, ляжала доўгая трава. Яна была дзе падмёрзлая, дзе прысыпаная снегам, а дзе проста пачала гніць. Час ад часу каля нас прабягалі вялізныя мурашы. Мяне яны не чапалі, аднак заўважалася,



што не надта хацелася ім абцягаць нас. Так, ідучы паціху, мы выйшлі на нейкі пляж, дзе замест пяску ці каменя была адна зямля, там-сям трохі ўзараная. Мяне гэта трошкі занепакоіла, бо ўспаміны пра зэзм былі надта жывыя ў памяці. Але за вялікай травой я ўбачыў маленькую хаціну і драўляны масток, які цягнуўся проста ў ваду. Гэта павінна быць прыстань, і там павінен жыць рыбак, у якога, мажліва, ёсць ежа, і мы з яго дапамогай зможам пераплыць мора на другі бок.

Падшоўшы да дзвярэй, я трошкі збянтэжыўся, як бывае, калі стаіш каля незнаёмай хаты. Дзверы заскрылі, і вельмі хутка я пабачыў постаць досыць дарослага, але яшчэ і не старога чалавека. З нейкай абыякавасцю ён паглядзеў на мяне і сказаў:

— А! Млынар! Заходзь, не палюхайся. Ты, відаць, яшчэ малады. Я ўпершыню цябе бачу. А што з Гударам? Жывы яшчэ стары? Даўно яго не бачыў. Сядай за стол, распавядзеш. А то не заходзіць, забыўся на старога сябра.

Я ўжо хацеў было перабіць яго і сказаць, што я не млынар, а толькі дапамагаю Гудару, і то не па сваёй ахвоце. Але дараваў яму, бо думкі пра стол і прысутнасць Рынькі на арэях у маёй барадзе супакоілі маё сэрца.

— Мяне завуць Юрась, — сказаў я. — Ведаю. Твая мірыфіка мне ўжо паспела распавесці і пра вашыя прыгоды ўначы, і пра тое, як ты добра спаў да самага палудня.

— Так, мы ледзь уцяклі ад зэзм, і падаецца мне, што птушка з'ела іх каралі. Таму, можа, яны будуць спакайнейшыя.

— Ай, халера. Нішто іх не супакоіць. Дый каралі яны выбіраюць штодня іншага. Для іх гэта звычайна. Зэзмы не ўсе такія, ёсць і добрыя. Яны не нападаюць. Цягаюцца сабе ў зямлі туды-сюды. А па мне дык і добра — араць меней. Мяне завуць Кун. Я рыбак. Цябе буду зваць Рась. Так больш звычайна для мяне.

Пакуль мы размаўлялі, на стала з'яўлялася ежа. Пах разлятаўся па ўсёй хаце, і першае, куды трапіў, — да майго носа. Я высмоктаў усё, што можна было высмактаць з паху. І калі Кун прапанаваў частавацца, я павольна сеў да стала і пачаў няспешна есці.

— Як там Гудар, што ў яго новага? — запытаўся Кун.

— Жывы стары. Але я тут па яго даручэнні. Стары млын ужо пачаў развальвацца і больш як год не працягне, нават калі Гудар будзе яго даглядаць. Дрэвы растуць проста знутры, выварочваюць падлогу і ўжо знеслі дах.

— Гэта бяда, гэта вялікая бяда. Ад захаванасці гэтага млына залежыць жыццё ўсяго нашага свету.

— Так Гудар мне і казаў. Таму я і іду, каб занесці вась гэты мяшэчак за мора спадкаемцу Гудара, таксама з роду млынароў. Ён павінен уратаваць млын.

— Чым я магу табе дапамагчы? — запытаўся Кун.

— Я бачыў прыстань, а значыць, недзе павінны быць і чоўны.

— Так і ёсць. Я дапамагу табе, тым

больш што не маю выбару. Я дам табе свой човен, ён самы лепшы і вытрымае любыя хвалі, а таксама дам правянтца падарожжа. Але табе давядзецца застацца ў мяне на ноч, бо ў мяне пакуль няма вёсел, я аддаў іх на свята Рыбакоў, якое штогод ладзяць у нашым мястэчку. Заўтра іх павінны вярнуць мне.

— Добра. Выходзіць у мора першы раз, тым больш пад вечар, было б небяспечна, — палічыў я, і Рынька не пярэчыла. Да таго ж і гаспадар быў гасцінны.

Выхад у мора

Раніцай Кун пабудзіў нас надта рана. Так рана прачынацца я не прывык, але каб быць ветлівым, падняўся, усміхнуўся і пайшоў на вуліцу сустракаць новы дзень. Сонца я ўбачыў толькі калі разы тры працёр вочы сподзёнай вадою. Гэта было чароўна. Вялізны круг узняўся з-за гарызонту і, падпальваючы неба і ваду, заняў сваё ўрачыстае месца.

Часу на зборы ў нас было няшмат. Вёслы прывезлі з самага ранку, і Кун хутка падрыхтаваў човен. Паснедаўшы і падзякаваўшы дому і гаспадару, мы выйшлі ў мора.

Я сеў на вёслы і пачаў грэбці. Рынька скарысталася момантам, бо човен, які гойдаўся на хвалях, падаваў ёй дзіўны момант адпачыць. Кун стаяў на беразе, нібы каменны помнік, постаць якога натхняе на здзяйсненне вялікай справы. Адплылі мы ўжо даволі далёка, і мая доўгая барада дала знак, што надвор'е спрыяе нашаму падарожжю і час уздымаць ветразь. Бераг ужо знік, як знік і Кун на ім. Вакол нас была адна вада, магутная маса, гэта ўражвала і палюхала адначасова, але наперадзе быў наш шлях. Рынька паднялася і, як малое дзіця, пачала жартавачы і пасміхацца з маіх нязграбных рухаў.

— Што ў гэтым мяшэчку, які я вязу, і чаму ён такі каштоўны? — запытаўся я.

— Не ведаю, але Гудар вельмі клапаціўся пра яго. Мяшэчак яму перадаў стары млынар і сказаў, што калі прыйдзе час, тое, што ў мяшэчку, выратуе наш свет. Больш я нічога не ведаю.

Што ж можа быць у ім такое каштоўнае? Чаму яго нельга развязаць? Спакуса была вельмі вялікая, але раскрывшы мяшэчак я не насмеліўся, бо надта ўжо палюбілася мне Рынька. З ёю было проста і весела. Мае нязграбныя рухі для яе былі пацехай, а мая барада стала домам. Яна ніколі не крыўдала і, нягледзячы на маленькі памер, я адчуваў вялікую моц яе сэрца.

Надходзіў вечар, і мы ўжо рыхтаваліся да сну. Кун склаў добрую вячэру ў дарогу, і, паеўшы, мы ляглі спаць.

Ноччу я прачнуўся ад таго, што адчуў на сваім целе кроплі вельмі халоднай вады. Расплосчыўшы вочы, я зразумеў: набліжаецца навальніца. Хвалі адна за адной падбягалі да чоўна і, нібы кідаючыся пад яго, штурхалі ўверх.

“Шторм”, — падумаў я. Гэта адзіная непрыемнасць, якую я ведаў у моры. Хвалі боўталі нас, уздымалі

над вадою і зноў кідалі. Рынька вельмі спалохана трымалася за бараду, якую магліла ў розныя бакі ветрам. Я хваляваўся, мне было страшна за сваё жыццё, а таксама за ўвесь Рыньчын свет, які можа знікнуць разам са мною. Раптам усё сціхла. Гэта не супакойвала, ішчыня была такая мёртва, што нават на могілках я адчуў бы сябе больш камфортна. Човен крутнула і пачало зацягваць у вяр, а здалёк я ўбачыў вялізную хвалю, якая, нібы зграя галодных ваўкоў, бегла на нас.

Усё, гэта канец. Канец майго падарожжа, канец майго жыцця.

Раптам я пачуў таносенькі галасок, які спяваў меладыйную, але не сумную песню:

*Хваля за хвалей, бяда за бядою.
Жыццё, падарожжа бяжыць
за табою.*

*Ты прытыніся,
адчуй подых ветру,
Ды зразумеі — жыццё з табою.*

Астатняе я не змог пачуць, можа таму, што Рынька пачала спяваць на не знаёмай мне мове. Човен усё цягнула пад ваду, і хваля ўжо амаль накрывала нас. Човен боўтала і кідала з боку ў бок. І мне падалося, што гэта апошняя песня мірыфік, якую яны спяваюць перад смерцю.

... Човен спыніўся, яго перастала кідаць, але навокал усё шумела, як і раней. Мы падняліся над вадою, і мне падалося, што гэта апошні раз, думалася, калі зноў нас кіне ўніз, човен проста разаб'ецца аб ваду. Але раптам пад намі вырас востраў, пакрыты лузгой. Я зразумеў, што гэта вялізная рыба, якая падняла нас на спіне. Я неяк лавіў рыбу на гэтым возеры і бачыў, як з вады выскачыў вялізны карп і вельмі хутка знік па-сярэдзіне. Гэта ён, той стары карп, ён здаўна тут жыве, мясцовыя ведаюць пра яго, але ніхто не змог злавіць.

Наш човен нібыта вырваўся з-пад вялізнай хвалі. І мы паляцелі.

Другі бераг

Магутная рыба перанесла нас на другі бераг, і наступны ўзыход сонца мы сустракалі ўжо з іншага боку мора. На тым беразе быў Гудар, стары млын, Кун, дзіўны свет, а тут — толькі шлях да Герда, дзе і скончыцца наша падарожжа.

Бліжэй да палудня я ўжо дабраўся да дома, дзе жыў Герд. Мясцовыя жыхары мне вельмі добра паказалі дарогу. Я падшоў да хаты. Каля яе рос вялізны клён, а насупраць ганка, метраў за пяць, — калодзеж.

Я ўздыхнуў і правёў рукамі па барадзе. Яна амаль знікла, як знікла і Рынька разам з арэямі... А я ўбачыў, што стаю каля сваёй хаты, і нават не заўважыў розніцы ў памерах, таму што я вырас. Я зноў такі, якім быў раней. І ўсе прыгоды былі толькі шляхам дадому. Я памацаў свае кішэнні і знайшоў маленькі мяшэчак.

Гэта быў не сон... Герд — гэта я сам...

Я адкрыў мяшэчак і ўбачыў у ім адно зярнятка...

Усе мы з роду млынароў. Бо павінны зберагчы стары свет, каб даць жыццё новаму.

Ірына ТУЛУПАВА,
фота Кастуся Дробава

Дабро як закон Сусвету

Кожны творца вызначае для сябе мэты прыезду ў іншы горад і краіну досыць дакладна. Даведаўшыся, што ў Мінск завітаў Анатоль Кім — вядомы рускі пісьменнік, драматург, перакладчык (нарадзіўся ён у Казахстане, мае карэйскіх продкаў), я ветліва спыталася пра традыцыйнае: якія ж уражанні пакінула ў яго сэрцы наша краіна? Ён гэтак жа ветліва адказаў: “Я хацеў паглядзець новую Беларусь і паглядзець”. Гаворка завязалася сама сабою...



— Вось гэта і дрэнна. І мяне спрабавалі правіць. Калі я яшчэ не друкаваўся, а толькі насіў у выдавецтвы рукапісы, мне сталі “дапамагаць” рэдактары. Да майго гонару, прызнаюся: я ніколі не даваў правіць. Але гэта рабіў без капрызаў, проста пераконваў, што першапачатковы варыянт будзе насамрэч лепшы. Вось, да прыкладу, у маёй першай аповесці сустракалася такое параўнанне: на беразе ракі, на пляжы, сядзела дзяўчынка ў жоўта-залацістай сукенцы. Яе ўбачыў герой аповесці, яна нагадала яму спелую грушу. Рэдактар пытаецца: “Што гэта такое?” Але гэты выраз меў працяг: яна падобная да залацістай грушы, *духмянага жнівеньскага плода*. Вось гэтую частку не заўважылі. Шмат чаго даводзілася даказваць. Пасля, калі стаў вядомы, часопісы і выдавецтвы ведалі, што са мною спрачацца не варта. Выпраўлялі толькі граматычныя памылкі. А стыль свой я адстойваў.

— Вы назвалі сваіх літаратурных настаўнікаў, але ж ведаю: вы вучыліся за вочна і ў Літаратурным інстытуце імя Максіма Горкага. А пасля ў ім выкладалі. Як жа спалучаецца ў жыцці творцы індывідуальная праца, самаадукацыя і навучанне ў школе?

— І тады, калі вучыўся, і тады, калі выкладаў, я разумеў тое, да чаго аднойчы прыйшоў: вучыць пісаць мастацкую прозу ці драматургію — бессэнсоўна. Калі майстар захоча навучыць сваіх вучняў так, каб яны пісалі “пад яго” альбо як ён, значыць, ён іх сапсуе — раз і назаўсёды. Той вучань, які піша, як настаўнік, паўтараючы яго, нічога не дасягне. Гэта будзе загублены матэрыял. І я гэта зразумеў, калі сам яшчэ вучыўся. Але мне патрэбна было асяроддзе, мае таварышы, якія штосьці пісалі самі. І мы чыталі творы на семінарах, абмяркоў-

валі. Асяроддзе пішучых людзей — вось што патрэбна.

— Чаму ж тады вы сталі выкладаць?

— Мяне прасілі некалькі гадоў запар. Я такі правёў са студэнтамі адну гутарку. А пасля сказаў рэктару, што больш выкладаць не буду, і пайшоў. Раптам — тэлефонны званок: рэктар паведаміў, што студэнты зладзілі сядзачую забастоўку ў яго кабінце, хочучь, каб я вярнуўся. Было проста немагчыма адмовіцца. Але я студэнтам шчыра сказаў: “Мне вас няма чаму вучыць, бо лічу, што ніхто не павінен вучыць іншага пісьменніка”. Навучыць нельга. Таму што кожны літаратар індывідуальны. Толькі адзін можа быць Чэхаў, толькі адзін Гогаль, толькі адзін Дастаеўскі.

Мастацкая літаратура, мастацтва гэтым самым і вызначаецца: унікальнасцю, адзінкаваасцю мастака. А вось агульную культуру можна спасцігнуць, знаходзячыся адно пры адным. Зносіны — гэта тое асяроддзе, у якім творца жыве паўнацэнна, у якім ён дышае. І тады ён не заграгне ў скрусе і смутку.

— Вас Уладзімір Бандарэнка назваў пісьменнікам “затрыманым пакалення”. Вы падзяляеце яго думку, сапраўды, існавала такое пакаленне творцаў?

— Я ніколі сябе не адносіў да якіх бы там ні было груп. І гэтаксама не прызнаваў,

“Мастацкая літаратура, мастацтва гэтым самым і вызначаецца: унікальнасцю, адзінкаваасцю мастака. А вось агульную культуру можна спасцігнуць, знаходзячыся адно пры адным. Зносіны — гэта тое асяроддзе, у якім творца жыве паўнацэнна, у якім ён дышае. І тады ён не заграгне ў скрусе і смутку.”

калі мяне далучалі да якога-небудзь пакалення. Лічу, што я пісьменнік не затрыманым пакаленням, а пакаленням будучага (усміхаецца. — І. Т.). Асабліва гэта датычыць маіх апошніх раманаў — адкрыта містычных, філасофскіх. Вы ведаеце такія раманы — “Анлірыя” альбо “Збор грыбоў пад музыку Баха”? Гэта самыя сталыя, самыя свабодныя творы, дзе мая філасофія выйшла за межы матэрыялістычнай філасофіі. У іх герой расказвае пра сябе перад жыццём, пасля смерці. І, як мне падаецца, я знайшоў такую форму, пры якой вы будзеце чытаць і паверыце мне.

— А вы самі верыце ў такую філасофію? Пісьменнік жа не можа напісаць праўдзівую, калі не прапусціў усё праз сваю душу...

— Я жыву ўжо так. Вось, мы з вамі размаўляем у досыць матэрыяльных абставінах, у рэальным месцы. А я адначасова знаходжуся ў іншай прасторы, з вышыні якой і ацэньваю нашу гутарку. У сваім такім мегабачанні даўно жыву, пазбавіўшыся дакладнай мяжы смерці. І яна для мяне перастала быць тым самым страшным, немагчымым і жахлівым, чаго ўсе баюцца. Я даўно ў сваёй эвалюцыі падышоў да гэтай мяжы, што ёсць існаваннем і бессмяротнасцю...

— ...Пры гэтым у вашай прозе прысутнічае Вечнае Дабро. Цяжка захоўваць веру ў тое, што яно яшчэ ёсць?

— Гэта пытанне не веры. Вось, дзеціям гавораць: “Добры доктар Айбаліт...” Ён робіць усім дабро. Але часта дабро дэкларуецца рытарычна, павучальна, — яно не ўспрымаецца. Дабро, пра якое я пішу, — не засвоенае праз дэкларацыі, гэта момант маёй філасофскай сталасці. Я перакананы: дабром пранізаны ўвесь Сусвет. Тое, што ў касмічнай прасторы свецяцца нябесныя целы, сузор’і, галактыкі і ўсё не адмаўляе адно аднога, не разбураецца, — гэта толькі таму, што нябесныя целы знаходзяцца паміж сабою ў суладдзі: яны рухаюцца па сваіх арбітах, не сутыкаючыся ў варажасці. Дабро — гэта закон, які дазваляе існаваць Сусвету.

— Як жа чалавек “упісваецца” ў гэтую сістэму?

— Ён павінен упісацца. Але чалавек знаходзіцца на шляху сваёй эвалюцыі. Пры дасягненні пэўнага ўзроўню сыдуцца ў адно яго незвычайныя магчымасці і высокае асэнсаванне, што ў яго павінна адсутнічаць злое. Калі чалавек стане ўвесь як іншыя нябесныя целы, ён будзе прасякнуты станам добра.

— На жаль, у нас яшчэ валадараць перакананні кшталту “думай пра чалавека самае горшае, і ты не намнога памылішся”...

— Гэта ўсё досыць нізкі ўзровень, калі апраўдваецца горшае ў чалавеку. Чалавек павінен прайсці праз яго.

— Вы адну са сваіх кніг падпісалі досыць знакава: “Майму нерумянаму крытыку”. Як вы думаеце, якая павінна быць крытыка, каб яна дапамагала пісьменніку?

— Крытыка патрэбна самому крытыку. Для пісьменніка крытыка — і самая зычлівая, і самая непрыязная — атрута. Станоўчая крытыка — атрута салодкая. Адмоўная — горкая атрута. Крытыка не павінна ні ляць, ні хваліць. Яна павінна дапамагчы чытачу разабрацца ў сэнсе напісанага. Асабліва калі гэта складаны, новы выпадак. Крытык закліканы пашыраць мастацкі дыяпазон чытача, а не выбудоўваць рэйтынгі: гэты першы, гэты другі, трэці. Складаюць дзясяткі, дваццаткі, пяцёркі... Не зважаючы на тое, што крытыка патрэбна чытачу. І чым добрасумленней, глыбей і танчэй крытык, тым больш карысці ён можа прынесці. Але крытык не суддзя! І не начальнік.

З нагоды

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

У Інстытуце гісторыі НАН Беларусі адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя “Інстытут беларускай культуры і станаўленне навукі ў Беларусі”, прысвечаная 90-годдзю стварэння Інстытута беларускай культуры.

Арганізатарамі мерапрыемства выступілі Ададзяленне гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі і камісія НАН Беларусі па гісторыі навукі. Зрэшты, у такім сур’ёзным падыходзе да справы няма нічога выпадковага.

Інстытут беларускай культуры (Інбелкульт) стаў першай беларускай навуковай арганізацыяй, якая існавала ў 1922 — 1928 гадах. Асноўным кірункам яго дзейнасці былі

Усе мы... з Інбелкульту

даследаванні ў вобласці гісторыі, археалогіі, лінгвістыкі, літаратуразнаўства і этнаграфіі. Са стварэннем у 1924 годзе зямельна-геалагічнай камісіі актывізаваліся даследаванні ў галіне глебазнаўства і геалогіі. Актывуна працавала і медыцынская секцыя Інбелкульту. Акрамя таго, на правах пастаяннай камісіі дзейнічала Цэнтральнае бюро крязнаўства. У 1929-м Інбелкульт быў рэарганізаваны ў Акадэмію навук. Таму для цяперашніх супрацоўнікаў і гасцей акадэміі зварот да праблемы, якая разглядалася на канферэнцыі, стаў вяртаннем да ўласных каранёў.

У форуме ўзялі ўдзел больш як 140 навукоўцаў з Мінска, Масквы, Санкт-Пецярбурга, Новасібірска, Самары,

Брэста, Магілёва, Віцебска, Гомеля. Падчас адкрыцця прагучалі прывітанні ў іх адрас ад намесніка старшыні прэзідыума НАН Беларусі Аляксандра Цыганова, старшыні савета рэгіянальнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі “Беларусы Масквы” Сяргея Кандыбовіча, дырэктара Дэпартамента па архівах і справаходстве Міністэрства юстыцыі краіны Аляксандра Адамушкі і рэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў Барыса Святлова.

Шырокае праблемнае поле канферэнцыі дазволіла ахапіць наступныя тэмы: “Інстытут беларускай культуры: станаўленне і дзейнасць”, “Дзяржаўная палітыка ў сферы навукі і культуры. Арганізацыйная

структура навукі і культуры”, “Развіццё гуманітарных і прыродазнаўчых навук”, “Фарміраванне навуковай інтэлігенцыі. Персаналі”, “Гісторыя і гістарыяграфія айчыннай культуры”, “Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі Беларусі” і “Міжнародныя навуковыя і культурныя сувязі”. Дарэчы, па матэрыялах канферэнцыі запланавана выданне зборніка, таму неўзабаве чытачы змогуць пазнаёміцца з апошнімі навуковымі даследаваннямі ў гэтым кірунку.

Падчас канферэнцыі працавала выстаўка выданняў Інбелкульту з фондаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі, а на адкрыцці прайшла прэзентацыя



кнігі “Інстытут беларускай культуры. 1922 — 1928: дакументы і матэрыялы”. Завяршыў праграму “круглы стол” “Пытанні навуковага кнігавядання і супрацоўніцтва ў вобласці навукова-даследчай працы”.

Садаводства

Плодоводство = Fruit-growing: [научные труды] / РУП «Институт плодоводства». — Самохваловичи: Институт плодоводства, 1971 — ISSN 0134-9759.

Т. 23 / Национальная академия наук Беларуси.; [редколлегия: В. А. Самусь (главный редактор) и др.]. — 2011. — 477 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — 150 экз.

Роль отрасли плодоводства в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого экономического роста = The role of fruit growing industry in ensuring food safety and stable economic growth: материалы международной научной конференции (пос. Самохваловичи, 23–25 августа 2011 г.) / [редколлегия: В. А. Самусь (главный редактор) и др.]. — Самохваловичи: Институт плодоводства, 2011. — 291 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на английском языке. — 150 экз.

Агародніна. Агародніцтва

Пронько, А. В. Капуста белокочанная. Биологические особенности развития, вредители, энтомофаги, мониторинг, химические и биологические меры борьбы с вредителями: (обзор) / А. В. Пронько, И. А. Прищепца, С. В. Сорока; РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт защиты растений». — Минск, 2011. — 35 с. — 100 экз.

Жывёлагадоўля.

Хатнія жывёлы і іх развядзенне

Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства: тезисы докладов международной научно-практической конференции (14–15 сентября 2011 г.) / [редколлегия: И. П. Шейко (главный редактор) и др.]. — Жодино: ННЦ НАН Беларуси по животноводству, 2011 — 4 с. — 2011. — 261 с. — Часть текста на украинском языке. — 200 экз.

Ч. 2. — 2011. — 426 с. — Часть текста на украинском языке. — 200 экз.

Хоченков, А. А. Гигиена кормов в свиноводстве: монография / А. А. Хоченков; Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». — Жодино: Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству, 2011. — 171 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6895-06-0.

Янушко, С. В. Организация кормовой базы для дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях: учебно-практическое пособие / С. В. Янушко, М. В. Шупик, Н. М. Бугаенко; под общей редакцией О. И. Чикида. — Минск: Экспертиза, 2011. — 289 с. — 299 экз. — ISBN 978-985-469-384-2.

Прадукты жывёлагадоўлі і палявання

Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья: сборник научных трудов / Национальная академия наук Беларуси, Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, РУП «Институт мяско-молочной промышленности»; научный редактор А. В. Мелешеня. — Минск: Институт мяско-молочной промышленности, 2006 — ISSN 2220-8755.

Вып. 5: 2010. — 2011. — 247 с. — 100 экз.

Производство молока: пособие для студентов высших учебных заведений группы специальностей 74 06 «Агроинженерия» / [Н. В. Казаровец и др.], под общей редакцией Н. В. Казаровца; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет. — Минск: БГАТУ, 2011. — 165 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-426-3.

Шаршунов, В. А. Технологическое оборудование молокоперерабатывающих предприятий: пособие / В. А. Шаршунов. — Минск: Мисанта, 2011. — 599 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6989-22-6 (в пер.).

Паляванне

Охота, рыбалка, отдых: юбилейный выпуск / Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников рыболовов»; [фотографии С. М. Плыткевича и др.]. — Минск, 2011. — 25 с. — 1000 экз.

Ширко, В. А. Охота и рыболовство в Беларуси: 90-летию БООР посвящается / [Ширко Василий Александрович]; Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов». — Минск: Торгово-финансовый союз «БФФС», 2011. — 167 с. — Часть текста на белорусском языке. — 2000 экз. — ISBN 978-985-90248-3-2 (в пер.).

Рыбалоўства. Рыбаводства

Воличенко, А. Все о прикормке / [Алексей Воличенко; фото: Алексей Воличенко]. — Минск, 2011. — 42 с. — 5000 экз.

Хатняя гаспадарка. Дамаводства

Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания всех форм собственности / ООО «Научно-информационный центр — БАК»; [разработчики: Вержбицкая В. Д., Корольчик Т. А.]. — Минск: НИЦ-БАК, 2011. — 694 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6842-24-8.

Сборник технологических карт блюд диетического питания / ООО «Научно-информационный центр — БАК»; [составители Г. И. Василяга и др.]. — Минск: НИЦ-БАК, 2011. — 341 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6842-23-1.

Теоретические основы технологии продук-



Чытальная зала

Ці можна пазычыць шчасце?

Апошнім часам у айчынных выдавецтвах выходзіць багата кніг прозы, вершаў, краязнаўчай і навуковай літаратуры. А вось драматургія чамусьці не карыстаецца такой папулярнасцю. Пэўным выключэннем з правілаў стаў зборнік п'ес **Фёдара Палачаніна «Зрэнанае сэрца»**, які выйшаў ў свет у выдавецтве «Кнігазбор». Кніга ўключае тры кінасцэнарыі («Зрэнанае сэрца», «Галалёд», «Ветразь надзеі») і дзевяць п'ес («Пазычанае шчасце», «Удава не пара хлопцу», «Даравальная нядзеля», «Заручыны», «Нявыпраўленая памылка», «Ты мне хто?», «Сцяпан і Вальяна», «Мая», «Слёзы радасці»).

Наколькі яны былі ўвасоблены на сцэне? Трэба адзначыць, што па дзвюх ранейшых п'есах Ф. Палачаніна («Расплата за любоў» і «Спытай сэрца сваё») рэдакцыяй літаратурна-драматычных праграм Беларускага радыё былі падрыхтаваны радыёспектаклі. Што да твораў, уключаных у кнігазбор, аўскае выданне, дык найбольш шчаслівы лёс напаткаў п'есу «Пазычанае шчасце». Яе прэм'ера адбылася ў 2009 годзе на эксперыментальнай сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. Спектакль дагэтуль прысутнічае ў рэпертуары. «Коласаўцы» інтэрпрэтуюць твор як «іранічную мілую драму» і акцэнтуюць увагу на гісторыі жыцця правінцыялікі ў сталіцы. «Усё пачалося з няўдалага кахання. Як знайсці падтрымку ў вялікім горадзе? Хто пазычыць шчасце? Як складецца далейшы лёс галоўнай гераіні Альы Верас?..» Каб даведацца адказы на гэтыя пытанні, можна завітаць у будынак на вуліцы Замкавай. А можна пачытаць кнігу Фёдара Палачаніна.

Даніла АРЦІМОВІЧ

цый агульнага харчавання: теоретические основы переработки плодов и овощей: учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-91 01 01 Производство продукции и организация общественного питания специализации 1-91 01 01 01 Технология продукции и организация общественного питания / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия, Кафедра технологии продукции общественного питания и мясopодуктов; [составители: Василенко З. В., Пискун Т. И.]. — Могилев: МГУП, 2011. — 45 с. — 55 экз. — ISBN 978-985-6979-19-7.

Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне

Бизнес-стратегия: телефонный справочник, 2011/2012 / [составители: Аполоник Н. Л. и др.]. — Минск: Бизнес-Информ, 2011. — 326 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-90221-9-7.

Паліграфічная прамысловасць

Кулак, М. И. Технология полиграфического производства: учебник для студентов учреждений высшего образования по специальности «Экономика и управление на предприятии» (специализация «Экономика и управление в полиграфической промышленности»), «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в полиграфической промышленности»), «Менеджмент» (специализация «Менеджмент в полиграфической промышленности»), «Полиграфическое оборудование и системы обработки информации» / М. И. Кулак, С. А. Ничипорович, Н. Э. Трушевич. — Минск: Беларусь наука, 2011. — 370 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-08-1318-3 (в пер.).

Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштова сувязь

Правила дорожного движения Республики Беларусь: [утверждено Указом Президента Республики Беларусь 28.11.2005 № 551: с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 4 января 2011 г.]. — Минск: Харвест, 2011. — 96 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-18-0177-6.

Сосно, М. М. Полный учебный комплект для обучения Правилам дорожного движения Республики Беларусь: [2011–2012: с изменениями и дополнениями, введенными в действие 4 января 2011 г.]: согласовано с УГАИ МОВ МВД Республики Беларусь / М. М. Сосно, В. Г. Пикульский. — Минск: Харвест, 2011. — 272 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-18-0176-9.

Сосно, М. М. Правила дорожного движения Республики Беларусь в вопросах и ответах: [2011–2012: с изменениями и дополнениями, введенными в действие 4 января 2011 г.]: согласовано с УГАИ МОВ МВД Республики Беларусь / М. М. Сосно, В. Г. Пикульский. — Минск: Харвест, 2011. — 160 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-18-0178-3.

Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік

Лемеш, В. Н. Ревизия и аудит: практикум; учебное пособие для студентов высших учебных заведений по экономическим специальностям / В. Н. Лемеш. — 2-е изд., дополненное и переработанное. — Минск: Издательство Гревцова, 2010. — 420 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-6826-85-9.

Методологические основы документооборота и отчетности в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь / [Ю. Н. Селиков и др.]; Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси». — Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2011. — 213 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6925-82-8.

Панков, Д. А. Управленческий учет и анализ в системе банковского менеджмента: пособие для студентов, магистрантов и аспирантов экономических специальностей / Д. А. Панков, О. В. Дражина. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011. — 131 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-471-460-8.

Папковская, П. Я. Рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского учета / П. Я. Папковская. — 15-е изд., измененное и дополненное. — Минск: Информпресс, 2011.

— 179 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-510-163-6.

Путевые листы, инструкции по их заполнению: сборник нормативных документов. — 3-е изд., измененное. — Минск: Информпресс, 2011. — 79 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-510-164-3.

Чернюк, А. А. Бюджетные организации: учет бюджетных и внебюджетных средств / А. А. Чернюк. — Минск: ИПА «Регистр», 2011. — 275 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6937-31-9.

Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне

Кастрык, А. П. Коммерческая деятельность: учебно-методический комплекс для студентов экономических специальностей / А. П. Кастрык, С. В. Бословяк; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 134 с. — 45 экз. — ISBN 978-985-531-221-6.

Экономика предприятия: учебное наглядное пособие / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК; [составители: И. Н. Фурц, С. М. Маркевич, А. И. Дмитриук]. — Минск: БГАТУ, 2011. — 88 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-519-406-5.

Хімічная прамысловасць

Бобруйский гидролизный завод: 75 лет. — 2011. — 16 с. — 1000 экз.

Харчовая прамысловасць

Рощина, Е. В. Товарная экспертиза (в отрасли): продовольственные товары: курс лекций для студентов специальности 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров» специализации 1-25 01 09 01 «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» / Е. В. Рощина, Д. П. Лисовская; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель: БГАУПК, 2011. — 171 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-461-806-7.

Вытворчасць і кансерванне харчовых прадуктаў

Современные технологии и оборудование для хлебопекарного и кондитерского производства: материалы 7-й международной научно-практической конференции, 14–15 сентября 2011 г., Минск. — Минск, 2011. — 113 с. — 180 экз.

Технологии и техническое обеспечение производства и переработки сельскохозяйственной продукции: учебно-методическое пособие для выполнения управляемой самостоятельной работы студентами специальности: 1-74 06 05 Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства, 1-53 01 01 Автоматизация производственных процессов: в 2 ч. / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра технологии и технического обеспечения процессов переработки сельскохозяйственной продукции. — Минск: БГАТУ, 2010–2011. — ISBN 978-985-519-275-7.

Ч. 2: Технологии и техническое обеспечение переработки продукции животного происхождения / [составители: М. А. Челомбитко, В. М. Поздняков]. — 2011. — 99 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-519-412-6.

Шаршунов, В. А. Технология и оборудование для производства растительных масел и переработки их отходов: [пособие] / В. А. Шаршунов. — Минск: Мисанта, 2011. — 535 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6989-08-0 (в пер.).

Дрэвапрацоўчая прамысловасць

Калугин, Ю. К. Комплексная система ресурсосбережения в производстве лугового шпона: монография / Ю. К. Калугин; Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет. — Барановичи: БарГУ, 2011. — 233 с. — Библиография: с. 227–234 (139 назв.). — 110 экз. — ISBN 978-985-498-436-0 (в пер.).

ОАО «Барановичдрев», 1946–2011. — Минск: Минсктиппроект, 2011. — 19 с. — 200 экз.

Прохорчик, С. А. Технология и оборудование деревообрабатывающих производств: лабораторный практикум: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений по специализациям 1-25 01 07 16 «Экономика и управление на предприятиях лесного комплекса», 1-25 01 08-03 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в лесном комплексе», 1-26 02 03 03 «Менеджмент в лесном комплексе», 1-26 02 03 17 «Маркетинг в лесном комплексе» / С. А. Прохорчик, Л. В. Игнатюк, Л. М. Бахар; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГУ, 2011. — 151 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-530-068-8 (в пер.).

Трофимов, С. П. Конструирование и производство столярно-строительных изделий: пособие по дисциплинам «Конструирование столярных изделий с основами дизайна», «Конструкции и технология строительных изделий из древесины» и «Конструирование изделий из древесины» для студентов высших учебных заведений по специальностям 1-08 01 01 «Профессиональное обучение» (по направлениям, направлению специальности 1-08 01 01-04 «Профессиональное обучение (деревообработка)», 1-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств» дневной и заочной форм обучения / С. П. Трофимов, А. С. Пардаев; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГУ, 2011. — 520 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-530-040-4 (в пер.).

Прамысловасць высокамалекулярных рэчываў

Щербина, Е. И. Рециклинг эластомеров: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-48 01 02 «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий» специализации 1-48 01 02 05 «Технология переработки эластомеров» / Е. И. Щербина, Р. М. Долинская; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГУ, 2011. — 81 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-530-094-7.

Будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы. Будаўніча-мантажныя работы

Глобально, профессионально, надежно, инновационно: [о деятельности ЗАО «Белзарубежстрой»] / Belzarubezhstroy. — 2011. — 47 с. — 300 экз.

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству «Институт БелНИИС» / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. — 2011. — 40 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 300 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Методические рекомендации о порядке разработки индивидуальных ресурсно-сметных норм: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 18.06.10. — 3-е [т.е. 2-е] изд., официальное. — Минск: Минстройархитектуры Республики Беларусь: Стройэконом, 2011. — 35 с. — 100 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на ремонтно-строительные работы: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07: введено 01.01.08. — Изд. официальное. — Минск: Минстройархитектуры Республики Беларусь. Сб. 60: Печные работы: РСН 8.03.360–2007. — 5-е изд. — Стройэконом, 2011. — 88 с. — 100 экз.

Сборник индексов изменения стоимости ремонтно-строительных работ и информации об отпускных ценах на материалы и изделия / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». — Минск: РНТЦ, 2011 — Вып. 9: Сентябрь. — 2011. — 204 с. — 1264 экз. Вып. 8: Август, кн. 1 (приложение). — 2011. — 114 с. — 2327 экз.

Сборник индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь / Министер-

ство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». — Минск: РНТЦ, 2011 —

Вып. 8: Август, кн. 1. — 2011. — 449 с. — 2167 экз.

Вып. 9: Сентябрь, кн. 2. — 2011. — 292 с. — 2050 экз.

Глабальна, прафесійна, надзейна, інавацыйна: [аб дзейнасці ЗАТ «Белзарубежстрой»] / Belzarubezhstroy. — 2011. — 47 с. — На арабскай мове. — 300 экз.

Global, profesional, seguro, innovador: [аб дзейнасці ЗАТ «Белзарубежстрой»] / Belzarubezhstroy. — 2011. — 47 с. — На іспанскай мове. — 300 экз.

Глабальна, прафесійна, надзейна, інавацыйна Global, professional, reliable, innovative: [аб дзейнасці ЗАТ «Белзарубежстрой»] / Belzarubezhstroy. — 2011. — 47 с. — На англійскай мове. — 300 экз.

Глабальна, прафесійна, надзейна, інавацыйна

Ацяпленне, вентыляцыя і кандыцыяніраванне паветра ў будынках і збудаваннях

Ногин, Е. И. Отопление: учебно-методический комплекс для студентов специальностей 1-70 04 02 «Теплогоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» и слушателей ИПКУО «ПГУ» специальности 1-70 04 71 «Теплогоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» / Е. И. Ногин, О. Н. Широкова; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 259 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-531-219-3.

МАСТАЦТВА. ЗАБАВЫ. ВІДОВІШЧЫ. СПОРТ

Агульныя пытанні мастацтва

Ленсу, Я. Ю. Предыстория виртуальной реальности: учебно-методическое пособие по курсу «История дизайна» для направления специальности 1-1901 01-06 Дизайн (виртуальной среды) / Я. Ю. Ленсу; Белорусская государственная академия искусств. — Минск: БГАИ, 2011. — 191 с. — 50 экз.

Архітэктара

Современное искусство после «современного искусства»: визуальные практики, архитектура, дизайн: сборник статей / [общая редакция и составление И. Н. Духана, Катрин Милле; перевод с французского И. Г. Драбкиной, И. Н. Духана]. — Минск: ГУССТ БГУ, 2011. — 174 с. — 1500 экз. (1-й з-д 250). — ISBN 978-985-491-079-6.

Трушевич, А. И. Организация проектирования и строительства: учебник для студентов высших учебных заведений по строительным и архитектурным специальностям / А. И. Трушевич. — 2-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 478 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-06-1980-8 (в пер.).

Выяўленчае мастацтва. Маляванне і чарчэнне

Инженерная и машинная графика: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям 1-75 01 01 «Лесное хозяйство», 1-47 01 01 «Издательское дело» / [В. Н. Стругов и др.]; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГУ, 2011. — 102 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-530-070-1.

Николайдис, К. Новый учебник по рисованию: [простая система, которая научит вас видеть] / Кимон Николайдис; [перевела с английского Е. Л. Кудрявцева]. — Минск: Попурри, 2011. — 207 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1382-2.

Фатаграфія і падобныя працэсы

Суханова, А. А. Теория монтажа: учебно-методическое пособие по дисциплине «Монтаж» для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1-17 01 03 «Кинотелеоператорство», направление 1-17 01 03-01 «Кинооператорство», направление 1-17 01 03-02 «Телеоператорство» / [Анастасия Александровна Суханова]; Белорусская государственная академия искусств. — Минск: БГАИ, 2011. — 55 с. — 50 экз.

Грамадскія забавы і святкаванні. Танец

Жевода: информационный проспект клуба молодых журналистов Гомельского городского комитета БРСМ: специальный выпуск «VI международному фестивалю «Сошки каратод». — Гомель, 2011. — 15 с. — 1000 экз.

Чурко, Ю. М. Про танец: сборник статей / Юлия Чурко. — Минск: Четыре четверти, 2011. — 357 с. — Часть текста на белорусском языке. — 90 экз. — ISBN 978-985-6981-80-0.

Спорт. Гульні. Фізічная культура

Базулько, А. С. Термины и понятия по спортивной биохимии / А. С. Базулько, В. А. Пыжова; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. — Минск: БГУФК, 2011. — 56 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6953-82-1.

Лида спортивно-туристическая / [фотографы: Вороник Алексей, Бушка Александр]. — Минск: Престиж/Издательство «Аксен», 2011. — 16 с. — 1000 экз.


Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь = The National Olympic Committee of the Republic of Belarus / [составители П. П. Рябухин; редакционный совет: И. Н. Заичков и др.; перевод на английский язык: О. В. Салец]. — Минск: Парадокс, 2011. — 103 с. — Текст параллельно на русском и английском языках. — 1000 экз. — ISBN 978-985-451-263-1 (в пер.).

ДОРОГІЕ ЧИТАТЕЛІ!

Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание, приложение "Кніжны свет" — к вашим услугам.

Заполните купон для бесплатного частного объявления о продаже или желаниии покупки книг, печатных периодических изданий.

ПРИМЕЧАНИЕ: объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.



Кнігарня "Кніжны салон", г. Мінск Кнігі беларускіх выдавецтваў

1. Л. І. Доўнар, Т. А. Самойлюк. Кшыштаф Мігань = Krzysztof Mi-gon: біябібліяграфічны паказальнік (1960—2010): да 70-годдзя з дня нараджэння і 50-годдзя навуковай дзейнасці. — Мінск: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, 2011.

Біябібліяграфічны паказальнік прысвечаны знакамiтаму польскаму вучонаму, прафесару, аднаму са стваральнікаў вюрцлаўскай бібліялагічнай школы, дзякуючы якому польская бібліялогія атрыла міжнароднае прызнанне. Паказальнік змяшчае працы вучонага з 1960 па 2010 г., публікацыі пра яго ацэўкі і творчы шлях, а таксама арыкулы пра дзейнасць расійскіх, літоўскіх, украінскіх і беларускіх кнігазнаўцаў. Паказальнік анатаваны, ён уключае пераклады назваў прац вучонага на беларускую мову.

2. Рыгор Барадулін. Anima. — Мінск: Рымска-каталіцкая парафія св. Сымона і св. Алены, 2011.

3. С. М. Иванова. Мінск душы моей. — Мінск: Четыре четверти, 2011.

4. Юрий Татаринюв. Древняя Литва: истоки белорусской народности и государственности. — Мінск: Смэлток, 2011.

5. С. В. Шабельцев. Иммигранты-чакареро из II Речи Посполитой в Аргентине и Парагвае. Воспоминания белорусов и украинцев. — Мінск: РИВШ, 2011.

6. Оксана Котович, Янка Крук. Белорусская свадьба: тайные ключи семейного счастья. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2011.

7. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Связзі: зб. навук. арт. Вып. 8. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыёмка. — Мінск: Права і эканоміка, 2011.

8. Алесь Карлюкевіч. I марам волю дам: літаратурная карта Пухавічыны. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011.

9. Максім Багдановіч. Вянок. Кніга выбраных вершаў. Факсімільнае выданне. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011.

10. Валянціна Стэльмах. Беларусь у асобах. — Мінск: Пачатковая школа, 2011.

Кнігі расійскіх выдавецтваў

1. Пауло Коэльо. Валькірии. — Москва: АСТ; Астрель, 2011.

2. Виктор Пелевин. Анаанасная вода для прекрасной дамы. — Москва: Эксмо, 2011.

3. Франсуаза Саган. Слезинки в красном вине. — Москва: Эксмо, 2011.

4. Федерико Андахази. Дела святые. — Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2010.

5. Рэй Брэдбери. Вождение вслепую. — Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2010.

6. Евгений Гришковец. Сатисфакция. — Москва: Махаон; Азбука-Аттикус, 2011.

7. Нора Робертс. Северное сияние. — Москва: Эксмо, 2011.

8. Олег Рой. Паутина лжи. — Москва: Эксмо, 2011.

9. Татьяна Соломатина. Двойное дыхание. Приёмный покой. — Москва: АСТ; Астрель, 2011.

10. Джон Мур. Героизм для начинающих. — Москва: Эксмо, 2011.

Гладышева, М. К. Читаем тексты по анатомии: учебно-методическое пособие: (для студентов) / М. К. Гладышева, Н. Н. Людчик; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. — 2-е изд., исправленное. — Мінск: БГМУ, 2011. — 85 с. — 80 экз. — ISBN 978-985-528-403-2.

Горбачевич, О. Е. Русский язык: 25 тестов для подготовки к централизованному тестированию / О. Е. Горбачевич, Т. В. Ратко. — 4-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 251 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0031-8.

Груша, М. Ю. Русский язык: 3-й класс: волшебная тетрадь / М. Ю. Груша, И. Т. Суховерова. — 3-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 124 с. — ISBN 978-985-529-995-1.

Груша, М. Ю. Русский язык: 4-й класс: волшебная тетрадь / М. Ю. Груша, И. Т. Суховерова. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 112 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-793-3.

Жилич, Н. А. Обучение грамоте: 1-й класс: читай и пиши: буквы и слоги / Н. А. Жилич. — 2-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 64 с. — 4100 экз. — ISBN 978-985-529-928-9.

Жилич, Н. А. Обучение грамоте: 1-й класс: читай и пиши: предложения и тексты / Н. А. Жилич. — 2-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 80 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-929-6.

Жилич, Н. А. Тетрадь по русскому языку: 4-й класс: приложение к учебнику «Русский язык» для 4-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения (авторы: Е. С. Грабчикова, Н. Н. Максиму) / Н. А. Жилич. — 3-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 128 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-529-836-7.

Кислик, Н. В. Профессиональное общение: врач и пациент: учебно-методическое пособие: (для иностранных студентов) / Н. В. Кислик, И. В. Адашкевич, Н. Е. Кожухова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. — Мінск: БГМУ, 2011. — 114 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-528-424-7.

Коцевич, С. С. Русский язык: учебно-методический комплекс: в 4 ч. / С. С. Коцевич; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — ISBN 978-985-473-742-3.

Ч. 1: Лексикология. Фразеология. — 2011. — 143 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-473-743-0.

Лазовская, А. И. Русский язык как иностранный для начинающих: в 2 ч.: учебное пособие для иностранных студентов учреждений высшего образования по нефилологическим специальностям / А. И. Лазовская, Е. В. Тихоненко. — Мінск: РИВШ, 2011. — ISBN 978-985-500-476-0.

Ч. 1: 2011. — 280 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-500-477-7.

Митюкова, Е. А. Латинские и греческие дериваты в лингвистической терминологии: русско-белорусско-польский словарь-справочник / Е. А. Митюкова, Л. М. Хвистек; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 58 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-734-8.

Мишонкова, Н. А. Практикум по развитию русской письменной речи. Научный стиль: пособие для студентов факультета иностранных учащихся / Н. А. Мишонкова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра русского и белорусского языков. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 218 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-818-6.

Москина, И. А. Проверем домашнее задание. Русский язык: 10-й класс: к учебному пособию «Русский язык» для 10-го класса общеобразовательных учреждений / белорусским и русским языками обучения, 2009 (авт. Л. А. Мурина и др.) / И. А. Москина. — Мінск: Сэр-Вит, 2011. — 183 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-566-7.

Русский язык: 8-й класс: рабочая тетрадь: приложение к учебнику «Русский язык. Культура устной и письменной речи» для 9-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: Л. А. Мурина [и др.]) / [Е. Е. Долбик и др.]. — 2-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 144 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-927-2.

Русский язык: курс начальной школы в таблицах: [новая редакция / составитель Петкевич Людмила Александровна]. — 4-е изд. — Мінск: Букмастер: Кузьма, 2011. — 127 с. — 10050 экз. — ISBN 978-985-549-052-5 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-448-0 (Кузьма).

Русский язык: практикум для подготовки к централизованному тестированию: [для слушателей вечерних подготовительных курсов / Л. Л. Авдейчик и др.]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. — 2-е изд. — Мінск: БГМУ, 2011. — 66 с. — 140 экз. — ISBN 978-985-528-405-6.

Ситникова, М. Г. Причты народов мира: учебно-методическое пособие по русскому языку как иностранному для студентов и слушателей подготовительных курсов факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран / М. Г. Ситникова; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра русского языка как иностранного. — Гомель: ГГМУ, 2011. — 89 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-506-359-0.

Сторожова, Н. А. Пропись, 1: [учебное пособие для 1-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения] / Н. А. Сторожова. — 3-е изд., исправленное. — Мінск: Национальный институт образования: Аверсэв, 2011. — 47 с. — 4100 экз. — ISBN 978-985-465-926-8 (Национальный институт образования). — ISBN 978-985-529-921-0 (Аверсэв).

Сторожова, Н. А. Пропись, 2: [учебное пособие для 1-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения] / Н. А. Сторожова. — 3-е изд., дополненное и исправленное. — Мінск: Национальный институт образования: Аверсэв, 2011. — 47 с. — 4100 экз. — ISBN 978-985-465-926-8 (Национальный институт образования). — ISBN 978-985-529-922-7 (Аверсэв).

Чепелева, Г. М. Поурочный контроль по русскому языку: 5-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Г. М. Чепелева. — 2-е изд. — Мінск: Сэр-Вит, 2011. — 75 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-588-9.

Чепелева, Г. М. Поурочный контроль по русскому языку: 7-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Г. М. Чепелева. — 2-е изд. — Мінск: Сэр-Вит, 2011. — 92 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-419-590-2.

Everything about pharmacy: учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов 1-го курса медицинских вузов лечебного и медико-диагностического факультетов / И. Ю. Моисеенко; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра иностранных языков. — Гомель: ГГМУ, 2011. — 69 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-506-364-4.

Нарбут, Е. М. Немецкий язык: практическое пособие для студентов 2-5-х курсов специальности 1-21 03 01-01 «История (отечественная и всеобщая)» / Е. М. Нарбут, Т. Г. Макушинская; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2011. — 47 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-439-555-5.

Немецкий язык: весь школьный курс в таблицах / [составитель Грак Наталья Михайловна]. — 2-е изд. — Мінск: Букмастер: Кузьма, 2011. — 192 с. — 5050 экз. — ISBN 978-985-549-051-8 (Букмастер). — ISBN 978-985-453-447-3 (Кузьма).

Немецкий язык: учебно-методическое пособие для студентов 1-89 02 02 «Турбизм и природопользование» / Белорусский государственный технологический университет; [составители: Т. С. Коженец, О. А. Рогова]. — Мінск: БГТУ, 2011. — 151 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-530-080-0.

Полезная грамматика = Useful grammar: методическое пособие по грамматике английского языка: в 4 ч. / [Т. В. Бруй и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра иностранных языков ФТУГ. — Мінск: БНТУ, 2011. — ISBN 978-985-525-588-9.

Ч. 1. — 2011. — 109 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-525-587-2.

Разноразные лексико-грамматические работы по английскому языку: 4-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / [составитель С. С. Вальковская]. — 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 67 с. — 163 экз. — ISBN 978-985-538-415-2.

Сажина, Е. В. Английский язык: обсуждение экологических проблем = English: discussing ecological problems : практическое пособие: для студентов 1-2-х курсов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» / Е. В. Сажина; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2011. — 45 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-439-541-8.

Сажина, Е. В. Английский язык в действии = English vocabulary in use: практическое пособие для студентов 1-2-х курсов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» / Е. В. Сажина; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2011. — 43 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-439-542-5.

Учимся читать: 3-й класс: тренировочные работы по чтению на английском языке: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / [составитель Е. М. Писарчик]. — 4-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2011. — 56 с. — 163 экз. — ISBN 978-985-538-416-9.

Французский язык: Методическое пособие «Initiation à l'économie» / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра иностранных языков по экономическим специальностям; [составители: Л. С. Венскович, О. И. Гумяк]. — Брест: БрГУ, 2011. — 51 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-439-543-2.

Шатило, Т. А. Проверем домашнее задание. English: 8-й класс: к учебному пособию «English» для 8-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения (Л. М. Лапцунка [и др.], Мінск, «Вышэйшая школа», 2010) / Т. А. Шатило, Ю. С. Дашинская. — Мінск: Сэр-Вит, 2011. — 172 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-562-9.

Шкунова, Е. А. Английский язык: вводно-корректирующий курс: практикум для слушателей микроворкшопов курсов / [Шкунова Елена Анатольевна]; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Мінск: ВА РБ, 2011. — 109 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-544-020-9.

Юркевич, Л. А. Немецкий экономический для продвинутого уровня = Rund um die Wirtschaft: учебно-методическое пособие: (для студентов): в 2 ч. / Л. А. Юркевич; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Мінск: БЭУ, 2011. — ISBN 978-985-484-791-7.

Ч. 1. — 2011. — 89 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-484-793-1.

Юхнель, Н. В. Английский язык: учебное пособие для 10-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумова, Н. В. Демченко. — Мінск: Вышэйшая школа, 2011. — 317 с. — 88220 экз. — ISBN 978-985-06-1991-4 (в пер.).

Русская мова

Александрова, А. А. Проверем домашнее задание. Русский язык: 6-й класс: к учебному пособию «Русский язык», 6 класс (2010) (авторы: Л. А. Мурина [и др.]) / А. А. Александрова, Г. М. Григорьева. — 3-е изд. — Мінск: Сэр-Вит, 2011. — 140 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-565-0.

Антипова, М. Б. Русский язык: 2-й класс: тайны звуков и букв: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / М. Б. Антипова; Национальный институт образования. — 2-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 54 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-19-0016-5.

Артемьева, Ю. Ю. Русский язык: 3-й класс: упражнения для работы над ошибками / Ю. Ю. Артемьева, Л. П. Гапанович. — 3-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 77 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-529-992-0.

Балуш, Т. В. Русский язык на «отлично»: 10-й класс: [готовимся к централизованному тестированию и экзаменам: содержит рабочую тетрадь] / Т. В. Балуш. — Мінск: Харвест, 2011. — 252 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-16-9469-9.

Балуш, Т. В. Русский язык на «отлично»: 11-й класс: [готовимся к централизованному тестированию и экзаменам] / Т. В. Балуш. — Мінск: Харвест, 2011. — 270 с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-16-9470-5.

Белый, В. В. Языковая подготовка к клинической практике: учебно-методическое пособие: (для иностранных студентов) / В. В. Белый, Т. Ю. Васильева, В. А. Стадник; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков. — Мінск: БГМУ, 2011. — 101 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-528-383-7.

Боразнова, Г. Д. Учимся читать-1: дидактический материал по обучению грамоте / Г. Д. Боразнова. — Изд. 6-е. — Могилев: Могилевская областная укрупненная типография, 2011. — 120 с. — 17000 экз. — ISBN 978-985-6848-77-6 (ошибоч.).

Будько, А. Ф. Немецкий язык = Deutsch: 5-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения: к учебнику «Deutsch 5» для 5-го класса общеобразовательных учреждений (авторы: А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович) / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. — 2-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 92 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-908-1.

Будько, А. Ф. Немецкий язык = Deutsch: 6-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. — 2-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 80 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-937-1.

Будько, А. Ф. Немецкий язык = Deutsch: 8-й класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языком обучения: к учебнику «Deutsch 8» для 8-го класса учреждений общего среднего образования (авторы: А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович) / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 78 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-773-5.

Будько, А. Ф. Немецкий язык = Deutsch: 9-й класс: рабочая тетрадь: к учебнику «Deutsch 9» для 9-го класса учреждений общего среднего образования (авторы: А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович) / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 78 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-773-5.

Волшебная шкатулка: прописи-1 по английскому языку для 2-го класса / [Н. М. Седунова и др.]. — 6-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 64 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0012-7.

Волшебная шкатулка: рабочая тетрадь-1 по английскому языку: учебное пособие для учащихся 2-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с белорусским и русским языками обучения с повышенным уровнем изучения английского языка / [Н. М. Седунова и др.]. — 9-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 67 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-980-7.

Волшебная шкатулка: рабочая тетрадь-2 по английскому языку: учебное пособие для учащихся 2-го класса учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с белорусским и русским языками обучения с повышенным уровнем изучения английского языка / [Н. М. Седунова и др.]. — 9-е изд. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 71 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0011-0.

Грицай, Н. А. Английский язык для студентов-экологов заочной формы обучения: учебно-методическое пособие / Н. А. Грицай; Министерство образования Республики Беларусь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Кафедра иностранных языков. — Мінск: МГЭУ, 2010. — 33 с. — 57 экз. — ISBN 978-985-6931-49-2.

История Великобритании = The history of Great Britain: пособие: (для студентов) / Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова; автор-составитель Н. М. Савченко. — Могилев: МГУ, 2011. — 148 с. — 130 экз. — ISBN 978-985-480-709-6.

Карневская, Е. Б. Прогрессивная фонетика английского языка на продвинутом этапе обучения: учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «Современные иностранные языки» / Е. Б. Карневская, Е. А. Мисутко, Л. Д. Раковская; под общей редакцией Е. Б. Карневской. — 4-е изд., переработанное. — Мінск: Аверсэв, 2011. — 409 с. — 1100 экз. — ISBN 978-985-529-944-9. — ISBN 978-985-19-0009-7 (CD).

Квасов, Я. Я. Язык СМИ = Die Sprache in den Massenmedien: учебно-методическое пособие: (для студентов) / Я. Я. Квасов. — Мінск: МГЛУ, 2011. — 246 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-460-440-4.

Коломиец, А. М. Проверем домашнее задание. English: 6-й класс: к учебному пособию «English» для 6-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения (Н. В. Юхнель, Е. Г. Наумова, Мінск, «Вышэйшая школа», 2009) / А. М. Коломиец, Т. А. Шатило. — Мінск: Сэр-Вит, 2011. — 176 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-419-563-6.

Кондратьев, Д. К. Медицинская латынь = Medical latin: пособие по латинскому языку для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком обучения / Д. К. Кондратьев, А. М. Рябова; [под общей редакцией Д. К. Кондратьева]; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра иностранных языков. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 283 с. — 30 экз. — ISBN 978-985-496-789-9.

Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебно-методическое пособие для студентов факультета иностранных учащихся с русским языком обучения / [Д. К. Кондратьев и др.]; под общей редакцией Д. К. Кондратьева; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский университет, Кафедра иностранных языков. — Гродно: ГрГМУ, 2011. — 314 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-496-790-5.

Липовка, В. Г. Иностранный язык и дипломатический протокол. Английский язык: пособие / [Липовка Вера Георгиевна]; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Мінск: ВА РБ, 2011. — Ч. 2. — 2011. — 178 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-544-009-4.

Ловгач, Г. В. Аудиороманы иноязычной речи (по фильму «Елизавета: Золотой век»): практическое пособие: для студентов 2-го курса специальностей 1-02 03 06-01 «Английский язык. Немецкий язык», 1-02 03 06-03 «Английский язык. Французский язык» / Г. В. Ловгач, Г. В. Гуд, Т. М. Познякова; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2011. — 46 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-439-552-4.

Методическое пособие по немецкому языку: для студентов экономических специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра иностранных языков экономических специальностей; [составители: О. А. Обуховская, Н. Н. Федорович]. — Брест: БрГТУ, 2011. — 179 с. — 200 экз.

Методическое пособие по развитию навыков устной речи по теме «Город»: для студентов 2-3-х курсов (специальность «Мировая экономика») / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра иностранных языков по экономическим специальностям; [составитель: О. А. Обуховская]. — Брест: БрГТУ, 2011. — 111 с. — 70 экз.

А теперь к плите!

Ольга ПОЛОМЦЕВА,
Денис МАРТИНОВИЧ

И вся океанская фауна

“Крупных осьминогов хорошо отбейте. Снимите кожу, мякоть нарежьте кусками, обсушите. Куски осьминогов обжарьте в масле...”

Блюда из изысканных экзотических морепродуктов — то, что наиболее подходит к новогоднему столу: готовятся быстро, выглядят заманчиво. Правильно выбрать “сырьё” и “святить” из него нечто божественное, например, под королевским соусом бешамель, поможет ярко иллюстрированное пособие “Необычные кальмары, креветки, мидии & К°”.

Итак, сначала оно подскажет вам, как сделать правильный выбор: если пакет с морепродуктами “хрустит”, в нём много снега, “чёрных голов”, обломанных усиков, а хвосты у креветок максимально разогнуты — не портите себе праздник. Если створки мидий в магазине неплотно закрыты или на них слишком много наростов — не портите себе праздник. Если через 5 минут в кастрюле с кипящей водой мидии не раскрыли створки — не портите себе праздник. Потому что праздник могут подарить только блюда из морепродуктов хорошего качества — иные не обещают быть ни приятными ни, тем более, полезными.

От многого можно быть свободным. От кухни — никогда, будь вы мужчина, женщина или даже ребёнок. Разве что слегка передохнуть — и то лишь при условии, что ты где-то на околоземной орбите и на ближайшие полгода тебе светит открывать только тюбики. Да и стоит ли сопротивляться, если грядут праздники, а перед вами полиграфически великолепно исполненные блюда. Само созерцание картинок уже вызывает к жизни волчий аппетит.

В серии изданий для досуга, предлагаемых на этот раз издательством “Харвест”, — книги рецептов традиционных и экзотических блюд. Приятного вам времяпрепровождения.



И теперь вам подвластно всё: нежные бутерброды с копчёной форелью, воздушная прослойка для салата-торта с курицей и грибами, тарталетки с сыром и ананасом и даже абрикосовый суп с мороженым, смузи с нектарином и мюсли, клубнично-банановый торт и пирог киевский с вишней.

Сказка о кулинарной Золушке

Эта история действительно немного похожа на сказку о Золушке. Всё началось с того, что россиянка **Ирина Чадеева**, славившаяся своими кулинарными рецептами, пообещала рассказать одной виртуальной знакомой, как печёт пряники. Поэтому в 2006 году она создала свой блог в интернете (chadeyka.livejournal.com). “Живой журнал” оказался удобным форматом для того, чтобы делиться рецептами вкусной выпечки и отвечать на вопросы пользователей. Довольно скоро кулинарный блог Ирины стал достаточно популярным. Сейчас его ежедневно посещает около 9 тысяч человек.



Несколько лет назад Ирина написала книгу “Пироги и кое-что ещё”, где поделилась некоторыми рецептами. Издание стало бестселлером, как только вышло из печати. В результате читатели дружно потребовали продолжения. Ответом И. Чадеевой стала книга “Пироги и кое-что ещё... 2”. “В этой книге — несколько разделов, в каждый я постаралась включить как можно более разные и интересные рецепты, — написала в предисловии Ирина. — Вы сможете приготовить различные десерты, кексы, пирожные, печенье, пряники, бэзе и меренги, попробовать разнообразную выпечку с шоколадом, пироги из тыквы и морковки и пироги без пшеничной муки. В большинстве глав также есть теоретическая часть с важными сведениями и ответами на самые распространённые вопросы”. Есть глава для начинающих, по рецептам из неё с лёгкостью приготовят домашние сладости даже дети.

В этом разделе обратим также внимание на книгу “Торты. Коронные блюда” (редактор-составитель **Н. Ильных**). Во-первых, наряду с предыдущим изданием она является частью серии “Миллион меню”. Во-вторых, любой гурман согласится с тем, что мир не заканчивается порцией пирога. Поэтому имеет смысл продолжить “сладкую жизнь”. А что, как не торт, может выполнить эту миссию? Разумеется, у каждой хозяйки — и опытной, и

начинающей — всегда есть в запасе рецепты её коронных тортов — тех, которые получаются лучше всего и пользуются неизменным успехом у гостей и домочадцев. Но даже самый богатый запас можно — и нужно! — пополнять. Мы уверены, что издание “Торты. Коронные блюда” поможет вам в этом.

Консервирование. Что может быть проще?

Что привыкли консервировать современные женщины? Разумеется, отношения. А вот их мамы и бабушки занимались совсем другими делами. Не менее, а может, и более важными для мужчин: консервировали продукты. Как же быть их дочкам и внукам, многие из которых давно утратили кулинарные навыки, но не отказались от желания радовать своих домашних? Выход предлагает признанный кулинар **Ирина Ройтенберг**, автор книги “Консервирование”.

В издание вошли как традиционные, проверенные временем, так и новые оригинальные рецепты заготовок из овощей, фруктов и ягод, а также данные об их лечебных свойствах. Читательницы найдут исчерпывающую информацию о различных способах консервирования овощей, приготовления всевозможных салатов, закусок, приправ и соусов, рецепты заготовок из фруктов и ягод — компотов, варенья, джемов, мармелада, повидла, а также десертных заготовок — цукатов и конфет. К книге прилагается компакт-диск, на котором представлены дополнительные рецепты домашних заготовок.

Вы узнаете о том, как следует хранить плоды и ягоды в свежем виде, сушить и замораживать; готовить фруктовые и ароматизированные уксусы, фруктово-ягодные и овощные соки, плодово-ягодные вина, домашние чаи и квасы; сушить, замораживать и консервировать грибы; хранить, солить, мариновать и вялить рыбу, солить икру; замораживать, солить и коптить мясо, готовить колбасы.

Пиши и говори правильно

Екатерина БЕДУЛИНА



Как быть грамотным, когда некоторые слова вызывают трудности при написании и произношении? Формированию навыков грамотной речи в настоящее время уделяется значительное внимание. “Самый полный орфографический словарь русского языка с правилами написания” **В. В. Бурцева** — издание необходимое, которое может стать отличным помощником для школьника, студента и даже учителя.

Представленный словарь отличается от других орфографических, поскольку содержит информацию, которая ранее в словарях подобного типа не приводилась, например, произношение некоторых слов. В словаре около 55 000 слов современного русского языка. В трудных случаях написания правила приводятся в корпусе словаря при этих словах, что помогает читателю не только узнать, как пишется слово, но и запомнить соответствующее правило. Однако к каждому слову невозможно привести правило, поэтому даются ссылки к своду правил, данных в конце словаря. А краткие толкования помогают отличить омонимы.

В одной глагольной статье даются глаголы совершенного и несовершенного вида, потому что не всегда можно найти второй глагол видовой пары.

Пользуясь данным словарём, вы найдёте ответы на многие спорные вопросы, касающиеся как традиционно сложных написаний, так и написаний новых слов, до сих пор орфографически не унифицированных.



На страницах этой книги читателя ждёт множество открытий: он узнает нюансы добычи холодноводных и тепловодных даров моря, научиться выбирать самое-самое, правильно готовить салат-коктейль с креветками, пельмени с мидиями, гребешки по-шаллерски, пиццу “маринара” (которую первым делом ели мореходы, ступив на родной берег) и рисовое кольцо с различными морепродуктами. Сосредоточены же эти существа в какой-нибудь акватории, отчего бы им и не оказаться в одной тарелке?!

Горшочек, вари!

Представляете, не только японцы умеют делать съедобную упаковку. Нам это тоже вполне под силу: смешиваем стакан кефира, яйцо, одну столовую ложку растительного масла, полчайной ложки сахара, столько же пищевой соды, добавляем пшеничную муку и соль и раскатываем из шарика теста круг. Весь секрет в том, куда надеть эту “крышечку”. Так вот, на горшочек, в котором люди готовили с незапамятных времён — свыше одиннадцати тысячелетий тому назад, в эпоху неолита. И блюдо приготовите, и “крышечку” с аппетитом съедите. Приготовлению блюд в керамических горшочках посвящена книга из серии изданий для досуга “Коронные блюда” — “Готовим в горшоч-



Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за её пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература, издания для досуга, научно-популярные издания, энциклопедии** словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49,
Тел./факс: 205-77-75
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru



Іван Карэнда

— Скажы, на лапу, мабыць, штодня давалі? Зялёненькімі, еўрыкамі? А мо і ад нашых, драўляных, не адмаўляўся?

Мне падалося, што чалавек жартуе, хоча давесці да мяне агульнапрынятае ў грамадстве меркаванне: усе начальнікі бяруць хабар. Аднак на Жэневым твары прыкмет жартоўнага настрою, нават ценю ўсмешкі не было. Гэта вывела мяне з душэўнай раўнавагі — ох і гасцейка на маю галаву зваліўся! І ўсё ж я стрымаў свае эмоцыі — ні прычыць яму, ні апраўдвацца чамусьці не стаў. Ды раптам і мяне размова павяла-панесла, як кажуць, не ў той стэп:

— Давалі, давалі... Мяшкоў пяць да выхаду на пенсію сабралася. Ляжалі ў шафе, пакуль мышы мешкавіну не пагрызлі і тараканы па іх поўзаць не пачалі. Тады жонка прымусліла аднесці гэты капітал у банк.

Нявыкрутка

Апавяданне

— Во-во!.. Я нават і не сумняваўся, што ты з капіталам. Усе ў нашай вёсцы лічаць, што ты — мільянер. Інакш і быць не магло: столькі гадоў на кіруючых пасадах — і за савецкім часам, і пры новай уладзе.

Не заставалася сумневаў і ў мяне: субяседнік-аднакласнік гаварыў тое, што насамрэч думаў. Слухаць яго болей не хацелася, а як выруліць гутарку ў нармальную каляіну, я не ведаў.

На кухні жонка гатавала пачастунак, і мне карцела, каб яна хутчэй запрасіла за стол.

“Раней пачастуецца — раней пойдзе”, — мільганула недарэчная, насуперак правілам гасціннасці, думка.

Пра што яшчэ можна гаварыць з гасцем, калі той нават не разумее, што сваімі выказваннямі і нетактоўнымі пытаннямі ён без усялякіх падстаў абражае, зневажае гаспадара? Які сэнс пераконваць яго ў тым, што вялікіх грашовых зберажэнняў мы з жонкай не маем — жывём ад пенсіі да пенсіі? Невялікі садовы домік-лецішча на славурых шасці сотках — гэта адзінае, чым разжыліся акрамя гарадской кватэры. А збіралася якая капейчына, то аддавалі дзецям, калі тыя будаваліся і вярталі банкаўскія крэдыты. Пэўна ж, як і ў кожнай сям’і, такі-сякі энээ на “чорны” дзень адклалі. А хабару ў жыцці ніколі не браў — ад адной думкі, што ёсць такія бессаромныя, нікчэмныя людзі, мяне трасе.

— Такое ўражанне, што ты не на будоўлі працуеш, а ў следчых органах, — усё дапытваеш-распытваеш. Мож, і з ордэрам на арышт прыйшоў? — зрабіў я яшчэ адну спробу пажартаваць.

— Ды не хвалюйся: я не злодзей і не здраднік. Што маеш — спажывай са сваёй сям’ёю.

— Дзякуй на добрым слове! А што ж важнае да мяне прывяло? Якая ў цябе нявыкрутка — здаецца, ты так сказаў?

— Нявыкрутка, ды яшчэ якая! Трапіў, што ў нерат... Не ведаю, як табе і патлумачыць. Ну, слухай... Увосень выдаў я, нарэшце, замуж сваю Аксану — доўга яна ў дзеўках хадзіла (болей дзяцей няма — сам ведаеш). Шыкоўнае вяселле ў рэстаране згулялі. Ох, і падчыстлі гэты банкет наш сямейны бюджэт! Усё, што мелі, з панчох падаставалі, ледзь голыя-босыя не засталіся. А што было рабіць, калі мая кабета плямкала і плямкала: “Яна ў нас адна — вяселле трэба зрабіць па-людску...” А па-людску выйшла амаль на пяццаццаць мільёнаў...

— Пра цябе, Иван, я часта ўспамінаю. Не раз думаў: і чаму я, прыдурак, ленаваўся ў школе вучыцца? Не знаў бы бяды-гора, быў бы, як ты, дзе-небудзь начальнікам, чорную ікру лыжкай еў бы...

Жонка перавяла позірк з гасця на мяне — сярод харчовых прыпасаў ікры дома не было: чым жа частаваць твайго аднакласніка? І, відаць, толькі цяпер сям’я: пара на кухню.

Калі мы засталіся адны, Жэня, падсунуўшыся на канале ў мой бок, прыціхлым голасам спытаў:

У пакой з настольніцай у руках увайшла мая жонка.

— Ну, хлопцы, закусь амаль гатовая. Даварваецца бульба, але пачынаць можна. Праўда, чорнай ікры няма — выбачайце. Астатняе маім клопатам не з’яўляецца: што гаспадар можа прапанаваць гасцю з напояў, я не ведаю.

— Дзякуй, дзякуй!.. — ажывіўся Яўген. — Што можа быць смачнейшае за нашу бульбачку?!

— Магу прапанаваць гарэлку, каньяк, сухое чырвонае віно...

— Я выбраў бы гарэлку, — пэўна выказаўся гасць.

— Мабыць, зробім так: нам, мужыкам, гарэлку, а жонцы — віно. Згода? Яўген моўчкі кіўнуў галавою.

Пакуль я пераліваў з бутэлькі ў графіныч “Беларусь сінявокую”, а жонка ставіла на стол закусь, гасць падняўся і пачаў разглядаць кніжныя шафы.

— Иван, няўжо ты ўсе гэтыя кніжкі перачытаў?

— Не, не ўсе, але шмат якія чытаў. Праўда, болей за мяне прачытала жонка.

— А я пасля вучылішча ніводнай у руках не трымаў. У вольную гадзіну ў мяне адзін занятак — носам тэлік свідраваць. Цікава паглядзець, што робіцца-дзецца ў свеце. Ды нічога добрага не паказваюць — там самалёт упаў, там выбух у шахце, там карабель на дно мора пайшоў, там тэракт... Адно людзі гінуць і гінуць... А мая кабета ад серыялаў не адрываецца — хлебам яе не кармі, абы толькі кіно пра палюбоўніц і палюбоўнікаў круцілі...

— І мне хочацца харошы фільм паглядзець. Вось сёння “Лад” пакажа “Міф пра ідэальнага мужчыну”. Паглядзім, чаго варты той прыгажун, — заступілася за Яўгенаву палавінку мая Алена. — Успомніце, калі вы нас апошні раз у кінатэатр вадзілі? Так што не трэба нам дым у вочы пускаць... Лепш сядайце за стол...

— І сапраўды — пара... Калі ласка, выбірай, гасць, дзе табе будзе зручней. Бо ў гарадской кватэры цяжка разабрацца, дзе покуць. Не тое што ў нашых вясковых хатах: дзе абразы пад ручніком-вышыванкай — там і гасцева месца.

Я наліў жонцы келіх віна, а нам абодвум па чарцы гарэлкі.

— За шаноўнага гасця! За тваё здароўе, Жэня! — прамовіў я на правах гаспадара.

— Каб як мага хутчэй здаровенькі ўнукаў дачакаўся! — дапоўніла мой тост жонка. — Даганяй нас, мы ўжо тройку маем.

— Дзякую! Але хіба гэта ад мяне залежыць? Няхай маладыя стараюцца.

Пасля выпітай чаркі Яўген умомант пачырванев, раз-пораз стаў выціраць насоўкай успацелы лоб.

Ад гарэлкі і мне стала цяплей і трохі спакайней на душы, крыўда на аднакласніка пачала прытупляцца. Што зробіш, калі ў яго вачах усе начальнікі — спрэс казнакрады і хабарнікі? Ці ж ён адзін такі? І хто, апроч іх саміх, начальнікаў, вінаваты ў тым? Вядома ж, не бывае дыму без агню... Што ні дзень, толькі і чуеш: аднаго за краты адправілі, другога ў кабінцеце “цёпленкім” за брудную руку ўзялі, трэці дамагаўся хабару, выкарыстоўваючы паслугі хаўрусніка. Нават калі дватры “нячысцікі” на сотню завяліся — усё роўна гэта агідная, смуродная з’ява. Але кожны сам вырашае: ці пра-

ма глядзець людзям у вочы, ці апусціўшы або адводзячы іх убок.

Мае маўклівыя разважанні пра карупцыю, пакуль мы закусвалі, раптам рэзка змяніліся — успомніліся Жэневы словы пра нявыкрутку. Я чакаў, што вось-вось ён зноў вернецца да таго, дзеля чаго і наведваўся.

Абавязак гаспадара вымагаў ад мяне падтрымліваць за сталом імпэт гасціннасці, і я наліў яшчэ па чарачцы.

— Паміж першай і другою запрагай адной дугою — здаецца, так у нашых Прылучках кажуць. Давай, Яўген вып’ем за родную вёску — самы цудоўны куток на свеце!

— Гэты тост, Иван, ты ў мяне з кончыка языка зняў... Магу толькі дадаць: і за бацькоў нашых, якія, дзякаваць богу, яшчэ шлэпаюць па вясковых сцежках, не даюць ім атравець.

Жонка прынесла бульбу, пара ад яе, з водарам кропу і часнаку, сягала аж пад столь.

І размова пацякла больш ажыўлена, мяняючы накірункі, перакідваючыся з аднаго на другое.

Неўзабаве Алена пайшла глядзець “свой” серыял, і мы зноў засталіся адны.

— Прабач, Яўген, ты не скончыў свой аповед пра вяселле дачкі, — чамусьці вярнуўся я да пачатку нашай размовы.

— Ды што яшчэ казаць пра тое вяселле?.. Яно адшумела-адгуло і выветрылася, а ў мяне зноў галаўны боль: зяць патрабуе купіць машыну. А дзе мне ўзяць такую суму, калі пасля вяселля і ў панчохах пуста, і ў кішэнях вецер гуляе... Кінуўся ў банк, а там крэдытныя рэсурсы ўжо вычарпаныя — шанцаў да канца года ніякіх. А машыну нельга купляць у высакосным годзе: кажуць, не пашанцуе, барахліць будзе. Ды і скідкі цяпер самыя вялікія, пераднавагоднія, нашмат танней выйдзе... Вось такая, Иван, нявыкрутка ў мяне!.. Таму і прыйшоў да цябе з сардэчнай просьбай — пазыч мне грошай...

— І колькі табе пазычыць?

— Мільёнаў дваццаць. Я аддам, абавязкова... Гарантую! Зараблю і аддам.

— А я і не сумняваюся...

Што яшчэ сказаць Яўгену, я не ведаў. Бо, як і ён, не ведаў, дзе ўзяць тыя дваццаць мільёнаў, якіх так не хапае для маладога шчасця яго дачкі і зяця. Што ў мяне іх няма, гэты чалавек не паверыць — ён жа думае наадварот.

Цяпер у палон нявыкруткі трапіў і я.

“Во, дурань, так табе і трэба — не будзеш плявузгаць языком!.. — злосць на самога сябе перапаўняла ўсё нутро, а выпітыя градусы рабілі маё становішча яшчэ больш недарэчным. — Ну і як ты цяпер будзеш выкручвацца?.. Хоць сам ідзі пазычай гэтыя няшчасныя мільёны і перадавай Яўгену”.

— Я падумаю, дай мне пару дзён на гэтую задачку, — сарвалася з маіх вуснаў. Бадай, не горшае, што давялося прамовіць за час сустрэчы з аднакласнікам.

У гэты момант у гасця зазваніў мабільнік. Яўген доўга выцягваў яго з кішэні, таропка прыклаў да вуха.

“І дзе, валацуга, цягаешся?.. Хутка ноч на дварэ, а ты, як малады, дзесьці шпацыруеш...” — пачуўся з трубікі грубы жаночы голас — Яўгенавай жонкі. (У Прылучках пра яе гавораць так: “Калі Тамара прыязджае на выхадныя, то пеўні дзве раніцы, у суботу і нядзелю, не кукарэкаюць — баяцца...”)

Яўген заспяшаўся дадому. Хуценька апрануўшыся і паціснуўшы мне руку (па даўняй звычцы, абедзвюма рукамі), гасць вышмыгнуў за дзверы. Я праводзіў яго толькі да ліфта.

— Думай, Иван, добра падумай, — сказаў мне на развітанне Яўген.

Буду думаць — дзень-другі ў запасе маю. Ды і чым яшчэ на пенсіі займацца?..


Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара

Рэспубліканская мастацкая выстаўка “Графіка-2011”, якая ладзілася ў Палацы мастацтва, — своеасаблівая творчая справаздача секцыі графікі Беларускага саюза мастакоў. Сярод яе ўдзельнікаў — жывапісцаў, скульптараў (“прыкладнікоў”) — не толькі члены секцыі, але і ўсе ахвочыя, тэа і нават, хто не ўступаў у саюз. Экспанавалася 118 работ амаль 50 аўтараў. Гэта — творы станковай і кніжнай графікі, створаныя за апошнія пяць гадоў, разнастайныя па фармаце, тэхніцы і тэматыцы. Мастакамі старэйшага пакалення закладзены моцны падмурак, на якім трывала захоўваецца і развіваецца творчасць сучасных майстроў, што дасягнулі выдатных поспехаў на міжнароднай арэне і сталі добра вядомымі беларускаму глядачу.

На ўрачыстым адкрыцці слова бралі старшыня БСМ Уладзімір Савіч, яго намеснік па выставачнай дзейнасці Сяргук Цімохаў, старшыня секцыі графікі БСМ Міхаіл Басалыга, рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Міхаіл Баразна.

Міхаіл Басалыга зазначыў, што, на жаль, выставачнай плошчы — а экспазіцыя месцілася ў дзвюх залах — не хапіла, каб вывесці ўсе прадастаўленыя аўтарамі работы. У мастака такое накіраванне — працаваць, хоць Міністэрства культуры Беларусі практычна нічога ў творцаў не закупляе. Апошнім часам вельмі мала з’яўляецца эстампа, ды і выдавецкі лёс мастакоў кніжнай графікі сёння пад вялікім пытаннем.

У сваю чаргу, Міхаіл Баразна падкрэсліў, што самым вялікім дасягненнем беларускай графікі з’яўляюцца не самі творы, а аўтары. Калі глядзіш на работы, здзіўляешся, які



Тэндэнцыі... інтэлектуальныя

гэта багаты свет: уражвае не толькі тэхніка — ювелірная, карпатлівая, ілюзорная, — але і тое, якімі пачуццямі ды эмоцыямі валодаюць аўтары.

Выступаючы адзначалі, што графіка — інтэлектуальнае мастацтва, яна ёсць часткай інтэлектуальнай тэндэнцыі ў візуальных мастацтвах свету. Беларускія творцы з’яўляюцца вельмі яркім складнікам сусветнага мастацтва. Графічныя лісты, створаныя ў XX стагоддзі, працягваюць сваё жыццё, актуальныя і сёння.

Як вядома, графіка, бадай, найбольш старажытны і традыцыйны від мастацтва. Вытокі малюнкаў можна знайсці ўжо ў першабытных наскальных выявах, аснову якіх складаюць лінія і сілуэт. Спадчына графічнага мастацтва разнастайная, адметная работамі сусветна вядомых майстроў, такіх, як Дзюрэр, Дарэ, Гойя і інш. На шчасце, графі-

ка і цяпер актуальная. Творчасць мастака наблізілася да даследчай лабараторыі, дзе нараджаюцца многія цікавыя вобразы і вырашэнні. Энергія, якую мастак укладае ў свой твор, тонкія пачуцці, — усё гэта перадаецца на плоскасць аркуша. Застаецца толькі даць добрую школу і прадставіць спрыяльныя ўмовы для развіцця таленту.

Заснаванне ў кастрычніку 1953 года на мастацкім факультэце Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута кафедры графікі сталася значнай падзеяй у станаўленні нацыянальнай школы ў галіне кніжнай ілюстрацыі, плаката і станковай графікі. За гэты час падрыхтавана больш як 230 спецыялістаў-графікаў. Сярод іх народныя мастакі Беларусі А. Кашкурэвіч, В. Шаранговіч, лаўрэаты Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь У. Савіч, В. Славук і іншыя.

З усіх відаў выяўленчага мастацтва менавіта графіка развіваецца дынамічна, выкарыстоўваючы найноўшыя тэхналогіі: камп’ютарныя праграмы, фотаэксперымент, а таксама сучасныя віды друку і змяшаныя тэхнікі. Побач з гэтым цікавае да класічных графічных тэхнік не страціла актуальнасці. Высокае майстэрства лініі і штрыха дзавяляе ўвасобіць самыя смелыя ідэі.

Змястоўная і ўражлівая выстаўка мела на мэце раскрыць новыя перспектывы айчынай графікі, яе вялікі патэнцыял, здатнасць пастаянна абнаўляцца, адкрываць магчымасці для пошуку і эксперыментаў, акрэсліць сённяшні стан гэтага віду творчасці і яго месца ў сучасным мастацкім працэсе.

На здымках: Валерый Славук “Першы снег” (афорт, 2005); Алег Назарэнка “Двое” (афорт, 2009).

Гукаварот у сценах акадэміі

Наталля КАНСТАНЦІНАВА

Вядома, нельга сказаць, што дагэтуль творчасць беларускіх кампазітараў была белай плямай на карце нашай музычнай прасторы. У тым ці іншым выглядзе паказы і фэсты беларускай музыкі “правесчаюць” рэгулярна (гэтая форма набыла папулярнасць пасля распаду СССР). Толькі за апошнія 5 гадоў сіламі маладых кампазітараў тройчы арганізаваліся музычныя фестывалі “Дыялогі”. Шматлікія мерапрыемствы ладзяцца і ў сценах акадэміі музыкі. А тэарэтычныя даследаванні нашай сучаснай кампазітарскай творчасці — неадменны складнік усіх навукова-практычных канферэнцый, прадмет працы часовых навуковых калектываў. Нягледзячы на гэта, многія кампазітары з крыўдай прызнаюцца: нас не іграюць. Прычын гэтаму шмат. Магчыма, найпершая — адсутнасць у Беларусі дзяржаўных музычных выдавецтваў. Калі кампазітары маюць магчымасць, яны друкуюць ноты за ўласныя сродкі. Сёе-тое выдаецца за кошт пазабюджэту акадэміі музыкі. Цяпер, напрыклад, у друку Трынаццатая сімфонія Дзмітрыя Смольскага. Адзін знакаміты швейцарскі сайт, які папулярнае сучаснае музыку, прапанаваў беларускім кампазітарам бясплатна “вывесці” іх творы. Але ж гэта электронны варыянт, які ўсё роўна для выканання трэба раздрукаваць. Другая прычына — недахоп добра абсталяваных гуказапісальных студый. А ёсць і чыста суб’ектыўны момант. Які?

“Музыказнаўцы, кампазітары і выканаўцы ў Беларусі сёння вельмі раз’яднаныя, адасобленыя, — кажа педагог БДАМ, кандыдат мастацтвазнаўства Наталля Ганул. — Музыказнаўцы працуюць толькі з музычнымі тэкстамі, не цікавячыся, што насамрэч задумваў кампазітар, які жыве побач з імі. Выканаўцы часціком не ведаюць, ці жывы яшчэ той ці іншы кампазітар. Таму шмат музыкі ляжыць у сталах. Наша мерапрыемства закліканае стымуляваць творчыя калектывы да развучвання сучасных беларускіх твораў, таму што яны сапраўды з’яўляюцца каштоўным артэфактам.

Але ніякія праблемы не перашкаджалі гасцям і ўдзельнікам падзеі атрымліваць асалоду ад свята. Шмат цікавага і карыснага расказалі ў сценах акадэміі музыкі і прадстаўнікі іншых навучальных і навуковых устаноў: Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, Інстытута гісторыі, БДУ культуры і мастацтваў, Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі, БДПУ імя

На памежжы восені ды зімы Беларуска дзяржаўная акадэмія музыкі наладзіла шыкоўную імпрэзу для музычных гурманаў. Складалася яна з двух мерапрыемстваў: Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Беларуская кампазітарская творчасць у сучасным свеце” і фестывалю беларускай музыкі “Гукаварот”. Прапаноўваўся вольны ўваход на тэарэтычныя выступленні даследчыкаў па раніцах, на творчыя сустрэчы з кампазітарамі ў сярэдзіне дня і канцэрты па вечарах. Мэтай аб’яднанай імпрэзы было акумуляваць і паказаць лепшыя дасягненні беларускай музычнай школы, прадставіць гучанне айчынай музыкі ў сусветнай фанасферы. А папярэднічала мерапрыемству двухдзённая канферэнцыя маладых навукоўцаў.

М. Танка. Так увасобілася задума арганізатараў: “прадставіць музыку як сейсмаграму, якая адбівае імпульсы з розных сфер культуры і жыцця”. Як заўважыла Н. Ганул, цяперашнія ж кампазітары нярэдка чэрпаюць натхненне ў графіцы, жывапісе, з’явах, звязаных з камп’ютарызаваным: “У прынцыпе, у нас маглі б выступіць нават дактары фізічных навук”.

Прафесар акадэміі мастацтваў Рычард Смольскі прывёў прыклад, як арыгінальная айчынная музыка аздабляе драматургічны твор. Журы Першага конкурсу на атрыманне Нацыянальнай тэатральнай прэміі адзначыла кампазітара Алега Хадоску за лепшую музыку да спектакля, які, у сваю чаргу, стаў пераможцам у пяці намінацыях (пастаноўка “Не мой” паводле аповесці А. Адамовіча “Нямко” ў Нацыянальным Акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы).

Кампазітар Валерый Воранаў, які пасля бліскавага заканчэння нашай акадэміі музыкі вучыўся ў Кельне, зацікавіў беларускую аўдыторыю тым, што ж дадало ў яго творчую палітру навучанне за мяжой. Здаецца, Валерый прытрымліваецца напрамку, які ўмоўна можна назваць “тэатр гуку”. Як заўважыў хтосьці з музыказнаўцаў, у творах В. Воранава “вобразы гучаць высятыя паміж сабой адносіны, прычым значэнне маюць гукі не толькі музычныя”. Кампазітар гуляе з разнастайнымі шумамі, працуе для экстрэмальнага вакалу.

Дык што ж уяўляе сабой беларуская кампазітарская творчасць у сучасным свеце? Як і ўсё наша жыццё, гэта спробы адказаць на пытанні: хто мы? адкуль і куды ідзем? у чым сутнасць беларускасці? Гэтыя пытанні-тэмы бяруць пачатак у народнай творчасці або вынікаюць з геаграфічнага становішча краіны ў цэнтры Еўропы, якое

дае магчымасць выбару паміж усімі вектарамі развіцця? “Росквіт кампазітарства звязаны з глыбінёй вывучэння гісторыі”, — сцвярджалася ў адным з дакладаў. Слухачы даведліся пра ўзнікненне новай акадэмічнай музыкі, якая не парвала з класічнай традыцыяй, але падпала пад уздзеянне сучасных медыяструктур. Акрамя таго, аказваецца, у XXI стагоддзі з’явілася тэндэнцыя ствараць музыку проста для прыгажосці, тады як у мінулым галоўнай лічылася тэма, канцэпцыя.

Вядома, беларуская кампазітарская творчасць развіваецца ў шматгалосці сусветнай музыкі. Таму на канферэнцыі прагучалі галасы прадстаўнікоў Літвы, Польшчы, Расіі, Украіны. Сапраўдны ажыятаж выклікала творчая сустрэча з кампазітарам, прафесарам Маскоўскай акадэміі музыкі Фараджам Караевым.

На вячэрніх канцэртах “частавалі” музыкой беларускіх кампазітараў розных пакаленняў. Адбыўся дэбют маладога шматабацальнага калектыву “Belarus modern orchestra”.

“Якія вашы ўражанні ад мерапрыемства?” — запыталася я ў групы студэнтаў БДАМ. “Імпрэза выклікала самыя цёплыя пачуцці. Мы змаглі больш даведацца пра тое, як насамрэч развіваецца сучасная музыка”. Безумоўна, свята навукі і творчасці адбылося дзякуючы асабістым намаганням рэктара акадэміі музыкі прафесара Кацярыны Дулавай і прарэктара па навуковай працы Наталлі Аруцонавай.

І хай спраўдзіцца пажаданне ўдзельніка мерапрыемства: “Як пасля купальскай ночы нараджалася шмат дзетак, так пасля нашага свята хай народзіцца ў беларускіх кампазітараў шмат новых твораў”.

ART-нацёркі

Лана ІВАНОВА,
фота Віктара Кавалёва

На скрыжаванні “трох праўдаў” — Фамусава, Малчаліна і Чацкага — нараджаецца філасофскі пафас спектакля “Гора ад розуму”, прэм’ера якога адбудзецца 29 і 30 снежня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя М. Горкага. Рэжысёр-пастаноўшчык Міхаіл Кавальчык прапануе не зусім традыцыйнае (нават са змененым фіналам) прачытанне афарыстычнага хрэстаматыйнага і такога актуальнага тэксту камедыі А. Грыбаедава. Над спектаклем працавалі сцэнограф А. Сарокіна, мастак па касцюмах М. Герасімовіч, харэограф М. Дударова. У ролі Чацкага — дэбютант Антон Бельскі. Сярод іншых выканаўцаў Аляксандр Ткачонок, Расціслаў Янкоўскі (Фамусаў), Вераніка Пляшкевіч, Іна Савянкова (Соф’я), Уладзімір Глютаў, Руслан Чарнецкі (Малчалін) ды іншыя актёры. Асаблівая роля належыць музыцы, якую стварыў кампазітар П. Якубчонок, а запіс ажыццявіў сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі.

Стракаты свет дзіцячых фантазій і добрых казак, яркіх эмоцый і мяккага гумару апанаваў мастацкую галерэю “Універсітэт культуры”, калі туды завітала няўрымсліва мастачка і педагог Аксана Аракчэева. Яе персанальная выстаўка “Краіна цудаў”, арганізаваная сумесна з пасольствам Чэхіі ў Беларусі (праект “Сябры Пасольства Чэшскай


Рэспублікі”), прадставіла ілюстрацыі да дзіцячых кніжак, часопісаў, афішы і запрашальныя білеты Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага глядача. А таксама работы да анімацыйнай стужкі “Прылятай, ветрык!”, над якой А. Аракчэева прапанавала як мастак-пастаноўшчык, і некаторыя яе вядомыя малюнкі.

Новыя, створаныя за сёлетні год эксперыментальныя жывапісныя работы Андрэя Савіча вылучаюцца адметнай аўтарскай манерай, блізкай да стылістыкі абстрактнага экспрэсіянізму. Іх выстаўку пад назваю “Шмагкроп’е” наладзіла сталічная “Галерэя мастацтва”. Творца з бліскавай адукацыяй (апроч навучання на кафедры манументальна-дэкаратыўнага мастацтва БДАМ — за-



межныя стажыроўкі ў класах афорту, жывапісу, фотамастацтва), А. Савіч займаецца станковай і кніжнай графікай, жывапісам, скульптурай, мастацкім фота. Наколькі непаўторны і пазнавальны ён у сваёй працы, сведчаць персанальныя выстаўкі мастака, якіх з 1999 па сёлетні год у Беларусі было шэсць. Колеры зямлі, вады, неба і неад’емны насычаны чорны; дзёрзкі дызайн густога акрылавага мазка, лёгкай лініі, “фактурыйстай” плямы, каліграфічных радкоў — і ўтвараецца чарада загадкавых жывапісных кампазіцый...

На здымках: Аксана Аракчэева “Ружовы свет дзіцяства” з нізкі “Мой Менск” (папера, акварэль, бронза, 1990); Андрэй Савіч “Дом” (палатно, акрыл, 2011).



На здымках: Валерый Славук “Першы снег” (афорт, 2005); Алег Назарэнка “Двое” (афорт, 2009).

Сёе-тое пра ідэальнага сябра

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
фота аўтара

Не толькі ў асяроддзі нашай інтэлігенцыі слухачоў і шануюць гэты радыёканал. Ён успрымаецца як шчыры суразмоўца, універсальны інфарматар, лётанісец і дарадца ў сферы беларускай культуры, як інтэлектуал, эрудыт і добрая спагадная душа. Проста ідэальны сябра! Яго прыхільнікаў я сустракала сярод розных людзей. Яны адоўвалі ўбок будзённыя праблемы і стаялі на вернісаж, пра які маўчала «крутая» рэклама, але з ранку наведалі канал «Культура». Яны тэлефанавалі родзічам на лецішча — каб тэя кінулі гарбаіцця ў градах і не прамінулі легендарны спектакль з фондаў радыё. Яны забываліся на бялізасную хваробу, дзень пры якім слухачы мастацкае чытанне раздзеляў «Новай зямлі». Яны запісвалі на дыскі кожную праграму элітарнага музычнага цыкла (ды яшчэ і з каментарыем яго вядучага), ствараючы ўнікальную хатнюю фанатэку сучаснага авангарда... Перайначыўшы класіка, скажу: культуры — а значыць і «Культуры» — усе ўзросты падуладны! Пытанні пра гэты ўнікальны радыёканал я адрасую яго нязменнаму дырэктару Кацярыне АГЕБАЙ.

— **Кацярына Іванаўна, памятаеце самы першы вяшчальны дзень новага канала?**

— Не падрабязна. Гэта было 1 студзеня 2002 года. А шостаі раніцы прагучалі навіны ў запісе, днём у прамы эфір прыйшлі кампазітары Алег Залётнеў, тагачасны намеснік дырэктара канала, і Ларыса Мурашка. Вечарам прагучала музычная праграма пра Эдзіт Піяф, якую вяла наш няштатны аўтар, цяпер начальнік рэкламна-інфармацыйнага аддзела НАВТ оперы і балета Беларусі Таццяна Аляксандрава.

— **А перад тым, як нанароджаны ўпершыню «падаў голас», была вялікая арганізацыйна-творчая праца...**

— Канал «Культура» з'явіўся на Беларускім радыё ў ходзе рэформы, што разгарнулася ў Белтэлерадые-кампаніі на пачатку другога тысячагоддзя. У аснову яго канцэпцыі легла ідэя папулярызаванай нацыянальнай культуры ў кантэксце сусветнага культурнага працэсу. Практычна адразу сфармуляваўся і дэвіз канала: «Мы выбіраем вечныя каштоўнасці».

— **Культуру можна параўнаць з вялікім і магутным шмат'яговым дрэвам, праз карані якога сілкуюцца маладыя атожылькі, новыя кветкі. Без павагі да каранёў, без традыцый, без духоўнай, ідэйнай, прафесійнай перамацаў і культуры не будзе жыццяздольных атожылькаў і паўнаважнай квецены, здатнай урэшце даць «свежы пасеў», хутчэй з'явіцца пустацвет. Якімі ж каранямі сілкуецца ваш дэвіз, на якую глебу абапіраецца ваш ужо 10-гадовы досвед?**

— Вытокамі нашага дэвіза сталі лепшыя традыцыі Беларускага радыё, якое ў савецкія часы славілася літаратурна-мастацкім вяшчанням, музычнымі праграмамі, публіцыстычнымі праектамі. Менавіта гэтую моцную творчую лінію Беларускага радыё нам і пашчасціла працягнуць. Да «вечных каштоўнасцей» адношу таксама і даўнюю радыйную традыцыю сяміраўскага стасункаў у калектыве. Сама прыйшла на радыё больш як дваццаць гадоў таму і памятаю, з якой увагай тут ставіліся да кожнага супрацоўніка, як падтрымлівалі пачаткоўцаў, як улічвалі творчыя і псіхалагічныя асаблівасці кожнага, якая пачціва была ў адносінах да старэйшых таварышаў. Такую атмасферу супрацоўніцтва і ўзаемадапамогі мы таксама імкнемся захаваць у

Канал «Культура» Беларускага радыё — гэта 20 гаўдзін вяшчання на суткі: з 6.00 да 02.00. Гэта эксклюзіўная прафесійная каманда з амаль трох дзясяткаў штатных супрацоўнікаў. Пазаштатны актыў спецыялістаў. І ўнікальнае кола ўдумлівых і дапытлівых прыхільнікаў, якія ў першы дзень новага года разам з дружнай камандай рупліўцаў адмысловага вяшчання адзначаць не толькі традыцыйнае зімовае свята, але і невялікі юбілей: 1 студзеня радыёканал «Культура» спраўляе сваё 10-годдзе.

нашым калектыве, як вялікую каштоўнасць.

— **На постсавецкай радыёпрасторы ваш спецыялізаваны канал — з'ява ўнікальная. На час яго стварэння аналагаў не было. Якія праблемы давалася вырашаць першапраходцам?**


— Сапраўды, нам першым давалася апрабоўваць новыя журналісцкія ідэі, шукаць сваю стылістыку. У прыватнасці, не адразу мы зразумелі асаблівасці нашай, г. зв. мэтавай, аўдыторыі. Паступова вызначылі, што слухачы «Культуры» — людзі вельмі дасведчаньны ў пытаннях гісторыі, літаратуры і мастацтва, таму ў нашых вядучых павінны быць не проста высокі ўзровень агульнай эрудыцыі, але глыбокія веды і здольнасць цікава разважаць на абстрактных тэмы. Інакш слухачы зловяць іх на памылцы ці недакладнасці, а сумныя шаблонныя гутаркі проста не будуць слухаць. Многае трэба было ўлічыць падчас «будуўніцтва» канала. І найперш — крытэрыі у падборы супрацоўнікаў. Асноўнае тут — не дыплом журналіста: неабходны шырокі круггляд, добры літаратурны і музычны густ, веды па гісторыі мастацтва і, галоўнае, звычайна рэгулярна сачыць за навінкамі культурнага жыцця. Нам пашанцавала, што ў калектыве радыё тады працавала шмат выдатных прафесіяналаў: журналістаў, музыказнаўцаў, літаратараў, — якіх зацікавіла ідэя новага канала. Некаторыя з іх праграм, прапанаваных тады, і сёння ствараюць, скажам так, нязменную аснову, да якой далучаюцца іншыя ідэі і праграмы. З такіх асноўных — праект «Гаспода» журналісткі Галіны Шаблінскай, што з года ў год назірае за сучасным літаратурным працэсам у Беларусі. «Майстар-клас» музыказнаўцы Таццяны Песнякевіч, што знаёміць слухачоў з творчасцю сучасных беларускіх кампазітараў, і яе ж «Тасцінец» — праграма пра беларускі фальклор. Свой моцны творчы патэнцыял прапанавалі каналу музыказнаўцы Ірына Мільто і Людміла Мітаковіч, кампазітары Сяргей Бельцоў і Аляксандр Літвіноўскі, літаратар Маргарыта Прохар. З «доўгажыхароў» і праекты «Вечары на канале» (рэтэра-музыка), «Бестселер» (чытанні выбітных твораў сусветнай літаратуры лепшымі беларускімі артыстамі).

Працуючы паплек з мэтрамі радыё, хутка ўбіраюцца ў сілу прадстаўнікі маладога пакалення журналістаў, музыказнаўцаў, музыкантаў, культуролагаў, філолагаў, якія забяспечваюць самую дынамічную частку эфіру: навіны (гучач кожную гаўдзін), ранішняю двухгаўдзінную інфармацыйна-музычную праграму «У рытме дня», і забавляльны «абедзённы» эфір «Адчуванне часу». Сярод моладзі ўжо ёсць асобы, на якіх трымаецца ладная частка вяшчання. Кампазітар Віктар Кісцень вядзе, напрыклад, улюбёны праект меламаў «Канцэртная зала», у межах якога штодня гучаць і лепшыя беларускія канцэрты, і самыя цікавыя — з усяго свету. Філолаг Наталля Буландо, прызначаная сёлага аўтарам лепшай у Белтэлерадыекампаніі аўтарскай праграмы «Два кіламетры», вандруе па краіне і расказвае пра адметныя куткі праз прызму арыгінальнага ўласнага ўспрымання, з уласцівым ёй шчырым патрыятызмам. Выпускнік БДУКіМ Уладзімір Трапянок вызначыўся не толькі як выдатны арганізатар інфармацыйнай служ-

бы і ўладальнік самага прыгожага голасу канала, але і як таленавіты рэжысёр радыёэфіру. Журналістка Таццяна Гулевіч здолела зладкаваць штодзённы гаўдзінны радыёпраект для дзяцей і пра дзяцей «Мэры Попінс», якому няма аналагаў у айчынным эфіры.

Ды галоўнай каштоўнасцю нашага спецыялізаванага канала сталі дзясяткі няштатных аўтараў і вядучых з ліку знакавых асоб беларускай культуры. Сярод іх — Алег Ойстрах і Мікалай Паграноўскі, Юрый Іваню і Надзея Высоцкая, Вольга Дадзіёмава ды Ірына Мільто, Людміла Саянкова і Сяргей Пукст...

— **Слухачкая аўдыторыя: як вывучаеце яе? Інтэрнэт для вас канкурэнт ці памочнік? І ці варта «Культуры» змагацца за масавасць?**



— Пра слухачоў мяркую па лістах, тэлефанаваннях і ўдзеле ў інтэрактыўных праектах. Час-пачас ладзім спецыяльныя праекты, якія правакуюць актыўнасць слухачоў і дазваляюць лепш з імі пазнаёміцца. Прыкладам — разнастайныя віктарыны. Або колішні публіцыстычны праект «Радавод», дзе мы запрасілі слухачоў расказаць гісторыю сваёй сям'і. Адгукнуліся вельмі многія, і эфір канала ўпрыгожылі жыццёвыя аповеды самых розных людзей пра самыя розныя гістарычныя перыяды. У выніку атрымалася цудоўная панарама жыцця краіны на працягу некалькіх стагоддзяў, бо некаторыя слухачы адсочваюць свае карані ледзь не ад утварэння Рэчы Паспалітай. А дзякуючы Інтэрнэту нас слухаюць не толькі ў Расіі, Украіне і Літве, адкуль перыядычна тэлефануюць, але і ў далёкіх краінах. Ёсць аматары асобных праектаў канала «Культура» ў ЗША, Швецыі, Бразіліі...

Праўда, нашы актыўныя і патэнцыяльныя слухачы складаюць невялікі працэнт радыёаўдыторыі краіны. Не аналізуючы прычыны, зазначу, што ва ўсе часы прыхільнікаў інтэлектуальнай літаратуры і музыкі было значна меней, чым аматараў г. зв. масавай культуры, якая таксама існавала заўсёды і, не вымагаючы інтэлектуальных высілкаў, паспяхова выконвала забавляльную функцыю, а цяпер зрабілася яшчэ і вельмі добра наладжаным і прыбытковым бізнесам. Зразумела, павышэнне інтэлектуальнага ўзроўню нацыі — справа не аднаго года і не адной структуры. Таму мы над-

та не разлічваем, што да нашага канала ў бліжэйшы час далучацца шырокі масы слухачоў. Мы спрабавалі спрасціць эфір з дапамогай праектаў пра папулярную музыку і чыганняў сучаснай авантурнай прозы. У такіх праграм з'явіліся прыхільнікі. Але яны слухалі толькі тое, што іх цікавіла, а пасля пераклочаліся на іншую радыёхваля. Пры гэтым пастаянныя слухачы пачалі скардзіцца на з'яўленне ў эфіры канала «папсы» і літаратуры сумніўнай якасці. Так мы прыйшлі да высновы, што нават з добрай мэтай пашырэння аўдыторыі не варта апускацца да патэнцыяльных слухачоў, а трэба старацца ўзнімаць слухача да сваіх крытэрыяў. А лепей — выхаваць сваіх слухачоў. Такая ідэя паспрыяла стварэнню ўжо згаданага праекта

Нашы запісы ўзялі для трансляцыі ў Румыніі, Славеніі, Даніі, Аўстраліі, Польшчы, Швецыі, Малдовы, Германіі, Сербіі, Вялікабрытаніі, Ізраіля, Галандыі, Чэхіі.

— **Разнастайнае музычнае вяшчанне, безумоўна, адзін з гуртоўных складнікаў працы канала «Культура». Як і трансляцыя фондавых літаратурна-мастацкіх праграм, спектакляў, прэм'еры сучасных радыёпастановак ды знаёмства з найноўшай беларускай і сусветнай літаратурай праз акцёрскія чытанні ў рэжыме «on line»...**

— Дарэчы, ідэя выканання літаратурных твораў у рэжыме «on line» наразілася ў экстрэмальных умовах рамонтна і пераабсталявання студыі ў ДOME радыё, калі мы былі пазбаўленыя магчымасці запісваць новыя праекты. Паспрабаваць жывое чытанне перад мікрафонам рызыкнулі далёка не ўсе мэтры беларускай сцэны. А тэя, хто адчуў своеасаблівы драйв ад працы ў такім рэжыме, сталі нашымі пастаяннымі чытальнікамі і лічач гэта цікавай часткай сваёй прафесійнай біяграфіі. Так, напрыклад, кнігу эсэ Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля» ў прамым эфіры прачытала народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.

Адзначу, што ў юбілейны год Максіма Багдановіча ў нас выйшла некалькі аналітычных праграм, прысвечаных яго творчасці, і святочны праект, у якім гучалі вершы ў выкананні сучасных артыстаў, фондавыя радыёзапісы майстроў сцэны з твораў паэта. Юбілей Янкі Купалы, Якуба Коласа і Рыгора Шырмы адзначым, вядома ж, таксама адметна. Наогул, творы нашых класікаў і сучасных аўтараў гучаць штодня ў паўгаўдзіннай рубрыцы «Літаратурная анталогія» (чытанні «on line» і запісы). А тонкасцяма беларускай мовы прысвечана штодзённая рубрыка «Таворым па-беларуску».

— **Ці замінаюць творчаму развіццю канала фінансавыя праблемы і ці падтрымліваюць вас рэкламадаўцы, спонсары?**

— «Культура» фінансуецца з бюджэту Белтэлерадыекампаніі, і ніякай фінансавай дыскрымінацыі ў параўнанні з іншымі радыёканаламі мы не адчуваем. Што да змаганьня творчому развіццю — мы рэалізавалі і навучыліся суадносіць свой творчы палёт з рэальнасцю. Робім максімум мажлівага «ў прапанаваных абставінах». Як, дарэчы, і нашы калегі з іншых радыёканалаў. Рэкламадаўцаў і спонсараў у нас няма. І ці то мецэнаты пакуль не нарадзіліся, ці то мы не ўмеем іх шукаць і мабілізаваць...

— **Як плануеце адзначыць 10-годдзе канала?**

— Своеасаблівай справаздачай, якая будзе і падарункам для слухачоў: юбілейным радыёпраектам «Пяць вечароў на «Культуры»». Ён выйдзе ў эфір у пачатку новага года і адлюструе асноўныя складнікі эфіру канала. Музыкальная частка юбілейнага праекта складаецца з трох канцэртаў: класічнага, джазавага і фальклорнага. Кожны пройдзе з актыўным удзелам гасцей студыі і вядомых у краіне выканаўцаў. Рыхтуюць і правядуць гэтыя канцэрты кампазітар Віктар Кісцень (класічны), музычны камэнтатар Марына Ціхамірава (джазава), музыказнаўца Таццяна Песнякевіч (фальклорны). У прамым эфіры адбудзецца літаратурная вечарына, на якую журналістка Галіна Шаблінская і артыст Алег Вінярскі запрасілі знаных пісьменнікаў, артыстаў. Вечар, прысвечаны дзіцячай творчасці, рыхтуюць аўтары праекта «Мэры Попінс».

А 1 студзеня, у дзень нараджэння канала, слухайце яшчэ адзін спецыяльны праект: «Нам 10 гадоў!».

На здымку: вядучы радыёканцэрта Віктар Кісцень і гукарэжысёр Валерый Бяляеў.

Каляды: ад старажытнасці да нашых дзён

Для аднаго Каляды — гэта, найперш, калядная зорка, каза ды калядоўшчыкі. Для другога — урачыстае і святочнае набажэнства ў храме, якое доўжыцца з вечара да раніцы. Для трэцяга — батлейка ці калядная містэрыя. Для чацвёртага — куцця пасля першай зоркі на небе, варажба, шматлікія забавы, гульні. Для пятага — дзень, калі Святы Мікола прыходзіць, каб узнагародзіць паслухмяных дзетак. Для шостага — вольны ад працоўных турбот дзень, калі можна сустрэцца з роднымі і блізкімі ды прыемна правесці час...

Алесь СУША,
фота аўтара

Здавалася б, не да кніг у святы. Але ж гісторыя сведчыць пра адваротнае. Кніга як феномен культуры ўніверсальнага характару аказваецца звязанай з усімі сферамі чалавечага жыцця. Ад самага свайго ўзнікнення кніга ў Беларусі існавала ў непарыўнай сувязі з народнымі традыцыямі.

Датычыць гэта і аднаго з найважнейшых свят каляндарнага цыкла беларусаў — Каляд. Прычым гэта свята паўстае ў дзвюх сваіх іпастасях — як хрысціянскае свята Божага Нараджэння і як паганскае свята ў гонар зімовага сонцазвароту.

Хрысціянскі аспект свята знайшоў адлюстраванне ўжо ў першых беларускіх выданнях Францішка Скарыны. Так, у склад "Малой падарожнай кніжкі", выдадзенай беларускім першадрукаром у Вільні каля 1522 года, былі ўключаны два акафісты і два каноны Багародзіцы і Ісусу Хрысту, дзе ўслаўлялася Божае Нараджэнне як найважнейшая падзея біблейскіх гісторыяў.

Пачатак Скарынам было падхоплены шматлікімі пераемнікамі. Божае Нараджэнне як цэнтральная падзея хрысціянскага календара стала адной з найважнейшых тэм у беларускім кнігадрукаванні. Ужо ў "Вучыцельным Евангеллі" Івана Фёдарова і Пятра Мсціслаўца (Заблудаў, 1569) былі змешчаны словы і павучанні, якія агучваліся напярэдадні Каляд, на само свята і пасля яго завяршэння. Тое ж можна знайсці і ў пазнейшых выданнях "Вучыцельнага Евангелля", падрыхтаваных Васілём Гарабурдой (Вільня, каля 1580), манахамі Віленскага Свята-Духаўскага манастыра (Еўе, 1616), Кірылам Транквіліёнам Стаўравецкім (Магілёў, 1697) і інш.

Тэма з'яўлення на свет Ісуса Хрыста заняла пачэснае месца і ў іншых выданнях, прызначаных для правядзення набажэнства і для хатняга чытання. Прычым друкаваліся кнігі як пры праваслаўных, уніяцкіх і каталіцкіх манастырах, так і прыватнымі друкарамі. Напрыклад, гэту тэму мы знаходзім на старонках "Трыфалагіёна" (праваслаўны Куцеінскі манастыр, 1647), "Мінеі агульнай" (уніяцкі Супрасьскі манастыр, 1789), "Разарыума" (каталіцкая Віленская езуіцкая акадэмія, каля 1677), а таксама "Часаслова" (віленская друкарня Лявона Мамоніча, 1617) і "Неба новага" Іянікія Галатоўскага (магілёўская друкарня Максіма Вашчанкі, 1699). Само свята Божага Нараджэння нібы нагадвала жыхарам шматканфесійнай Беларусі, што ўсе яны з аднаго роду, што ўсе ўзгаданы на адных каштоўнасцях.

Калядная тэматыка знайшла сваё адлюстраванне таксама і ў шматлікіх рукапісных і друкаваных песенных зборніках. У якасці прыкладу можна згадаць "Ірмалоі", выдадзеныя ў Еўі (1642) і Магілёве (1700 і 1747), альбо шматлікія рукапісныя Ірмалоі — праваслаўныя, уніяцкія, каталіцкія і стараверскія.

Відавочная і вялікая жанравая разнастайнасць рэлігійных твораў, прысвечаных галоўнаму зямлюму святу хрысціянскага календара: малітвы, словы, павучанні, акафісты, каноны, кандакі, службы, пахвалы, сціхіры, канты і інш.

Асобную ўвагу трэба звярнуць на шматлікія ілюстрацыі, змешчаныя на старонках беларускай старадрукаванай кнігі. Напрыклад, можна згадаць гравюру ў "Малой падарожнай кніжцы" Ф. Скарыны, цудоўныя гравюры ў "Часаслове" Лявона Мамоніча (Вільня, 1617), "Трыфалагіёне" (Куцеина, 1647), "Псалтыры" (Магілёў, 1704), "Актоіхах" (Магілёў, 1730, 1740, 1754), "Ірмалоі" (Магілёў, 1747), "Разарыуме" (Вільня, каля 1677). Першыя з названых гравюр былі выкананы ў тэхніцы гравюры на дрэве, а апошняя — у вельмі вытанчанай тэхніцы медзярыту (гравюры на метале). Дададзім таксама, што над іх вырабам працавалі такія вядомыя мастакі-графікі старажытнай Беларусі, як Васіль Вашчанка, Фёдар Англіейка і Аляксандр Тарасевіч.

Такім чынам, ужо ў XVI — XVIII стст. у Беларусі з'явілася даволі вялікая колькасць кніг, змест якіх быў звязаны з хрысціянскімі Калядамі. Паганскія вераванні не маглі быць адлюстраваны на старонках выданняў, большасць з якіх з'явілася ў друкарнях хрысціянскіх манастыроў.



Сітуацыя змянілася кардынальна пасля далучэння беларускіх зямель да Расійскай Імперыі ў канцы XVIII ст. Неўзабаве ўніяцкае кнігадрукаванне ў Беларусі было ліквідавана, а каталіцкае моцна абмежавана. Амаль спынены нават выпуск літаратуры богаслужбовага характару альбо кніг Святога Пісання праваслаўнымі друкарнямі Беларусі, паколькі гэтыя функцыі адразу ўзялі на сябе расійскія цэнтры — Масква і Санкт-Пецярбург. У якасці рэдкіх выключэнняў можна згадаць хіба калядныя пасланні беларускіх царкоўных іерархаў. Напрыклад, у 1906 г.

асобнай брашурай выйшла "Слово пресвященнейшего Стефана, епископа Могилевского и Мстиславского в неделю пред Рождеством Христовым".

Бурнае развіццё навукі ў XIX ст. паспрыяла актывізацыі даследаванняў беларускай народнай творчасці, у тым ліку і калядных традыцый беларусаў, што стварыла магчымасці для выпуску шматлікіх публікацый, прысвечаных купальскім абрадам і звычайам, купальскім і шчадроўскім песням.

Даволі рэдка пытанням беларускага Купалля прысвячаліся асобныя выданні. У якасці аднаго з нешматлікіх прыкладаў можна згадаць кнігу А. Петрапаўлаўскага «"Коляды" и «Купало» в Белоруссии», выдадзенаю ў 1909 г. у Маскве. У гэтым выданні былі змешчаны апісанні абрадаў і прыведзены тэксты песень на беларускай

“ Падаецца надзвычай цікавым вопыт беларускіх пісьменнікаў стогадовай даўніны, калі з друку напярэдадні свята выходзілі зборнікі пад назвай “Калядная пісанка”. Вядомыя два такія выпускі, падрыхтаваныя, адпаведна, у 1903 і 1913 гадах. У іх публікаваліся творы Каруся Каганца, Янкі Лучыны, Цёткі, Максіма Багдановіча, Максіма Гарэцкага, Змітрака Бядулі, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Алеся Гаруна і іншых добра вядомых сёння пісьменнікаў.

мове, якімі суправаджаецца святкаванне. Яшчэ адзін прыклад — выдадзеная каля 1906 г. у Гродне кніга “Рождественские песнопения с переводом их”.

Найчасцей калядная праблематыка ўлівалася ў змест тэматычна больш шырокіх зборнікаў і манаграфічных прац. Напрыклад, беларускія калядныя песні можна адшукаць у зборніках Пятра Бясонава “Белорусские песни с подробными объяснениями их творчества и языка с очерками народного обряда, обычая и всего быта” (Масква, 1871), Івана Насовіча “Белорусские песни” (Санкт-Пецярбург, 1874), Паўла Шэйна “Белорусские народные песни” (Санкт-Пецярбург, 1874) і “Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края” (Санкт-Пецярбург, 1887), Мікалая Янчука “По Минской губернии” (Масква, 1889), Мітрафана Доўнар-Запольскага “Песни пинчуков” (Кіеў, 1895), Яўхіма Карскага “Белорусские песни с. Березовца Новогрудского уезда Минской губернии” (1885) і многіх іншых выданнях.

Гэты няпоўны спіс сведчыць пра вялікую цікавасць да каляднай праблематыкі ў асяроддзі беларускіх і расійскіх этнографіў і фалькларыстаў. Поруч з даследчыкамі ішлі і беларускія пісьменнікі. Услед за вядомымі польскамоўнымі творами першай паловы XIX ст. з’явіліся таксама і творы на беларускай і рускай мовах. Сярод рускамоўных можна зга-



даць апавяданне Аляксандра Пшчолка “В рождественскую ночь”, якое было апублікавана ў яго зборніку “Очерки и рассказы из жизни белорусской деревни” (Вільня, 1906).

Значна багацейшая была беларускамоўная літаратура. Многія могуць згадаць вялікую колькасць вершаваных і праязічных твораў, дзеянне ў якіх адбываецца на Каляды. Мне асабіста найперш прыгадваюцца творы Якуба Коласа. А калядная тэма ў яго не рэдкасць. Прычым паўстае яна ў форме этнаграфічнага апавядання “Куцця” (у зборніку “Другое чытанне для дзяцей беларусаў”, Санкт-Пецярбург, 1909), у выглядзе мастацкага журботнага апавядання “Калядны вечар” (“Апавяданні”, Вільня, 1912) альбо ў выглядзе вельмі жыццядараснага раздзела “Каляды” ў паэме “Новая зямля”.

Былі і калектыўныя працы. Падаецца надзвычай цікавым вопыт беларускіх пісьменнікаў стогадовай даўніны, калі з друку напярэдадні свята выходзілі зборнікі пад назвай “Калядная пісанка”. Вядомыя два такія выпускі, падрыхтаваныя, адпаведна, у 1903 і 1913 гадах. У іх публікаваліся творы Каруся Каганца, Янкі Лучыны, Цёткі, Максіма Багдановіча, Максіма Гарэцкага, Змітрака Бядулі, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Алеся Гаруна і іншых добра вядомых сёння пісьменнікаў.

За савецкім часам стаўленне да Каляд было неадназначным. Афіцыйнае ўспрыманне хрысціянскага аспекту свята было выключна негатыўным, што знайшло ўвасабленне і ў беларускай кнізе. Згадаць хаця б дзве цікавыя брашуры пачатку 1930-х гадоў з красамоўнымі назвамі: “Каляды на службе эксплуатацятараў” і “Класавая сутнасць Каляд”. Кожны можа згадацца, пра што і ў якім рэчышчы ідзе гутарка на старонках гэтых выданняў. У той жа час выдаваліся працы этнаграфічнага характару, якія апісвалі народныя традыцыі абсалютна нейтральна, а часам і з гонарам за багацце нацыянальнай культуры.

Прайшоў час. Многае змянілася. Сёння Каляды ўспрымаюцца як адно з найважнейшых свят, як каштоўная традыцыя беларускага народа. Таму з друку выходзяць і рэлігійныя выданні, прысвечаныя Божаму Нараджэнню, і Калядныя пасланні іерархаў розных хрысціянскіх канфесій, і зборнікі калядных песень, і шматлікія літаратурныя творы адпаведнай тэматыкі, і навуковыя даследаванні па гісторыі Каляд на Беларусі, і нават метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі святкавання Каляд. Адным словам, Каляды засталіся паўнацэннай часткай нашай культуры, у тым ліку і культуры кніжнай.

Са святам вас, дарагія чытачы! Вясельных Каляд!

На здымках: “Актоіх” (Магілёў, 1730); “Колядная пісанка” (1913).

У пярэймы годзе наступнаму

Зіма. Каляды. Новы год. Хочацца гаварыць пра добрае. Вечнае. Тое, што заўсёды з намі — якія б крызісы ні страчаліся на шляху. Чалавек, адолёўшы частку дарогі, жадае прайсці і наступную, застаўшыся Чалавекам. Патраціўшы мо толькі сілы фізічныя, але ўзбагаціўшыся духоўна. Хочацца верыць, што чалавек стаіць не настолькі, каб перастаць чытаць і гаварыць пра паспяховыя стратэгіі папулярных кніг. Тым больш што яшчэ ў гэтым, 2011-м, з’явіліся ініцыятывы: пра аб’ядленне наступнага года Годам кнігі, пра верагодную распрацоўку Нацыянальнай (альбо міжведамаснай) праграмы падтрымкі і развіцця чытання. Як бы яна ні называлася — галоўнае, што мы ўжо ўсвядомілі яе неабходнасць. Магчыма, у наступным і з’явіцца тая магутная плынь, скіраваная на агульную культурную асвету, унутры якой на ўвесь голас будзе гучаць тэма чытання — як асноўная ў асваенні ведаў, развіцця інтэлекту, уяўленняў чалавека — і вывучэння ды падтрымкі роднай мовы. Сёння мы друкуем роздумы чытачоў “ЛіМа”, якія адначасова з’яўляюцца і нашымі добрымі сябрамі, і партнёрамі ў літаратурнай прасторы. І спадзяёмся, што тэму, узнятую ў іх артыкулах, зможам прадоўжыць. Водгукі дасылайце на электронны адрас: tulupova_05@mail.ru
Ірына ТУЛУПАВА

Лабіраваць дзіцячую цікавасць

Ларыса ВЕРАМЧУК, загадчык аддзела літаратуры для дзяцей і юнацтва Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага

Апошнім часам у нашай краіне шмат гавораць пра неабходнасць распрацоўкі і прыняцця міжведамаснай Нацыянальнай праграмы падтрымкі чытання. Зразумела, любая дзяржаўная праграма моцная падтрымкай грамадства.

На практыцы многія грамадскія інстытуты размежаваныя і рашаюць праблему ў межах свайго разумення і магчымасцей. Школа, бацькі і бібліятэка ў спробах развіцця чытацкіх навыкаў у дзяцей часта нагадваюць мне вядомых персанажаў байкі І. Крылова Лебедзя, Рака і Шчупака. Праблема “чытання-нечытання” вельмі сур’ёзная, каб адолёць яе намаганнямі некага аднаго. Праўда, сучасныя мамы і таты нярэдка ўзвзаюць чытацкую абазначнасць дзяцей з поспехамі ў вучобе і наступным матэрыяльным поспехам у жыцці. Школа ж больш занепакоена ўласна адукацыйнымі праблемамі. Мы разумеем, што сур’ёзна наблізіць кнігу да дзіцяці можна толькі сумеснымі намаганнямі і маючы агульную мэту. Бяда ў тым, што ў нашым грамадстве адсутнічаюць механізмы апазнавання ўсіх прафесіяналаў, здольных стварыць “кропкі росту” ў рашэнні праблемы, а пасля сумесна ствараць і “зоны росту”. Напрыклад, вельмі ма-

ла сур’ёзных журналістаў, якія ўзнімаюць праблемы чытання і бібліятэк, яшчэ менш выданняў, якія іх друкуюць, няма тэлеперадач, дыскусій на тэлебачанні, у радыёэфіры. Актыўныя, нераўнадушныя настаўнікі і бацькі даўно зразумелі гэта, што тлумачыць поспех многіх арганізаваных бібліятэкамі сумесных праграм.

Мы працуем з бацькамі па праграме “Дзеці — бацькі — бібліятэка: крокі насустрач”, з дзецьмі ў межах праграм “Лёсы кнігі” і “Гульня прымае ўсіх”. Не так даўно ў нас з’явілася “Школа маленькіх чараўнікоў”, дзе дзеці 5 — 9 гадоў не толькі чытаюць разам адабраныя бібліятэкарамі кнігі, разглядаюць малюнк, але і самі робяць ілюстрацыі да кніг — малююць альбо нешта вырабляюць з пластыліну і салёнага цеста. Але чым больш мы працуем, тым больш узнікае пытанняў. Колькі ж дзяцей мы можам ахапіць? Адкуль яны?

Гэта добрыя дзеці, якія і вучацца добра. А дзе дзеткі з іншых сем’яў, у якіх няма ніякіх кніг і часопісаў, з аддаленых школ спальных раёнаў? Хто іх прывядзе да нас?

Уразіў вопыт нямецкіх калег, пра які я даведалася ў Кіеве ў лістападзе гэтага года на міжнародным семінары, арганізаваным Інстытутам Гётэ ў Кіеве і Украінскай бібліятэчнай асацыяцыяй. Напрыклад, у Гамбургу існуе рамачная дамова паміж чатырма ўпраўленнямі зямельнага ўрада (упраўленні

культуры, школьнай адукацыі, сям’і і сацыяльнай палітыкі, СМІ), у якой дакладна прапісана, што наведванне публічных бібліятэк — гэта абавязковы элемент школьнага навучання. Таму школьнік з любога сацыяльнага асяроддзя, з любога раёна горада пачынаючы з 1 класа і да 9-га мінімум раз у год прыйдзе ў бліжэйшую бібліятэку. Узаман такіх абавязковых экскурсій публічныя бібліятэкі Гамбурга абавязаліся складаць камплекты для чытання ў кожным класе, спецыяльныя медыйныя праграмы для выхавання і настаўнікаў ды шмат іншага. Розныя праграмы фінансуюцца са спецыяльнага бюджэту гэтых упраўленняў зямельнага ўрада. Думаю, такі вопыт вельмі карысны для нас.

Ёсць і іншыя балючыя пытанні, якія бібліятэка самастойна рашыць не можа. Да прыкладу, далёка не кожную вартую дзіцячую кнігу мы здольныя сёння прадставіць чытачу. Па-першае, у нашай краіне адсутнічае сістэма псіхалага-педагагічнай і літаратурнай экспертызы патоку дзіцячай і юнацкай літаратуры. Рэкамендацыі па чытанні пэўных сучасных кніг павінны даваць прафесіяналы і спецыялісты высокага ўзроўню. Па-другое, у нас слабыя бібліятэчныя кадры на месцах. А менавіта бібліятэкарам часцяком трэба самастойна выбіраць лепшыя кнігі з усяго патоку паступленняў.

Над усімі гэтымі ўзвышаецца яшчэ адна архіважная прабле-



ма — адсутнасць дзяржаўнага мадэльнага стандарту дзіцячай бібліятэкі (аддзела). Нездавальняючы матэрыяльна-тэхнічны стан бібліятэк, мякка кажучы, ускладняе працэс “нараджэння” і рэкламавання дзіцячых кніг. Як быццам, усе ведаюць, як павінны праходзіць сучасныя прэзентацыі, чытанні ілюстраваных кніг, якія куточки павінны быць у бібліятэках для таго, каб дзеці захацелі там застацца... Дзе, да прыкладу, наш абавязковы відэарад, гук і святло на прэзентацыях? Нават у буйных бібліятэках для дзяцей няма ўласных мультымедыйных дошак, экрану, электронных праектараў, сучасных камп’ютараў, спецыялізаванай дзіцячай мэблі.

Відавочна, што без удзелу дзяржавы і прыняцця Нацыянальнай праграмы падтрымкі чытання, якая аб’яднае намаганні выдаўцоў, пісьменнікаў, прадаўцоў, бібліятэкараў, настаўнікаў і бацькоў, гэтыя пытанні застануцца. І той жа мадэльны стандарт сучаснай бібліятэкі не можа з’явіцца сама па сабе, без рашэння вострых пытанняў у нашых калег: пісьменнікаў, выдаўцоў ды настаўнікаў.

У рытарычных пытанняў адказу няма



Сяргей ГАРАНІН, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Памятаецца, за савецкім часам, ад якога толькі што мінула 20 гадоў, у гаспадароў прыстойных кватэр быў звычай збіраць уласныя бібліятэкі. Аднатыповыя зборы твораў, што размяркоўваліся грамадзянам тагачасным “Обществом книголюбов”, паныла пасвечвалі залацістым цісненнем літар праз шкло паліраваных секцый у гасцёўнях гэтакіх жа аднатыповых кватэр (секцыя прама — вакно злева — тэлевізар у куце або секцыя справа — вакно прама — тэлевізар зноў у куце). Наяўнасць кніг у кватэры ці сведчыла пра сапраўдную інтэлектуальнасць, ці толькі прэтэндавала на гэта.

Цяпер нібыта ёсць разуменне, што літаратура — гэта не паліца з кнігамі. Не шафа, не пакой і нават не будынак бібліятэкі. Літаратура — гэта перадусім рух, працэс. Працэс не толькі непасрэднага чытання (рэцэпцыі, як кажучы сучаснікі), але і абдумвання, пастаяннага вяртання да трапных выказаў, да знаёмых вобразаў, да неразвязаных калізій, да пастаўленых калісц, але і па сёння нявырашаных праблем... І наўна было б думаць, што маркетын, рэклама, паліграфічны ўзровень выдання ці да т. п. “меры” адыгрываюць у ім вызначальную ролю.

Але калі задаць патэнцыяльнаму чытачу пытанні, калі ён апошні раз быў у бі-

бліятэцы, калі раскрываў свой нятоўсты па сённяшнім часе кашалёк у кнігарні і, нарэшце, калі наогул браў у рукі кнігу... На жаль, вельмі часта яны гучаць як рытарычныя. А ў рытарычных пытанняў адказу няма. Агульная скарга выкладчыкаў на філфаках: студэнты без прымысу не чытаюць нават праграмных твораў. А калі задаць тое ж пытанне, напрыклад, студэнтам аўтатрактарнага факультэта Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта? Можа, чытаюць там? А калісьці інжынеры былі высокаадукаванымі ў гуманітарнай сферы людзьмі, вольна разважалі пра мастацтва, ведалі па некалькі моў...

Калі мы патлумачым страту цікавасці да чытання адно толькі “невысокім мастацкім узроўнем” твораў сучаснай літаратуры, то гэта будзе толькі часткаю праўды, бо з класікай — не толькі беларускай, але і рускай, і сусветнай — становішча не лепшае.

Як вядома, літаратура ўздзейнічае на чытача вобразамі, сюжэтам, вастрынёю перажыванняў герояў, адноўленых і перададзеных з дапамогай мастацкага слова. Успрыманне літаратурнага твора патрабуе пэўнай (а часам і немалой!) працы, суперажывання героям, фантазіі, роздумуў. Патрабуе часу. Але ў сучасным свеце літаратура стала далёка не адзіным і, магчыма, ужо не галоўным носьбітам вобразнасці. Рэклама, відэаролікі, эстрада, кліпы, камп’ютарныя гульні і многае іншае таксама выкарыстоўваюць вобразную форму, дакладней кажучы, вобразную абалонку. У адозненне ад літаратурнай гэтая абалонка не прадугледжвае ніякай працы свядомасці ўспрымальніка, не патрабуе ніякай рэфлексіі, а тым болей самарэфлексіі. Наогул, не патрабуе нічога. І ўсе гэтыя гульні ды кліпы павоймай агрэсіўныя, гэта значыць, наўмысна створаныя так, каб уцягнуць чалавека ў арбіту свайго ўплыву. Рэклама не толькі інфармуе пра новы тавар, але і выклікае жаданне гэты тавар набыць, і кліп не пакідае чалавека раўнадушным, і газета шакіруе падрабязнасцямі жудаснага злачынства, і тэлеанансы — сексуальнымі прыгодамі заакаянскіх зорак, і радыё — гісторыяй абарыгенаў з далёкага вострава, якія пацярпелі ад цунамі.

Наш сучаснік, перагружаны гэтай інфармацыяй, імкнецца зачыніцца ў сабе (“Не возьму твайго болю!”), не дапусціць у душу “чужых” праблем, бо і сваіх хапае. Успрыманне робіцца павярхоўным і бяздумным.

Ці змогуць бібліятэка як грамадскі інстытут, а разам з ёю і літаратура як від мастацтва і нават болей — як форма грамадскай свядомасці — выжыць у гэтых умовах?

Справа не ў абазнанасці таго ці іншага індывіда ў літаратурнай гісторыі, класіцы ці тэорыі. Справа ў самім спазнанні свету і самога сябе, у ацэнцы навакольнага жыцця і яго асобных падзей праз літаратуру і з дапамогай літаратуры. Цалкам зразумела, што скрануць з месца вырашэнне гэтай праблемы можна толькі агульнымі намаганнямі бібліятэкі і іншых грамадскіх інстытутаў (прэсы, навукі, школы і г.д.), а таксама адпаведных уладных структур і ўстаноў. Вось чаму неабходнай уяўляецца міжведамасная праграма падтрымкі чытання, якая б магла аб’яднаць намаганні міністэрстваў адукацыі, інфармацыі, культуры, фінансаў, Нацыянальнай бібліятэкі, Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, саюзаў пісьменнікаў, журналістаў, мастакоў, тэатральных дзеячаў. Фундаментальна распрацаваная, навукова, фінансавая і метадычна забяспечаная, гэтая праграма можа не толькі паслужыць моцнай платформай для ўмацавання літаратурнай адукацыі і павышэння моўнай культуры народа, але і надаць новы творчы імпульс развіццю самой літаратуры.

Віктар СВЯКЛА, навуковы супрацоўнік аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі

Сёлета спаўняецца 120 гадоў

3 дня нараджэння

Мікалая Чарвякоўскага.

Хто ён такі? Чым вядомы?

Вечны вандроўнік

з горада над Нёманам



дзейнасці аб'яднання М. Чарвякоўскі быў значнай фігурай у яго арганізацыйна-кіраўнічай структуры. У 1936 г. ён, паводле звестак украінскага гісторыка С. Ткачова, быў уплывавым РНА па Беластоцкай акрузе.

Пасля далучэння Заходняй Беларусі да БССР Чарвякоўскі пачаў працаваць у Гродзенскай гарадской бібліятэцы. У газеце "Свабодная Беларусь" у 1939 — 1941 г. друкаваліся яго артыкулы, прысвечаныя падзеям гродзенскай даўніны. Гэты перыяд — адзін з самых радасных і поўных надзей у жыцці Чарвякоўскага. Ён не хаваў адчування важнасці ўласнай працы ("Па маіх артыкулах савецкія людзі, што прыбывалі ў горад, знаёмліліся з гісторыяй Гродна") і ўвогуле прыўзнятага настрою ("Я адчуваю сябе ў поўным сэнсе слова шчаслівым чалавекам").

Далейшым планам і спадзяванням Чарвякоўскага перашкоджала вайна. Фашысты, захапіўшы Гродна, адразу пачалі ўсталяваць нямецкі парадак. У дачыненні да бібліятэкі гэта азначала, што частка фонду (у першую чаргу савецкія выданні і яўрайская літаратура) была знішчана, астатнія кнігі былі

Пасля вызвалення Гродна Чарвякоўскі вярнуўся ў бібліятэку. Разам з ім вярнуліся і кнігі, якія Мікалай Андрэевіч захоўваў, рызыкуючы сабою. Аднак у жніўні 1944 г. бібліятэка арыштавалі за прыналежнасць да беларускага нацыяналістычнага аб'яднання ў гады вайны. Як яно магло датычыць Чарвякоўскага, які заўсёды ўсведамляў сябе носьбітам рускай культуры, не меў сяброў і знаёмых з ліву незалежнай адраджэнцаў, не пісаў і, мабыць, рэдка размаўляў на беларускаму? Праўда, на першы раз яму пашчасціла. Справу спынілі, і Мікалай Андрэевіч вярнуўся да працы. З бібліятэкі "вечны кніжнік" перайшоў у Гродзенскі дзяржаўны гістарычны архіў, дзе перакладаў дакументы замежных фондаў, разбіраў старажытныя акты і рукапісы XVI — XVIII стст. на латыні, стараславянскай і польскай мовах. Адначасова ён працаваў і ў Гродзенскім гісторыка-археалагічным музеі. Узнавіў Чарвякоўскі і свае выступленні ў друку. У "Гродзенскай правде" змяшчаліся яго артыкулы "Старонкі Іпацьеўскага летапісу", "Кім і калі заснаваны старажытны Гродна",

скай вобласці, ёсць, як і акт аб перадачы 163 фотаздымкаў Чарвякоўскага жонцы яго брата Аляксандра. Але сёння калекцыя там, дзе яны павінны былі б знаходзіцца, няма — ёсць толькі невядомая надзея, што яны не згінулі канчаткова.

Што датычыць самай каштоўнай калекцыі Чарвякоўскага — яго асабістай бібліятэкі, то на яе лёс уладальнік (ужо былы) паўплываць ніяк не мог. Поўнаасцю рэабілітаваны ён быў толькі ў 1994 г., праз 13 гадоў пасля смерці.

Сведчанні пра апошнія дзесяцігоддзі з жыцця Чарвякоўскага зусім няшмат. Не захавалася амаль ніякіх дакументаў, усё менш знаецца людзей, якія кантактавалі з ім. У пачатку 1970-х гадоў такія стасункі ўсталяваліся паміж Мікалаем Чарвякоўскім і Лідзіяй Збралевіч, якая на той час загадвала аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі Акадэміі навук Беларусі. Як бачна з ліста Чарвякоўскага ад 7 жніўня 1972 г., 81-гадовы аўтар яшчэ не адмовіўся ад інтэлектуальнай працы. "Я займаюся складаннем храналогіі ад старажытных часоў да сённяшняга, але шмат чаго не хапае..." — так пачынае Мікалай Андрэевіч сваю просьбу да Лідзіі Іванаўны пра дапамогу ў атрыманні неабходных выданняў. З іх назваў бачна, што яго праца датычылася сусветнай гісторыі.

У сваю чаргу, Чарвякоўскі перадаваў на захаванне ў бібліятэку некаторыя дакументы са свайго асабістага архіва. Найперш назавём успаміны Чарвякоўскага пра яго працу ў 1925 — 1945 гг. у бібліятэках Гродна. 7 старонак машынапісу ўтрымліваюць нямяла цікавых звестак з біяграфіі аўтара і жыцця бібліятэк яго роднага горада. Факты, падзеі, даты, прозвішчы калег, назвы самых каштоўных выданняў з фонду бібліятэк і нават размяшчэнне залаў і сховішчаў у іх — усё гэта Чарвякоўскі захоўваў у памяці, перш чым зафіксаваць на паперы ў 1945 г.

У артыкуле "Старое Гродна" знайшлі адлюстраванне падзеі і факты з гісторыі горада, якія адносяцца пераважна да XIX ст. Аўтар артыкула малое нацыянальна-рэлігійную і дэмаграфічную карціну Гродна, прыводзіць звесткі пра побыт, заняткі і звычайнае насельніцтва, апісвае культурнае жыццё гараджан, дае кароткі агляд гродзенскага перыядычнага рускамоўнага друку і г.д.

Сярод іншага — праца ленинградскіх калекцыянераў экслібрыса У. Саванько і Я. Разэнблата па гісторыі рускіх экслібрысных калекцый канца XIX — першай трэці XX стст., копіі і выпіскі з розных крыніц і па самых розных пытаннях.

На здымках: М. Чарвякоўскі — вандроўнік Гродзенскай мужчынскай гімназіі (фота з кніжкі В. Чарціцы "Са скарбінцы кніжных паліц"); Выпіскі М. Чарвякоўскага з розных крыніц, з фонду ЦНБ імя Якуба Коласа НАН Беларусі.

Юрыдычная кансультацыя

Рубрыку вядзе галоўны спецыяліст упраўлення права і міжнародных дагавораў Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці Ігар ЛУЧАНОК.

Немаёмаснае права

31 снежня 2011 года ўступіў у сілу Закон "Аб аўтарскім праве і сумежных правах". Паводле Закона, аўтару — фізічнай асобе, якая стварыла твор, — належаць маёмасныя і асабістыя немаёмасныя правы.

Што ж такое немаёмаснае права?

Да асабістых немаёмасных правоў адносяцца правы аўтарства (права прызнавацца аўтарам твора), права на імя (права выкарыстоўваць ці дазваляць выкарыстоўваць твор пад сапраўдным імем аўтара, псеўданімам ці ананімна — як аўтар сам таго пажадае), права на абнародаванне (права здзяйсняць дзеянне, якое ўпершыню робіць твор даступным для ўсеагульнага ведама шляхам яго апублікавання, публічнага выканання, публічнага паказу ці іншым спосабам), права на адкліканне (права адмовіцца ад раней прынятага рашэння абнародаваць твор) і права на недатыкальнасць твора.


Асобна неабходна спыніцца на ўведзеным новым Законом немаёмасным праве на недатыкальнасць твора — права, якое абазначае, што без згоды аўтара не дапускаецца ўнясенне ў яго твор змяненняў, скарачэнняў і дапаўненняў. Аўтар мае права прырэчыць супраць усялякага скажэння свайго твора, а таксама любога іншага пасягальніцтва на твор, здольнага нанесці ўрон гонару і годнасці аўтара.

Аднак аўтарам неабходна ведаць пра абмежаванне права на недатыкальнасць твора, якое датычыць службовых твораў. Так, наймальнік, які валодае выключным правам на службовы твор, мае права ўносіць у яго змяненні, скарачэнні і дапаўненні, выклікаючы неабходнае адаптацыі твора да пэўных умоў яго выкарыстання, без атрымання згоды на гэта аўтара службовага твора, калі іншае не прадугледжана дагаворам паміж наймальнікам і аўтарам.

Выканаўцам — акцёрам, спевакам, музыкантам, танцорам ці іншым асобам, якія выконваюць твор, а таксама рэжысёрам-пастаноўшчыкам спектакля і дырыжорам належаць такія асабістыя немаёмасныя правы, як права аўтарства (у адносінах да выканання), права на імя і права на недатыкальнасць выканання.

Трэба падкрэсліць, што асабістыя немаёмасныя правы ахоўваюцца бестэрмінова, належаць аўтарам і выканаўцам незалежна ад маёмасных і не могуць адчувацца і перадавацца па дагаворах.

Пра тое ж, што такое маёмаснае права, мы пагаворым у наступным выпуску "Бібліятэчнага сшытка".



перавезены ў іншы будынак. Карыстацца імі было забаронена.

Мікалай Андрэевіч звярнуўся да сваіх калег, якія перавозілі фонд на новае месца, з просьбай аддаць яму частку кніг для хатняга захавання. З умовай зберагчы гэта ў тайне некалькі вазоў кніг апынуліся на кватэры Чарвякоўскага. У гады акупацыі гэтая кватэра была нелегальнай бібліятэкай, дзе жыхары Гродна маглі атрымаць неабходную літаратуру. Летам 1944 г. фашысты даведліся пра недазволенае захоўванне і выдачу кніг. Нямецкі генерал, які прыхаў да бібліятэкара, адабраў для сябе самыя каштоўныя выданні, а астатнія загадаў знішчыць. Але Чарвякоўскі зрабіў усё, каб не выканаць гэты загад.

"Што паказалі раскопкі Замкавай гары" і інш. А праца "Барасьба горада Гродна з нямецкімі рыцарамі ў XIII — XIV стст." нават была выдадзена асобнай брашуравай.

І раптам — новае абвінавачванне. 15 сакавіка 1952 г. Чарвякоўскі быў асуджаны на 25 год пазбаўлення волі. Зразумець, што не ўдасца пазбегнуць пакарання самому, Чарвякоўскі пачаў кляпаціцца пра калекцыі. Праціў перадаць збор паштовых марак у Расійскую асацыяцыю філагалістаў, альбомы выразак з перыёдыкі — у Гродзенскі гісторыка-археалагічны музей. Акт аб перадачы абедзвюх гэтых калекцый у музей у справе Чарвякоўскага, адшуканай В. Чарціцам у архіве Упраўлення КДБ па Гродзен-

Першы крок

Вяртанне ў сваю будучыню

Першую бібліятэку згадвае намеснік Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей Уладзімір ЛАМЕКА.

У мяне — напэўна, як у Максіма Горкага — у самым дзяцінстве пачаліся працоўныя ўніверсітэты: у сям’і гадалася цяжка дзяцей, я быў чацвёрты. Старэйшы брат і сястра ўжо вучыліся ў школе, калі пачыналася маё свядомае жыццё і трэба было далучацца да кнігі. І, можа, якраз брат і сястра рабілі на мяне большы ўплыў, чым бацькі, хоць тата і мама былі вельмі цікавымі апавадальнікамі — з іх вуснаў заўсёды сыходзіла народная мудрасць. Мама расказвала казкі. Першы ўражанні захаваліся якраз ад казак Пушкіна, беларускіх народных казак — я імі захапляўся. Пазней прыйшлі да мяне казкі Андэрсена — іх адкрывалі для мяне таксама брат і сястра.

Вядома ж, помню сваю першую бібліятэку. Яна была ў па-

чатковай (чатырохкласнай) школе. Калі настаўнік праводзіў урокі, мы сядзелі поруч у адным пакоі: рад першага класа, рад — трэцяга. У настаўніка была свая бібліятэка, нават меўся для гэтага невялічкі пакойчык у школе. І ён даваў нам свае кнігі. Памятаю тую ж казку Пушкіна пра рыбака і рыбку, іншыя. Нават малюнкi ўсплываюць у памяці. Потым, калі пайшоў у пяты клас у Галынкаўскую сярэднюю школу, якая была за некалькі кіламетраў ад маёй роднай вёскі Вострава Зэльвенскага раёна, у самой школе была сур’ёзная бібліятэка. Была і Астраўская бібліятэка, у якую я быў запісаны і дзе рэгулярна браў кнігі. Прыгодніцкая, класічная літаратура — усё перачытваў. З беларускай — гэта і Купала, і Колас, і Багдановіч. Існавала ў той час у нас

літаратурнае аб’яднанне “Маладыя галасы”. І я таксама нешта спрабаваў пісаць.

Так што самае плённае далучэнне да кнігі дала мне, сельскаму дзіцяці, школа. Магутныя былі настаўнікі, я і сёння іх вопытам і наказами жыву.

Дома ў мяне вялікая бібліятэка. У хаце ж тры філолагі: я сам — мовазнаўца, жонка — літаратар, выкладчык беларускай літаратуры БДУ, праўда, цяпер ужо на пенсіі. Дачка — дацэнт кафедры замежнай літаратуры БДУ, чытае сусветную літаратуру і праз яе ўсё лепшае і самае папулярнае, што ёсць, я спазнаю. Штосьці яна пераказвае, а пра іншае гаворыць, што мне абавязкова трэба пачытаць, каб не прапусціць. Я і сам прашу дачку, каб яна падказвала мне кнігі па філасофскай тэматыцы, дзе ёсць



Фота Кастуса Арыбана

развагі пра сэнс існавання чалавека ў свеце і што такое вера для чалавека. Іншы раз і за поўнач прасядзіш, чытаеш, калі яно цябе захапіла...

Мяне цікавяць і Маркес, і Кэзэля. А больш за ўсё цікаўлюся літаратурай спецыяльнай. Стаяць у маім працоўным кабінце на палічках кнігі “Запытайце Госпада пра мяне” — матэрыялы інтэрв’ю Уладзікі Філарэта газетам і часопісам. Ці “Сіла нацыі — у сіле духу” — кніга разваг Свяцейшага Патрыярха Кірыла — вельмі мудрыя рэчы! Ці, скажам, “Жыццё на шляхах праўды” — гэта альбом, які быў

падрыхтаваны да 70-гадовага юбілею Уладзікі Філарэта.

Што да нашай нацыянальнай літаратуры, мне падабаецца эсэістыка Янкі Сіпакова. Паколькі я мовазнаўца, люблю кнігі, дзе знаходжу сапраўдныя ўзоры слова, творчасці, дзе беларуская мова гучыць ва ўсім сваім праяўленні. Люблю Янку Брыля, яго мудрасць, філасофію, валоданне беларускім словам, стылістыку, якая захапляе. Ці, скажам, калі браць паэзію — узорнае слова Рыгора Барадуліна, у яго магутная для мяне культура мыслення і слова: “Лілею млявы плёс люле...”. Адзін радок, а глядзіце, якія вобразы паўстаюць!

Гісторыя і сучаснасць

Дарога да яе Доміка

Ірына ТУЛУПАВА

— Эліза Ажэшка была жанчынай вялікай душы і чулага сэрца. Яна дапамагала пагарэльцам горада, вучыла маладых дзяўчат з інтэлігентных сем’яў, давала грошы беднякам і дапамагала дзецям... Невядома, калі і як прыйшла да Элізы Ажэшкі ідэя стварыць навагодняе свята для дзяцей-сірот і дарыць ім падарункі, але даследчыкі жыцця пісьменніцы згадваюць гэты факт у сваіх працах. У 1903 — 1904 гг. яна праводзіла свята ў сваім доміку.

Традыцыйна правядзення дабрачынных ёлак аднавілі ў 2005 годзе супрацоўнікі юнацкага філіяла і аддзела выданняў на замежных мовах нашай бібліятэкі. Штогод для дзяцей-сірот Лойкаўскага сацыяльнага прытулку, Панямунскага дзіцячага дома, Дзіцячага дома горада Гродна ладзіцца свята. Супрацоўнікі бібліятэкі становяцца на час акцёрамі і ў касцюмах Дзеда Мароза, Снягуркі ды іншых казачных герояў паказваюць навагоднюю казку.

Падрыхтоўка да навагодніх свят распачалася яшчэ ўвосень: з 1 лістапада па 15 снежня праходзіла дабрачынная акцыя “Падары Новы год дзецям-сіротам”, да якой далучыліся актыўныя чытачы бібліятэкі, прыхаджане праваслаўных і каталіцкіх храмаў, жыхары і найбуйнейшыя прадпрыемствы горада. Для дзяцей-сірот за гэты час сабраныя

У калядныя ды пераднавагоднія дні блізу Доміка Элізы Ажэшкі ў Гродне шматлюдна. Тут адноўлена традыцыя, закладзеная слаўтай пісьменніцай больш як 100 гадоў таму, — ладзіць навагоднія свята для дзяцей-сірот. Сёння да гэтай традыцыі спрычыненыя аматары сучаснай літаратуры. Пра старое-новае свята распавядае намеснік дырэктара Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я. Ф. Карскага Марына ІГНАТОВІЧ.

канцэртны, цацкі, кнігі, наборы для творчасці, развіваючы гульні і інш. Прадпрыемствы прадставілі салодкія пачастункі. Сёлетая як ніколі актыўна згуртавала гарадзенцаў.

— Дзеці ведаюць, што галоўнае ў дабрачыннай ёлцы пані Элізы? Ці даспадобы ім вяртанне ў гісторыю?

— І хлопчыкі, і дзяўчынкі, бясспрэчна, цікавяцца гістарычнай літаратурай. Не трэба праводзіць ніякага адмысловага маніто-

рыngu, каб сказаць, што дзеткі з задавальненнем чытаюць кнігі Уладзіміра Бутрамеева “Вялікія і слаўныя людзі зямлі Беларускай”, разам з Уладзімірам Ягоўдзікам вывучаюць “Адкуль наш род”. Што ўжо казаць пра кнігі з серыі “Сем чудаў Беларусі!” “У гасцях у вечнасці”, “Званы Нямігі”, “За наміткай гісторыі”, “Адвечныя покліч Радзімы”... Гэта ж усё пра нашы храмы, замкі, легенды, беларускіх князёў і асветнікаў, якіх шмат было і на гродзенскай зямлі. А “Вясёлка над Нёманам” Уладзіміра Ліпскага, выдадзеная ў РВУ “Літаратура і Мастацтва”, — своеасаблівае “маленькае энцыклапедыя” Гродзеншчыны, якая дае магчымасць перанесціся ў самыя розныя часы і эпохі! Ахвотна дзеці чытаюць кнігі з серыі “Казкі XXI стагоддзя”, “Скарбы Радзімы”, “Малынічыя кнігі аб прыродзе”, казкі сучасных беларускіх аўтараў.

— У гісторыі вядомы такі факт: аднойчы, калі Эліза Ажэшка захварэла, выйшаў загад пра тое, каб дарогу каля яе дома высцелілі саломой. А цяпер ці ўважлівыя гарадзенцы да тых сустрэч, што праходзяць у доміку?

— Так, сапраўды, у 1910 годзе, калі пісьменніца цяжка захварэла, губернатар горада Гродна загадаў брукаванку каля яе дома высцеліць саломой. Так бераглі спакой гэтай выбітнай жанчыны і выказвалі пашану да гаспадыні дома. І сёння гарадзенцы добра ведаюць дом пісьменніцы, які з даўніх часоў называецца проста Домік Элізы Ажэшкі і дзе цяпер знаходзяцца юнацкі філіял і аддзел выданняў на замежных мовах Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я. Ф. Карскага. Людзі наведваюць яго не толькі каб пачытаць і ўзяць цікавую літаратуру, але і бяруць удзел у сустрэчах, якія праводзяцца.

Усім вядома спатканні ў літаратурна-музычным салоне “У пані Элізы”, тут праходзяць міжнародныя канферэнцыі. З 2001 года, калі быў адчынены мемарыяльны пакой, прысвечаны жыццю і творчасці Элізы Ажэшкі, яго наведвалі каля 40 тысяч жыхароў і гасцей нашага горада.

— Складана напісаць сцэнарый такога навагодняга свята?

— Напісаць навагодні сцэнарый для дзяцей-сірот няпроста, але жаданне — вялікае. Шчыра дзякуем усім, хто дапамагае ў правядзенні свята. Гэта чытачы бібліятэкі, прадстаўнікі праваслаўнай і каталіцкай канфесій, прадпрыемствы горада.

Анонс



Вынікі Года ВОЖЫКА

Кацярына БЕЗМАЦЕРНЫХ

“Тут на старонках вельмі родных і завушніцы ёсць, і розгі”, — распачынае нумар паэтэса Аксана Спрычан. Снежанская “Бярозка”, як ні сумна, адметная і тым, што нумар гэты ў нейкім сэнсе развіталыны... З 2012 года літаратурна-мастацкі часопіс для падлеткаў будзе жыць пад адной вокладкай з часопісам “Маладосць”.

У гэтым нумары чытачы знойдуць расповед пра новую кніжку казак і вершаў Анатоля Зэкава “Зязюля Гулюля” і паэзію Міхася Башлакова. У дыялог з апошнім уступае паэт Рагнэд Малахоўскі, толькі выказваецца ён гэтым разам не з дапамогай слоў, а праз фотаздымкі.

Праза прадстаўлена сакавітым казачным апавяданнем Арцёма Кавалеўскага “Пра муху Дору і вегетарыянства”. А яшчэ — апавяданнем “Лявон у дзіковым палоне” Алены Мімырык ды завяршэннем прыгод авечкі Адэлі з казкі Наталлі Бучынскай.

У рубрыцы “Цяжкасці росту” — займальна і вясёлая гісторыя Наталлі Пахомчык “Не герой”. З яе падлеткі змогуць даведацца, хто ж такі “паталагічны ілгун”.

Рубрыка “Нашы свята” прадстаўляе падборку вершаў пра вожыка. І гэта не выпадкова, таму што 2011 год “Бярозка” абвясціла менавіта годам вожыка. Дык вось і надышоў час падвесці вынікі творчага конкурсу ў гонар гэтай калючай, але вельмі сімпатычнай жывёлы.

У школьныя гады без музыкі — аніяк! Рубрыка “Дынамік” запрасіла ў госці беларускі гурт B_SIDE — першаадкрывальніка стылю трып-хоп у Беларусі. B_SIDE распавядае, як можна спалучыць павольныя рытмы, электронную і жывую музыку, гукі старых джазавых вінілаў і ўрыўкі з кінастужак.

“Выбіраем прафесію” — новая рубрыка, прысвечаная гэтаму няпростаму пытанню. Кандыдат псіхалагічных навук з Рэспубліканскага цэнтра праблем чалавека БДУ Святлана Сагайдак распавядае ў інтэрв’ю пра тое, як важна абраць працу і прафесію ў адпаведнасці з прыроднымі здольнасцямі. У працяг тэмы здаровага ладу жыцця чытачы маюць магчымасць сустрэцца з галоўным трэнерам нацыянальнай зборнай Беларусі па вадналыжным спорце Віктарам Наважылавым.

Ну і канечне, як заўжды ў “Бярозцы”, — тэатральныя старонкі. Гэтым разам Вольга Наважылава распавядае пра Дзіцячы музычны тэатр “Казка”.



У казку? Калі ласка!

Іна СНЯЖКОВА,
фота Пятра Курьоловіча

Першапачаткова праект “У госці да Зюзі Паазерскага” быў разлічаны на мясцовых школьнікаў. У Цэнтры турысцкіх паслуг разумелі: зімой дзецім заўсёды хочацца казкі. Толькі ездзіць да галоўнага Дзеда Мароза ў Белаежскую пушчу было вельмі накладна: адлегласць вялікая, і каштавала такая паездка нятанна. Таму вырашылі стварыць на Пастаўшчыне сваю казку.

— Галоўнага героя знайсці аказалася няцяжка, — прызнаецца “тата” Зюзі Паазерскага, генеральны дырэктар Цэнтра турысцкіх паслуг Ягор Шушкевіч. — У свой час я скончыў Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэт культуры і мастацтваў і добра знаёмы з беларускім фальклорам і міфалогіяй. Увасабленнем халадоў і маразоў у нашых продкаў быў Зюзя, яго вобраз мы і зрабілі галоўным. А сваё прозвішча ён атрымаў па той прычыне, што пасяліўся ў Паазер’і — так называюць наш край. Пабудавалі беларускаму Дзядулю Марозу сядзібу, прадумалі забаўляльную праграму. І панеслася...

Праектам хутка зацікавіліся калегі Ягора Часлававіча з іншых турфірм. Адзін за адным паехалі аўтобусы з усёй Беларусі, а пасля і з замежжа. За сем гадоў у пастаўскай “казцы” пабывалі расіяне, літоўцы, італьянцы, немцы, палякі, нават кітайцы і венесуэльцы — усяго некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. На здзіўленне арганізатараў, дарослых Зюзя прываблівае не менш, чым дзяцей. Яны таксама не супраць вярнуцца ў дзяцінства!

Каб быць упэўненымі ў пераднавагоднім адпачынку ў кампаніі Зюзі Паазерскага, многія турысты загадзя “браніруюць” удзел у святочных мерапрыемствах. Вось і сёлета калектыўныя заяўкі на тэатралізаваныя прадстаўленні ў Цэнтры пачалі прымаць задоўга да адкрыцця сезона (Зюзя прымае гасцей з 16 снежня па 15 студзеня). Кожны дзень арганізатары плануюць праводзіць па два-тры прадстаўленні, але пры вялікім наплыве турыстаў іх колькасць можа ўзрастаць да шасці.

Чым прываблівае турыстаў рэзідэнцыя Зюзі? У першую чаргу гаспадаром, які паўстае вельмі каларытным дзядулем. Нашы продкі ўяўлялі Зюзю як дзядка-чараўні-

спытай у беларусаў гадоў сем таму, хто такі Зюзя, — адказалі б адзінкі. Сёння, дзякуючы старанням пастаўскага Цэнтра турысцкіх паслуг, гэтага міфалагічнага героя ведаюць не толькі ва ўсёй Беларусі, але і за яе межамі. Тысячы турыстаў штогод наведваюць рэзідэнцыю Зюзі Паазерскага — беларускага Дзеда Мароза — у фальклорна-міфалагічнай сядзібе “Азяркі”. Год ад году колькасць гасцей толькі расце.

ка з белымі (але не пасівелымі!) вала-самі і такога ж колеру доўгай барадой. Ён быў абавязкова босы, у расхрыстаным кажушкі і з булавой у руках. Арганізатары “ажывілі” гэты вобраз па максімуме.

Шмат павер’яў звязана з вобразам Зюзі. Паводле аднаго з іх, беларускі апякун халадоў мае ўнікальную здольнасць выклікаць маразы і сцюжы. Яшчэ і сёння нярэдка можна па-чуць “замёрз як Зюзя”.

Лічылася, у

моцны мароз чараўнік б’е сваёй булавой па дрэвах, выклікаючы тым самым страшэнны перапахлох. Нашы продкі верылі, што большую частку зімы Зюзя праводзіць у лесе. І толькі зрэдку наведваецца ў вёскі, каб па-пярэдзіць людзей пра лютую зіму, дапамагчы беднякам або проста паласавацца куццёй. Нездарма кажуць: “Зюзя на дварэ — куцця на сталі”.

Адна з галоўных “фішак” арганізатараў — тэатралізаванае шоу, сцэнарый якога мяняецца кожны год. Сёлета разам з Зюзем наведвальнікаў будуць забаўляць яго памочнікі: цётка Завя, цётка Лукер’я, Ліхаманка, Юга і Бадзюля.

На тэрыторыі сядзібы можна пака-тацца на санях і квадрацыклах, пава-дзіць ля ёлкі карагоды і пагуляць у вя-сёлыя гульні, набыць сувеніры з рук саміх майстроў. У карчме — падсіл-кавацца, сагрэцца травяной гарба-тай з рарытэтнага 40-літровага самавара, які топіцца дрэвамі.

У кожнага турыста ёсць магчы-масць загадаць жаданне ля Чароў-най студні (калі вам не перашко-дзяць гэта зрабіць “нячысцікі”!). Каб засцерагчы свае мары ад злых духаў, трэба тройчы абысці вакол Магічнага дрэва і пазваніць у звано-чак — духі разбягуцца.

Шматлюдна ў Азярках не толькі падчас зімовых канікул. Вясной тут паводле народных звычаяў святкуюць Масленіцу, Вялікдзень. У краса-віку гэтага года ў Зюзевай рэзідэнцыі ўрачыста адкрылі помнік велікодна-му яйку — на сёння адзіны ў Бела-русі.

Няма ў нашай краіне ана-лагаў і новаму экскурсійнаму маршруту “Велікодныя тра-дыцыі Пастаўшчыны”. Пра-ект распрацавалі ў 2009-м, ён стаў лаўрэатам конкурсу “Па-знай Беларусь” у намінацыі “Лепшая экскурсія”. У гэтым жа конкурсе ў свой час пера-магла адна з анімацыйных пра-грам з цыкла “На госці да Зюзі Паазерскага”.

...Не кожны верыць у чуды, але кожны іх чакае. Асабліва цяпер, у чароўныя зімовыя святы, калі ў сэрцы жыве пра-дчуванне казкі. А ў яе, аказва-ецца, адчынены дзверы!



Глыбокае-2012

Навагоднія думы Язэпа Драздовіча

З Новым годам!
Прыйдзі, Новы годзе, і не крываўі мяне мэндзай-бядою, так як папярэднія — старыя...

Прынясі мне добрыя памыслы варункі жыцця дзеля майей працы на карысць людзям праз навуку, праз прыгожае слова і прыгожыя творы мастацтва!

Праз увесь дзень сяджу дома. Сам зварыў сабе есці — паабеду і пііу... Пііу — заканчваю свае лунныя падарожжы “На Арыяполь”.

1 студзеня 1932 г.

Гэта адзін з дзённікавых запісаў Язэпа Драздовіча — выдатнага беларускага графіка, жывапісца, скульптара, археолага, паэта. Ён нарадзіўся 14 кастрычніка 1888 г. у засценку Пунькі, што на Глыбоччыне, у збяднелай шляхецкай сям’і. Вучыўся ў Віленскай школе малявання, служыў у арміі, працаваў у Беларускай літаратурна-выдавецкай аддзеле пры Камісарыяце асветы БССР, у Беларускай дзяржаўнай тэатры.

Лёс не песьціў самародка. Яму давалося быць і кааператарам, і выкладчыкам малявання, і вандруным мастаком. Хтосьці з даследчыкаў называюць яго “вечным вандрунікам”. І гэта так. Дакладна вядома, што з 1931 па 1939 гады ён зарабляў на жыццё маляваннем насценных дываноў, адметных арыгінальнай пабудовай кампазіцыі (сюжэты малыя на ўзросты з расліннай абмалёўкай), самаробных кілімаў для хат заможных гаспадароў.

Але ж найбольш ён вядомы нам як выдатны мастак-рэаліст, стваральнік чудаўных графічных серыяў “Старажытны Мінск”, “Заслаўе”, а таксама цэлай галерэі партрэтаў полацкіх і смаленскіх князёў, жывапіснага палатна “Спаленныя сядзібы”. Яго пэндзлю належыць серыя малюнкаў і акварэляў “Глыбокае”, графічныя серыі “Піншчына”, “Мір”, “Любча”, “Шчорсы”, “Навагрудак і Навагрудчына”, “Ліда”, “Крэва”, палотны, прысвечаныя жыццю і дзейнасці Ф. Скарыны, многія іншыя таленавітыя творы.

Працаваў Язэп Нарцызавіч і ў галіне скульптуры: бюст Ф. Скарыны, “Плач Гарыславы”, партрэты-барэльефы М. Машары, А. Грыневіча, Я. Пачопкі, маці. Ён спрабаваў свае сілы і ў літаратуры. Захаваўся рукапісы яго паэмы “Грызны мінуўшчыны” і гісторыка-бытавой апавесці “Гародольская пушча”. А яго археалагічная дзейнасць у асноўным звязана з былым Дзісенскім паветам, і перш за ўсё з роднай Глыбоччынай.

Пасля Вялікай Айчыннай вайны, ужо стары і хворы, мастак распісвае мясцовыя магазіны, робіць замалёўкі сцянаў і сцяноў сядзіб і піша пейзажы. Хата пунькаўскага лесніка Даната Пабыдзінскага стала яго прытулкам.

Язэп Драздовіч памёр у г. п. Падсвілле ў 1954 годзе. Пахаваны ў в. Ліпляны, што непаладэку ад яго родных Пунькаў.

А мы звернемся яшчэ да двух дзённікавых запісаў мастака: “Лета і восень старога [1934 г.] патраціў на вандрукі ад вёскі да вёскі, ад хаты да хаты — малюючы, дзеля ратавання сябе ад безработы, а ў прамыя жуткія часы, калі не меў заказаў, то туды, то сюды да малалікай радні ды знаёмых.

Што дасць Новы мне год — не згадану...”

“1935 г. Месяц январ правёў у трох мяйсцова-сках. Пачатак у Юркаве пры брату і пляменніках, адкуль з прычыны няважнага (цёмнага, сырога і цеснага) у старэнькай хаты памышкання, перабраўся дзеля працы, разам з рэчамі ў в[ёску] Летнікі да Янкі (“Башикіра”) П[ачопкі]. Пляменнік Стась адвозіць... Канец январа і першую, большую палавіну лютага, правёў на пахатнай працы ў вёсцы Верасцеях... У Летніках распачаў адзін экранчык, ды не закончыў, зрабіўшы толькі адну падмалёўку, з панарамай будучага «Артаполіса...»

Вось такое жыццё містыка, падарожніка, бадзягі. Тонкага, інтуітыўнага, душэўнага мастака, які вельмі любіў сваю радзіму. На жаль, шматгранная творчасць Язэпа Драздовіча пры яго жыцці належным чынам не ацэнена ні польскай, ні савецкай уладамі. Ён быў па сутнасці чужым сярод сваіх. Тым не менш пакінуў нашчадкаў багату спадчыну, якую варта берагчы, як і памяць пра таленавітага творцу. Думаецца, што з яго работамі абавязкова пазнаёмяцца і госці Свята Беларускага пісьменства.

Афарызм

Задумайся над сур’ёзным і ўсміхніся жарту.
І ў жарце адшукай сур’ёзнае, а ў сур’ёзным — цень усмешкі.

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

Шаноўныя чытачы!

Звяртаем вашу ўвагу на тое, што чарговы нумар штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва» выйдзе ўжо ў наступным годзе — 6 студзеня.

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>Выходзіць з 1932 года У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў</p> <p>Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”</p> <p>Галоўны рэдактар Таццяна Мікалаеўна СІБЕЦ</p> | <p>Юрыдычны адрас: 220034, Мінск, пр. Незалежнасці, 39, п.4а Адрас для карэспандэнцыі: 220034, Мінск, вул. Захарова, 19</p> <p>Тэлефоны: галоўны рэдактар — 284-66-73 намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73</p> <p>Адрэсы: публіцыстыкі — 284-66-71 крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04 прозы і паэзіі — 284-44-04 мастацтва — 284-82-04 навін — 284-44-04 адрэс “Кніжны свет” — 284-66-71</p> | <p>бухгалтэрыя — 284-66-72 Тэл./факс — 284-66-73</p> <p>E-mail: lim_new@mail.ru</p> <p>Адрас у Інтэрнэце: www.lim.by</p> <p>Пры перададзенай просьбе спасылка на “ЛІМ”. Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэагуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас.</p> <p>Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтара публікацыі.</p> | <p>Набор і верстка камп’ютарнага цэнтру РВУ “Літаратура і Мастацтва”.</p> <p>Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.</p> <p>Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.</p> <p>Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Выдавецтва “Беларускі Дом друку” г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.</p> <p>Індэкс 63856</p> <p>Кошт у розніцу — 1800 рублёў</p> | <p>Наклад — 2876 Умоўна друк. арк. 5,58 Нумар падпісаны ў друк 22.12.2011 у 11.00</p> <p>Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7 ад 22.07.2009 г.</p> <p>Заказ — 6076</p> <p>Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p> |
|--|--|--|---|---|